

Ба 5766

ПОЛЬСКАЯ  
КОМСАМОЛКА



Ба 5766

л і с т ы


на

в о л ю


п

13553

А в и







Ба 5766

ПОЛЬСКАЯ КОМСАМОЛКА

МЫ БУДЗЕМ СЯДЗЕЦЬ У ТУРМЕ,  
АЛЕ ЗА НАС ПРАЦУЮЦЬ ТАВАРЫШЫ  
НА СВАБОДЗЕ  
І САМА ГІСТОРЫЯ

106  
2

ЛІСТЫ на волю

ПЕРАКЛАД з 2-га РУСКАГА  
ВЫДАНЬНЯ  
І. ДУБРОЎСКАГА



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
БЕЛАРУСІ  
ЮНДЗЕТСЭКТАР  
МЕНСК  
1932

Бел. апдэсі  
• 1994 г.

Инв. 1953 г. 545766.

Рэдактар А. КУЧЫНСКІ  
Літпраўка Т. КУДРУК  
Корэктар С. ГРАХОЎСКІ  
Тэхрэдактар І. МІЛЕШКА  
Вокладка Н. КАСМАГОВА  
Здана ў друкарню 29-III—32 г.  
Падпісана да друку 15-V.—32 г.

25.04.2009

Упаўнав. Галоўлітбелу № 97  
Зак. № 1201—4000 экз.  
Друк. «Палесдрук», Гомель

## ПРАДМОВА ДА І-га ВЫДАНЬНЯ

Гэта кніга—не рэзультат творчасці якога-небудзь пісьменьніка, не аповесць, ня дзёньнік. Аўтар яе—польская комсамолка, якая вось ужо пяць год знаходзіцца ў фашысцкім зняволені. Кніга складзена з лістоў, адрасаваных родным і таварышам, галоўным чынам у СССР. Аўтар зусім не прызначаў іх для друку; нават ня ведае аб tym, што яны выходзяць асобным выданнем. Быць можа, нават напэўна, ён протэставаў-бы (з скромнасці) супроща гэтага. Але мы лічым лісты настолькі значнымі, а складзеную з іх кніжку такой цікавай, што, нават рызыкуючы панасці пад гнеў аўтара, здаем іх у друк. Бо рэдка які твор, які-б мастацкі ён ня быў, аўладае такой сілай, дае такую эмоцыянальную зарадку, як „Лісты на волю“.

З меркавання консьпірацыі мы прымушаны ня ўказваць імя і прозвішча аўтара кнігі. Політычныя зняволеныя ў Польшчы, палоннікі пана Гілсудзкага, падлягаюць зараз нячуваным ганенням. Мы ня хочам даваць у рукі польскім фашыстам дабавачнага матэрыялу супроща іх і таму абмяжоўваемся псэўдонімам „Польская комсамолка“. Лісты напісаны рукою аднаго з тысяч барацьбітой геройчнага комсамолу Польшчы, якія кінуты ў турмы, прыгнятаюцца ў засыпенках гэтай хутка ілучай да свайго Каstryчніка краіны. І разам з аўтарам „Лістоў на волю“ мы вітаем набліжэнне пролетарскай рэвалюцыі ў Польшчы і ўсклікам:

— Яна-ж—усё бліжэй!..

## ПРАДМОВА ДА 2-ГА ВЫДАНЬЯ

Першае выданье „Лістоў на волю“, якое вышла зімой 1930 г., хутка разышлося, выклікаўшы да сябе вялізарную цікавасць чытачоў. Сярод паступіўших у выдавецтва водзываў найбольш часта паўтараеца наступны мотыў: „як мог аўтар кніжкі пасля столькіх гадоў знаходжання ў фашысцкай турме захаваць такую жыццярадаснасць і бадзёрасць?“

Адзін таварыш заявіў прыкладна так: „Я ніколі ня стаў-бы радавацца жыццю, знаходзячыся ў турме. Я кідаўся-б, як воўк у клетцы, біў-бы і ламаў-бы ўсё навакол“.

„Не, ня можа быць, каб гэтыя лісты пісаліся шчыра і бяз штучнасці,—рабіў ён вывад.—Ня веру я іх дакументальнасці. Гэта нейкая новая форма роману, вынайдзеная дасужым аўтарам!“

Большасць чытачоў, аднак, схілялася да супроцьлежнай і адзінаправільнай апэнкі, што „Лісты на волю“ ёсьць сапраўдны дакумант жыцця і барацьбы сусветнага комсамолу, і што ў іх шчырасці і жыццярадаснасці заключаеца вялізарнейшая цэнасць гэтага твору.

У гэтай прадмове нам хацелася-б спыніцца на іншым пытаньні, пастаўленым адным з чытачоў кніжкі Ленінградскім фабзавучнем т. Трафімавым: „Чаму, пытае т. Трафімаў,—у кніжцы слаба асветлены жахі фашысцкага тэрору, пыткі і катаваньні, якія адбываюцца ў польскіх турмах?“

Пастаравеся адказаць на гэтазусім законнае пытанье.

У прадмове да 1-га выданья расказвалася гісторыя зьяўленія на съвет „Лістоў на волю“. Свяясаблівасць гэтай кніжкі заключаеца ў tym, што ў той час як дзесяткі тысяч чытачоў мелі магчымасць пазнаёміцца

з ёю, сам аўтар да гэтага часу пазбаўлен гэтай магчымасці. Толькі праз два гады расчыняцца перад ім дзіверы фашысцкай турмы. Гэта ў лепшым выпадку, а ў горшым... Аўтара хворы тубэркулёзам, у яго крывяхарканье, шасьцігадовае турэмнае зъняволеніе адбілася на сэрцы і на вачох.

Кніжка складзена з лістоў аўтара да яго родных і знаёмых. Большаясьць з іх праішло турэмную цэнзуру. Апошняя або бязылітасна вык雷斯іліваля з лістоў ўсё, што датычылася турэмнага рэжыму, або бесцырамонна зънішчала іх. Таму аўтар меў магчымасць пісаць толькі аб сваіх перажываннях і настроях, аб беднай прыродзе, бачнай з вакна камэры, або таварышах па зъняволеніі. І толькі тыя лісты, якія ішлі на „лева“ (г. зн. нелегальным шляхам, мінуючы руکі фашысцкіх цэрбераў), даюць уяўленіе аб турэмным быце і яго „прыгожасцях“.

Першае выданьне „Лістоў на волю“ вышла ў сьвет да славутых Луцкіх падзеяў і т. з. „успакаенія“ Заходняй Украіны. Цяпер, калі гэтыя падзеі сталі набыткам гласнасці, перад рэвалюцыйнай грамадзкасцю ўсяго съвету раскрылася ўзрушаючая карціна белага тэрору, такога як ён ёсьць, бяз усякага ружовага флеўру. Мала сказаць, што пыткі інквізыцыі бляднеюць перад tym, што тварылася на Заходняй Украіне. Сярэднявякоўе—яно ўсё-ж астаецца сярэднявякоўем з усёй яго прымітыўнай тэхнікай. У Луцку-ж усе дасягненыі навейшай тэхнікі былі выкарыстаны супроць працоўных і комуністau. Луцкія пыткі ўвойдуць у гісторию чалавечства, як адна з самых змрочных і крывавых старонак. Адказнасць за іх цалкам кладзеца на польскую буржуазію і на ўесь сучасны капіталістычны лад.

Салодкамоўная салаўі капіталізму, смучаная няпрыкрытай аголенасцю луцкіх падзеяў, спрабуюць съцішаць абурэніе працоўных мас усяго съвету заявай, што Луцк—выключэніе. Наўная і гнусная хлусьня, якая нікога ня можа ашукаць. Занадта добра вядомы злачынствы польскага фашызму, каб хто-небудзь яму паверыў.

Дзесяткі тысяч польскіх комуністаў і комсамольцаў, якія пакутуюць у фашысцкіх засыценках, штодзенна

перажываюць свой Луцк. З радоў змагаючыхся польскіх пролетараў і сялян штодзённа вырываюца новыя дзесяткі і сотні. „У сіняках і крывяпадцёках, з выкрученымі рукамі і нагамі, з дзіка блукаючымі вачымі” кідаюца яны за краты на доўгагоднюю мучыцельную пытку.

Гэтая пытка часамі пераўзыходзіць па сваёй жорсткасці ўсе іншыя. Тут імкнуцца адабраць у політвяловеных тое, чаго адабраць ня могуць пі фізычныя мучэнні, ні катаржныя прыгаворы—чалавечую вартасць. Тут уніжаюць і абражаюць на кожным кроку, подла і трусьліва зьдзекуюцца над табою, кожную мінуту даюць зразумець, што тваё жыцьцё—толькі цацка ў руках фашысцкіх турэмшчыкаў.

Вось чаму ні на сэкунду не заціхае барацьба нават у съценах турам і казэматаў. Упорна і геройчна змагаюцца палітвяловеныя Польшчы за свае права за—права чытаць кніжкі, пісаць лісты родным і прыяцелям, жыць кому най. Крок за крокам зьнішаюць фашысцкія каты нават гэтыя цевялікія радасці цяжкага турэмнага жыцьця. Барацьба за іх цягнеца ўжо некалькі год.

Зараз у гэтай барацьбе наступіў новы фазіс. У бліжэйшыя дні—20 жніўня—павінен быць уведзен новы закон, згодна якому ўсе політвяловеныя Польшчы прыроўніваюцца да крыміналінікаў. Паны Пілсудзкія хочуць такім чынам паставіць свае „ахвяры” на апошнюю ступень чалавечага існаваньня—у адзін рад з кішэнікамі і бандытамі.

Зразумела, гэты барбарскі закон спаткаў магутны адпор з боку многіх тысяч політвяловеных комуністаў і комсамольцаў.

Барацьба будзе ўпорная і жорсткая. Але колькі-б арыштаў і забойстваў ні рабілі фашысцкія жандары, ім ня спыніць ходу рэвалюцыі. Яна ідзе, гістарычна нямінучая, няўмольная, як навальніца.

На месца аднаго замучанага ў рады польскай компартиі і польскага комсамолу стануць дзесяткі новых барацьбітоў. Жорсткі экономічны крызіс, які лютуе зараз у Польшчы, раскрывае вочы новым мільёнам працоўных. Ён указвае ім шлях і выхад з крызісу. Гэта шлях—

у рады компарты і комсамолу Польшчы, гэтага геройчнага авангарду рабочай клясы і рабочай моладзі, які распрашоцца на захад ад савецкіх граніц краіны.


Усё бліжэй польскі Каstryчнік. Сазнанье гэтай блізкасьці, адчуванье яго падыходу, съветапогляд клясы, якая падымаеца да ўлады і закліканна вызваліць чалавечтва—вось крыніцы тэй сілы, жыцьцярадаснасьці і бадзёрасьці, якой прасякнуты „Лісты на волю”.

Гэта не „Запіскі з мёртвага дому”, падобна „Запіскам” Дастаеўскага. О, не! Політычная турма, у якой буржуазія трymае сваіх палоньнікаў, менш за ўсё нагадвае мёртвы дом. Гэта хутчэй школа барацьбы, арэна жорсткіх клясавых схватак, універсytэт рэволюцыйнай вучобы. Аўтар „Лістоў на волю” здолеў вельмі добра перадаць як гэтыя рысы, так і настроі многіх тысяч зыняволеных комуністаў і комсамольцаў.

Сіла „Лістоў на волю”—гэта сіла іducай на штурм рабочай клясы Польшчы, сіла партыі, якая не узглаўляе. Разам з усімі бальшавікамі і комсамольцамі савецкага саюзу, якія будуюць соцыялізм, мы шлём ім палкае прывітанье і далучаемся да апошняга пажадання аўтара кніжкі:

— Калі-б можна было хутчэй прыкладыці гэтую сілу!

С. Кэмрад.



25 жніўня 1924 г.

Таварышу С.

Добры прыяцель, мілы мой С!

У канцы чэрвеня першы раз атрымала магчымасьць напісаць вам лісты<sup>1</sup>). Як я хвалявалася! Гэта пісаньне працягвалася з перарывам два дні. Што там я напісала, ня ведаю—не перачытвала, адчувала толькі, што ў жыцьці майм такіх важных лістоў, лістоў якія-б прымусілі мяне так глыбока перажыць кожны радок, я яшчэ ня пісала. Ці-ж дзіва—гэта-ж былі лісты да самых дарагіх, да самых любімых, самых блізкіх сяброў...

А пасля гэтага пацягнулася доўгае чаканьне, Мне здавалася, што прайшло два-тры гады пасля таго, як я паслала вам гэтыя лісты. Я баялася пытаць, ці ёсьць ужо. Так балюча, так страшна было-б пачуць „няма!“ і раптам чатыры дні таму назад—О, шчасьце, о, радасьць—ёсьць!

Гэтыя чатыры дні, пакуль я атрымала яго ўжо ў рукі, былі яшчэ цяжэй. А потым гэта была

<sup>1</sup>) Першыя пяць лістоў напісаны да арышта (за ўвага перакл.)

ня толькі мая радасьць. Разам са мною радаваліся яшчэ многія, многія. Гэты ліст ужо перастаў быць для нас простым лістом, ён вырас у сымбол, у цэлую ідэю...

...Што-ж табе напісаць пра мяне? Жыву як раней, шырока і прагавіта хватаю жыцьцё. Як раней навакол мяне разыліта вялізарная, яркая радасьць. Але акрамя радасьці ёсьць цяпер і вельмі, вельмі многа гора. Абставіны, умовы жыцьця так жорсткі, так суровы, так ня хочуць лічыцца з плянамі, намерамі і жаданьнем асобных людзей. Жыць стала страшэнна цяжка. „Эміграцыя“<sup>1)</sup>, заўсёды сільная, цяпер прыняла надзвычайныя разъмеры. „Уяжджаюць“ блізкія і далёкія, родныя і знаёмыя. „Уяжджаюць“ цэлымі групамі і ў адзіночку. Больш балюча бывае пры „ад-еъздзе“ цэлых груп. Тады становіцца яшчэ цяжэй жыць...

Асабліва шырока разгорнута „эміграцыя“ сярод моладзі. Моладзі з яе шырокім размахам, з вялікім тэмпэрамантам асабліва цяжка сядзець і чакаць лепшых абставін. Таму „үяжджаюць“ і часта надоўга. Наш агульны знаёмы Барыс З. „уехаў“ другі раз і гаварыў, што мабыць ужо ня вернецца ніколі...

Я пакуль „уяжджаюць“ ня зьбіраюся. З усёй маёй энэргіяй, з прагай да жыцьця я хачу перамагчы дрэнныя абставіны, хачу жыць іменна там, дзе я хачу, рабіць тое, што я хачу. Ну паглядзім...

---

<sup>1)</sup> Арышты (заўвага перакл.)

## Яму-ж.

Сёньня ў мяне такі съветлы настрой. Учора на-  
суперак усім і ўсяму, назлосьць нашым „апя-  
кунам“<sup>1)</sup> была у нас вясёлая вечарынка<sup>2)</sup>. Цесны  
круг маіх маладых прыяцеляў съяткаваў пача-  
так заняткаў на наступным вышэйшым „курсе“.  
Усе яны скончылі „сярэднюю школу“, і учора  
мы іх праводзілі ва „унівэрсытэт“. Было радасна,  
весела! Гаварылі, успаміналі цяжкае мінулае,  
рассказвалі аб сваіх марах і надзеях на будучае.  
А мы, жадаючы ім быць сільнымі і стойкімі ў ця-  
перашнім жыцьці, прасілі не забываць і таго  
лепшага, што даў ім комсамол. Пелі нашы любі-  
мая песні, і я перажывала бадай больш за ўсіх.  
Ты-ж разумееш, чаго мне каштуюць гэтыя песні,  
колькі будзяць яны ўва мне...

Сёньня паеду на некалькі дзён да маіх знаё-  
мых у вёску<sup>3)</sup>. Яны ўжо даўно чакаюць мяне,  
будуць мне рады, а я буду рада яшчэ больш.  
Люблю бываць у іх і бываю даволі часта. Круг  
маіх вясковых знаёмых усё пашыраецца...

<sup>1)</sup> Жандарам і шпікам (заўвага перакл.)

<sup>2)</sup> Справа ідзе аб урачыстай перадачы комсамольцаў  
ў партыю, дапасаванай да МЮД (заўвага перакл.)

<sup>3)</sup> „Мае знаёмыя ў вёсцы“ — сялянская моладзь (за  
увага перакл.)

25 ліпеня 1925 г.

Яму-ж.

...Сярдуеш ты на мяне, напэўна за тое, што  
ня пісала, ва ўсю іванаўскую. Лаешся, мабыць,  
як „расійскі“ рамізьнік. Ну, не сярдуй, ня  
лайся. Я ўжо ня так вінавата, як ты сабе ўяўляеш  
з тваёй далі. Зблізу мая віна насуперак усім  
законам фізыкі выглядае значна меншай. Па-  
першае, была вельмі занята („ну гэта не апраў-  
данье, адчуваю, што ты зараз-жа скажаш),  
а па-другое, быў цэлы рад неперадалімых об'екту-  
ных умоў. Тоё, што гэта апраўданье,  
напэўна, і ты згодзішся. Якія-ж такія, „об'екту-  
ныя ўмовы“, пісаць табе ня буду, твая фантазія  
дапаможа табе дагадацца.

Жывецца ў нас бурна як ніколі. Дні ў нас—гэта  
цэлыя месяцы, а месяцы—гады, вядома не па  
аб'ёму часу, а па аб'ёму адбываючыхся падзеяў,  
па аб'ёму іх зъместу. Уяві сабе, што ўжо лета  
1925 году. Ты разумееш, што гэта значыць.  
І гэтым самым летам я яшчэ маю магчымасць  
пісаць табе ліст. Ня веру сваім вушам і вачомі  
Як добра! Як цудоўна і нечакана, надзвычайна!

Зноў гэтыя праклятая „об'ектуныя ўмовы“  
затрымалі твой ліст яшчэ на трох дні і пера-  
несці яго разам са мною яшчэ ў новы горад.  
Толькі што скончылася цікавае пасяджэнье.  
Нядаўна толькі вышаў мой апошні госьць. А я  
пасцяля гэтага павінна была яшчэ з паўгадзіны

займаца фінансавымі справамі маёй „Фірмы“<sup>1</sup>). Скончыла і, ня гледзячы на тое, што ўжо гадзіна ночы, парашыла ўсё-ж такі дапісаць сёньня гэты ліст...

— Два дні таму назад уехаў „за граніцу“<sup>2</sup>). яшчэ адзін наш прыяцель, які шмат зрабіў і вельмі заслужаны чалавек. Балюча і цяжка было з ім разъвітвацца. Асабліва цяжкія былі апошнія два дні, калі мы ўсе ужо напэўна ведалі, што ён „едзе“, едзе назаўсёды. Праводзілі мы яго з песьнямі, з кветкамі, але асаблівае ўражанье рабілі „хусткі“<sup>3</sup>), якімі шмат хто з нас махаў яшчэ доўга пасля таго, як схаваўся цягнік, які ўносіў яго. Абкружаючыя, гледзячы на нас, разумелі, што мы праводзілі некага ня толькі вельмі блізкага і роднага, але і добрага, які заслугоўвае павагі чалавека, што „ад'езд“ гэты нязвычайны, што мы гэтага „ад'езду“ не забудзем...

Але ня толькі больлю, а і энтузіазмам усіх нас напоўніў яго ад'езд. Многія, у асаблівасці маладыя нашы сябры, з палаючымі вачыма гаварылі: „Так уехаць і я хацеў-бы! Зрабіць столькі колькі ён зрабіў і зрабіць іменна так, з бязьмежнай любоўю да справы, самааддана і горда... Я гатоў таксама працаваць! Прыветна

<sup>1)</sup> Організацыя (заўвага перакл.)

<sup>2)</sup> Быў пакараны съмерцю (заўвага перакл.)

<sup>3)</sup> Съцягі, выкінутыя на тэлеграфных правадох (заўвага перакл.)

і радасна было бачыць гэта захапленье і энтузіазм, і гэта згладжвала боль страты, яшчэ больш умацоўвала веру ў нашы сілы, напаўняла яшчэ большым жаданьнем працеваць бязупынна, усю сябе аддаць рабоце...

29 ліпеня

Я м у - ж.

Справы нашы ідуць добра. Працеваць з кожным днём цяжэй, але цяжкія абставіны яшчэ больш загартоўваюць нас, вучаць. Настрой у нас вельмі добры. Энергіі і жаданьня працеваць і бадзёрасці—хочь адбаўляй! Перад намі столькі прыгожых, усю душу напаўняючых прыкладаў! Наогул добра!

Я часта атрымліваю вялікія лісты ад маіх родных і сяброў. З якім здавальненнем мы іх чытаем, колькі ўспамінаў, колькі добрата, цёплаға пачуцьця яны ў мяне выклікаюць.

Нядаўна з лістамі прыслалі фотографіі. З якой радасцю я доўга глядзела ў родныя знаёмыя твары. Быў там і Т. Некалькі дзён таму назад чытала яго апавяданье і там, паміж іншым, убачыла такі радок:

„Добрая дзяўчына!.. Які-ж падарунак ёй прынесьці? Вось калі-б кавалак неба сарваць ёй на хустку блакітную!“

Уяві сабе толькі, якой радасцю на мяне павеяла, колькі мілага, прыгожага, незабываемага

ўспомнілася!.. Помніш, бадай што самая лепшая эпоха нашага жыцьця была авеяна гэтым блакітным кавалкам неба?

Помніш, як тады ўсё самае съветлае і лепшае аж да самога „хутчэй“ у нас звалася блакітным. А я часта гаварыла: блакітнае „хутчэй“!

...Перадай усім ад мяне гарачае ад шчырага сэрца прывітанье. Скажы, што я ня толькі жыву, але і гару жыцьцём, работай, захапленьнем, энэргіяй. Скажы, што мы жыцьцё бяром за жабры, не даём сябе зъесьці з кашай, што пакуль гэта бліскуча ўдаецца, што мы пераможцы—пастараемся перамагаць да канца!

...Якая прыгожая штука—жыцьцё, ды яшчэ такое жыцьцё, якім я жыву! Любімая, цудоўная работа, непаўторныя ўмовы работы, якія не паддаюцца апісанью, шырачэйшы размах, ня гле-дзячы ні на што. Як я шчасльіва!

(Бяз даты. Незадоўга да арышту)

### Матцы.

...Я працую з ранейшай радасцю, аддаю рабоце ўсю душу, люблю яе можа быць яшчэ больш, яшчэ съядомей, чым раней, шчасльіва посьпехам маёй любімай справы... Хіба могуць спыніць або хоць на мінуту стрымаць мяне ўсе цяжкасці, усе перашкоды. А колькі цяжкасцяй, перашкод і якіх вялікіх перашкод, ёсьць у маёй рабоце, ты-ж сабе я думаю, напэўна, уяўляеш...

Але-ж я, мамачка, не адна, о, зусім не адна! У мяне шмат прыяцеляў, і якія яны ўсе добрыя, энэргічныя, адданыя, храбрыя! Дык, вось нам, маладым, храбрым і энэргічным, хіба страшны цяжкасці жыцьця? Не, мамачка, нам добра, мы шчасльвы, вясёлыя і радасныя...

22 сакавіка 1926 году

Усім родным.

Пішу вам цяпер з турмы. Ня смутцецеся. Нічога асаблівага ў гэтым няма. Я здарова, моральна адчуваю сябе вельмі добра. Нічога, пабачымся яшчэ, хоць можа быць, і ня так скора... Што-ж мне пісаць аб сабе? Пасля таго бурнага і цікавага жыцьця, якім я жыла да гэтага часу, трудна сядзець у турме.

Але нічога. Вы-ж ведаецце, што мне ўсюды і заўсёды добра. Імкнуся, каб у турме час дарам не прападаў. Вучуся, шмат чытаю, успамінаю аб мінулым, мару аб будучым...

26 красавіка

Матцы.

... Па мне, мамачка, ня думай плакаць! У мяне зусім не такі сумны лёс, каб яшчэ трэба было яго аплакваць. Не, мамачка, я цяпер таксама бадзёрая, як і ў 1920-21 годзе, калі мы жылі яшчэ разам. Я-ж добра ведала, што мяне чакае, і гэта ні на мінуту ня спыніла, ня прымусіла мяне нават прызадумацца. Нічога, мамачка, я-ж сяджу толькі восем месяцаў. Ну, дык што-ж,

гэта значыць дваццаць два гады свабоды і восем  
месяцаў турмы? Глупства! Усё перажывем. А з  
моцнай верай у сваю правату і з надзеяй на  
лепшую будучыну і турма—ня турма. Да таго-ж  
я ў турме не сяджу бяз сиравы: шмат чытаю,  
вучуся,—на свабодзе ня было часу чытаць. Дапа-  
магаю вучыцца і іншым дзяўчатаам, якія веда-  
юць менш мяне, якія не маглі, як я, вучыцца  
ў школе.

Кожны чацьвер нам прыносяць з гораду лісты,  
і тыя, у каго ёсьць родныя, атрымліваюць даз-  
вол на спатканьні. Хоць на спатканьні гаварыць  
можна толькі пятнаццаць мінут, але дзень гэты  
ў нас зъяўляецца самым лепшым днём: дзяўчатаы  
бачаць вольных людзей, даведваюцца аб наві-  
нах і кожнае спатканьне ў нас зъяўляецца рада-  
сьцю для ўсёй камэры.

Час ляціць няпрыкметна, і мы нават часамі  
зъдзіўляемся, што прайшло ўжо восем месяцаў,  
а іншы раз, наадварот, здаецца, што прайшлі  
ужо цэлыя гады, і цяжка думаць, што сапраўды  
няма яшчэ нават аднаго году.

Але нічога, мамачка, самае галоўнае—гэта  
маладосьць і здароўе. А і таго і другога ў мяне  
пакуль што даволі...

27 мая

Сястры Н.

...Я здарова і целам і духам. Турма ня толькі  
не зламала мяне, але, наадварот, зрабіла яшчэ  
мацней, яшчэ бадзёрай. Я не засмучаюся, не

аддаюся сумным думкам, а толькі стараюся выкарыстаць каштоўны час: вучуся, шмат чытаю. За гэтыя восем месяцаў прачытала каля пяцідзесяці сур'ёзных, добрых кніг. Бачыш, няма дрэннага бяз добра. Да таго-ж да турмы жыла такім цікавым, такім прыгожым, захапляючым жыцьцём, што адны толькі ўспаміны могуць у шмат разоў палегчыць турэмнае жыцьцё, не гаворачы ўжо аб надзеях на будучае.

Вядома, ня хочацца сядзець за каменнымі сьценамі, быць адгароджанай ад усяго съвету, але... гэта для мяне ня было нечаканае. Я съвядома ішла на гэта. І зразумела, цяпер ня нью, ня скарджуся.

22 чэрвеня

### Ёй-жа.

...А ў мяне блытаюцца пад нагамі шэрыя турэмныя дні. Не даю ім аблытаць мяне. З іх ліпкага шэрага павуціння стараюся ткаць яркія кветкі шоўку, а з нудных, адуряющих, падобных да хлюпаньня васеньняга дажджу гукаў ствараць цудоўныя песні барацьбы і перамог. Часамі, як сёньня, напрыклад, нязносна цісьне турма, душыць шалённая злосць. Часамі, як быццам сонца ўсходзіць, расьсейвае імглу, і робіцца съветла і пакойна.

А наогул—нічога. Час уладае дзівоснай здольнасцю: незалежна ад таго, ці добра, ці дрэнна чалавеку, усё няўхільна рухаецца наперад, ухо-

дзіць, уносіць з сабою ўсё, усё. Гэта добра. Чытаю з няўтомнай прагавітасцю. Шмат і сур'ёзна вучуся.

Ня пішу больш па ўважлівай прычыне: не хапае паперы...

15 ліпеня

Сястры Л.

...Па мне ня сумуй. Я жыву і адчуваю жыцьцё, люблю яго яшчэ больш, чым калі-б та ня было... Няхай не палохаюць цябе страшныя слова: „краты“, „высокія съцены“, „замкі“. Я і ня думаю ня толькі паміраць, але і засынаць (бо я-ж жывучая). Я і цяпер адчуваю сябе частачкай таго бурлівага жыцьця, якім я жыла раней, а чаго ня бачу, дапаўняю фантазыяй, пачуцьцямі. Ды я-ж і не адна, а гэта-ж так многа значыць. Будзь, мая міная, пра мяне спакойна; мне добра.

24 лютага 1927 г.

Матцы.

...Паўгода ўжо сволачы гэтых не прапускаюць тваіх і нічых лістоў. Злую, үепакоюся, але люблю вас яшчэ больш... З такім нецярпеньнем чакаю таго часу, калі ўжо зноў змагу з вамі перапісвацца, але гэта яшчэ ня хутка, пасля суда. А да суда яшчэ, мабыць, каля году. Але нічога! Пацярплю...

А ты, мамачка, ня сумуй па мне. Мне добра. Я гавару гэта не для таго, каб цябе супакоіць,

а так, ад усяго сэрца, сур'ёзна. Ты сама падумай: я сяджу за тое, у што поўна веры. У мінулым ў мяне два гады энэргічнай, поўнай агню, пладатворнай работы, уперадзе—свабода, якая блішчыць усімі сонцамі съвету, і зноў работа, а цяпер—за съценамі турмы таварышы мае, мая дарагая партыя з кожным днём расьце, шырыцца, мацнене...

Ну, хіба можа быць каму-небудзь лепш, чым мне? А некалькі год насільля, абраз і голаду—гэта глупства, гэта толькі дадасьць бадзёрасці, злосыці, энэргіі... Буду больш любіць свабоду, сільней ненавідзець ворагаў, лепш. працаваць.

25 мая

Сястры Н.

...Я хацела так табе многа пісаць, але цяпер не могу, вельмі хвалуюся. Сёньня ў нашу турму прышло пяць новых дзяўчат. Усе ў сінякох і крывяпадцёках, з выкрученымі нагамі і рукамі, з дзіка блукаючымі вачымі...

Уласна кажучы, да гэтага даўно ўжо трэба прывыкнуць: бо ў іншым выглядзе да нас у турму ніколі ня прыходзяць, але ўсё-ж такі кожны раз гэта робіць вельмі дрэнны ўплыў. Але нічога, яны нас гэтым не перамогуць, не спалохаюць. Вось яшчэ толькі дваццаць пяць дзён таму назад — пёршага мая — перад турмою у нас была дэмонстрацыя. Не зразумець табе нашай радасці. Аб гэтым расказаць нельга,— гэта патрэбна перажыць...

Мне добра і съветла, больш чым съветла.  
Съмешнымі мне здаюца ўсе старыя ўяўленьні  
аб турме, як аб царстве змроку, цішыні як  
у дамавіне, паступовага ўміраньня. У нас кіпіць  
жыцьцё, поўнае здарэнья...

24 каstryчніка

Матцы.

...У мяне хутка суд. Чакаем яго з нецярплі-  
васцю. Атрымалі ўжо абвінаваўчыя акты. Жы-  
вём цяпер, як у ліхаманцы, закінулі ўсе занят-  
кі, думаем, марым, будуем пляны для тых,  
хто, напэўна, пойдзе на волю, ужо пачынаем  
развітвацца. Сумна і весела, вельмі ажыўлена...

Так дзіўна мне вам аб усім гэтym пісаць.  
Ці зразумееце вы мяне, нас цяпер? Па-мойму  
вольныя людзі наогул ня могуць нас зразумець.  
А ўсё-ж мне хочацца вам аб гэтym расказаць.

27 каstryчніка

Сястры Л.

Хутка ў мяне другі суд. Гэта будзе вельмі  
вялікі, цікавы процэс. Уяві сабе вялізарную  
масу народу на лаўцы падсудных. Амаль усе-  
мае блізкія сябры-таварышы, з якімі разам  
працавалі на свабодзэ, пережывалі перамогі  
і паражэнні. Многіх іх я ня бачыла два гады,  
некаторых пазнала, калі ўжо сядзелі па турмах.  
І вось цяпер мы ўсе спаткаемся, будзем гава-  
рыць...

Суд наш, напэўна, працягнецца цэлы месяц.  
Гэта значыць цэлы месяц два разы ў дзень

праходзіць па горадзе, бачыць свабодных людзей, цэлы месяц быць разам з дарагімі, любімымі таварышамі.

Ці можаш ты зразумець усё гэта? Мой першы суд, аб якім ты ўжо ведаеш, быў у парадунальні з гэтым зусім маленъкі і працягваўся толькі восем дзён. Дык зразумей-жа мой стан, зразумей, з якім нецярпеньнем я чакаю гэтага суду. Тым больш, што з дня арышту прайшло больш двух гадоў, і суд, напэўна, вызваліць хоць некалькі хлапцоў і дзяўчат, з якімі разам сядзелі, зжыліся, зрадніліся. Мяне, вядома, свабода не чакае, але тым лепш я разумею маіх любіміц, якія напэўна пойдуць ужо на свабоду. Як сказаць табе гэта ўсё так, каб ты мяне зразумела, адчула ўсё гэта?

Ведаеш, калі-б ты хоць на адзін дзень прышла да нас у турму або на суд, ты-б у сотні разоў сільней палюбіла-б комсамол і работу. Ну, добра, напішу табе больш паслья суду: тады расскажу шмат цікавага.

Ну, трэба канчаць. Ужо позна (вядома па нашаму)—дзесяць гадзін. Зараз патушаць святло. Заўтра кончу.

Зноў пішу табе. Добры дзень! Цяпер аб самым галоўным, аб самым прыгожым. Праз некалькі дзён—дзесятая гадзіна Кастрычніцкай рэволюцыі. Дзесятая!

Уяўляю сабе вашу ўрачыстасць. Часамі мы сядзім і доўга-доўга думаем і гаворым аб тым,

чым павінна быць для вас дзесятая гадавіна, як яна ў вас пройдзе. Але зразумей, што яна будзе для нас, зъняволеных акружаных съценамі, цяжка прыгнечаных фашисцкім ботам пана Пілсудзкага. Нам здаецца, што ў гэты дзень сонца будзе съвяціць зусім інакш, здаецца, што мы так голасна будзем пець „інтэрнацыянал“, што і вы пачуяце, што грудзі разарвуцца, ня вытрымаюць ўсёй радасці, урачыстасці, злосці і энтузіязму. Як мы шчасльвы будзем, калі даведаемся, што вы ўспамінаеце пра нас!

А потым у вас зноў съвята—гадавіна комсамолу. Майго роднага, мілага комсамолу! А, ведаеш, я да самага арышту працавала ў організацыі. А пасля турмы—бывай саюз! Буду ўжо зусім дарослым чалавекам. Вось нядаўна мне ўжо кончылася дваццаць тры гады. Як гэта шмат!

Ня ведаю, ці вядома табе што-небудзь аб нашым руху. Я магла-б і хацела-б напісаць табе цэлыя кіпы, але зараз не магу. Скажу толькі адно: рух наш расьце і шырыцца, мацнее з кожным днём, прыносіць нам новыя перамогі. Мы хоць і з крыявымі ахвярамі, але ідзем да Кастрычніка! Шмат лягчэй сядзець у турме, ведаочы, што там, за съценамі, усё вышэй уздымаюцца хвалі, сядзець у турме, ведаочы, што вызваліць цябе рэвалюцыя! Праўда, турма цяжкая штука, вельмі, вельмі цяжкая, але ж бяз яе не абыйдземся...

20 студзеня 1928 г.

Усім родным.

...У мяне вялікае здарэньне: хутка ўрэшце, такі будзе наш процэс. Падумайце: некалькі год мы яго чакалі, і вось астаўся адзін толькі месяц. Зразумейце-ж наша хваляваньне, нецярпеньне, радасць, а разам з тым і трывогу!

Многія рабяты зьбіраюцца на свабоду, ўсё-ж такі пару год адседзелі. Але апошнія прыгаворы на політпроцэсах у „свабоднай дэмократычнай Польшчы“ пакідаюць нам усё-ж менш надзей.

У апошні час самыя меншыя прыгаворы—чатыры гады. Нядаўна два хлапцы, вызваленыя акруговым судом, пасля апэляцыі, атрымалі па шэсцьць год. Другі хлапец атрымаў восем год. Ведаецце, напэўна, пра процэс на Заходній Украіне, дзе некалькі чалавек атрымалі пажыцьцёвую турму, іншыя па дваццаць, пятнаццаць, дзесяць, восем, шэсцьць год. І вось на днях апэляцыйны суд гэты прыгавор пацвердзіў. А вось наша (сидзіць са мною ў аднай камэры) В. У акруговым судзе атрымала пяць год, а ў апэляцыйным—восем год, і гэта ў той час, калі яна ўжо чатыры гады сядзела раней і толькі дзесяць месяцаў была на свабодзе.

Усё гэта прымушае ўсіх нас з'яўлікай нецярпялівасцю чакаць суду. Але ўсё гэта ні на валасок не паслабляе і не ламае нас. Ах, каб вы бачылі, якія бадзёрыя, сільныя ўсе нашы таварышы!

Мяне асабіста ўсе гэтыя прыгаворы не датычацца: у мяне няма дзьвюх пэрспэктыў—свабода або турма. Вядома, турма, і ня два-тры гады. Я ласкі не чакаю. Атрымаю шмат, чорт з ім! Напляваць мне на іх прыгавор! Думаю, што самі паны судзьдзі разам з сваім Пілсудзкім будуць за мяне адседжваць апошнія гады майго прыгавору. Мы будзем сядзець у турме, але за нас працуюць таварыши на свабодзе і сама гісторыя.

28 лютага

### Сястры Н.

...Няхай цябе ні крышачкі не засмучае, што ты ня можаш пасылаць мне гроши. Я-ж жыву не адна. У нас вялізарная комуна і многа сяброў, якія аб нас не забываюць. Не клапаціся па мне: мне добра, так добра, наколькі можа быць добра ў турме.

22 сакавіка

### Брату В.

...Вы ўжо сабе ўяўляеце, што я ўжо напярэдадні магілы, а гэта зусім съмешна. Ні сухотаў, ні раматузу—гэтых неразлучных спадарожнікаў усіх зьняволеных—у мяне яшчэ няма. Замест усіх жахлівых хвароб у мяне толькі крыху не ў парадку сэрца, але гэта-ж не хвароба, а толькі, здаецца, рэзультат нэрвовага растройства.

Ну вось аб майм каштоўным здароўі вам ужо  
ўсё вядома, глядзеце-ж, кіньце непакоіцца...

У мяне час ляціць і ляціць. Ужо трэцяя вясна  
ў турме, а восень будзе ўжо чацвёртая. У нас  
ужо зусім цёпла. Як я люблю раннюю весну!  
Але ня менш вясны люблю я і лета, і восень,  
і зіму, люблю бязупынны ўрачысты карагод роз-  
ных, па-свойму прыгожых, месяцаў і дзён.

Якое шчасьце, што ў турме, я ўсё-ж такі  
бачу, адчуваю зьмены часоў году!.. Схадзіце  
абавязкова ў лес і нарвіце пралесак...

## 12 красавіка

Сястры Н.

Няўжо я табе да гэтага часу не напісала,  
што паштоўкі і кніжкі атрымала? Атрымала.  
Дзякую вялізнае, сярдэчнае. Малюнкі сапраўды  
пригожыя. Як рады былі мы ўсе. Усе паштоўкі  
расклалі на стале і на ложках—зрабілі сабе кар-  
цінную галірэю і ходзім разглядаць. Колькі раз-  
маху, сілы, прыгожасці. Асабліва мне падабаецца  
„Прыбой хваляў“.

Гэтым ты зрабіла нам вялікую радасць:  
ці-ж дзіва, ня выходзячы з турамнай камэры,  
пабываць у горах і на моры, столькі бачыць,  
так далёка быць. Дзякую, дзякую!

...У мяне ўсё добра, я ў апошні час зусім  
здравая, многа вучуся і з захапленнем сустра-  
каю вясну, а яна ў нас сонечная, пяшчотная.

Усім родным.

...Да суду ўжо толькі тры тыдні. Дні лятуць і паўзуць, а мы хочам як мага лепш выкарыстаць час—вучымся да зънемажэньня. Вось бачыце: у турме і съпяшаемся, і стамляемся, і часу нам не хапае...

Настрой прыпадніты, неспакойны. У гэты тыдзень выслалі ў іншыя турмы шмат нашых хлапцуў і дзяўчат. Мы звычайна ня ведаем, куды яны выяджаюць, ня ведаем, якія там умовы, ня ведаем, ці спаткаемся мы яшчэ калі-небудзь у жыцьці: праводзім-жа іх не на свабоду, а ў іншую турму, і таму мы гэтыя разлукі вельмі востра перажываем...

23 красавіка

Сястры Н.

...Каб я хацела даць азначэнне свайму жыцьцю, я-б сказала, што ўсё маё жыцьцё—гэта яркі сонечны вясновы дзень, і я-б ня схлусіла—гэта сапраўды так. Неяк нядаўна я думала аб сваім жыцьці, успамінала ўсё, усё і знайшла адно сумнае здарэнне, адзін жахлівы дзень—гэта съмерць Леніна. Вось гэта, і толькі гэта сапраўды было самым вялікім горам, якое я пераежыла. Праўда бываюць іншы раз цяжкія дні, калі даведваешся аб вялікіх правалах, аб няўдачах у работе. Вось цяпер, напрыклад, у нас у партыі вельмі цяжкі час, але хіба гэта можа зрабіць наша, маё жыцьцё восенскім днём? Ніколі!..

## Прыяцельцы Р.

Так даўно табе ня пісала. Нічога, нічога пра  
цябе ня ведаю, з такою цяжкасцю ўяўляю сабе  
цябе цяперашній, зусім дарослай, паважнай.  
Але затое як ярка бачу цябе ў мінулым. У турме  
ніколі не забудзеш старога прыяцеля, а палюбіш  
яго яшчэ гарачэй і цябе я так горача люблю,  
так прагна чакаю магчымасьці з табою съпісацца,  
даведацца аб табе ўсё, усё што ты перажыла  
за гэтых прыгожых гады. Колькі цудоўнага за  
гэтых гады! Здаецца, хапіла-б на дзесяць год „спа-  
койнага“ жыцьця. Пішы—цяпер ёсьць магчы-  
масьць пісаць да мяне, не саромеючыся і не  
баючыся цэнзуры.

...Пра сябе ўжо не магу пісаць. Праз некалькі  
дзён у мяне апошні суд. Напішу табе аб ім  
пасыня. Жыву, бадзёрая, здарова. Жыцьцё пры-  
гожае і з турэмнага вакенца здаецца яшчэ пры-  
гажэй.

Бяз даты

## Сястры Н.

...Калі-б ты ведала, з якой нецярплівасцю  
мы ўсе чакаем суду. Мы прыдзем не пакорнымі  
авечкамі, ня толькі ня будзем прасіць аб вызва-  
леныні, але горда і съмела заявім, што нас не  
спалохалі ні пыткі, ні дыфэнзыва<sup>1</sup>), ні гады ў тур-  
ме; не спалохаў і прыгавор, што мы заўсёды

<sup>1)</sup> Польская ахранка. (З аўтага перакл.).

будзем вернымі нашай барацьбе, што мы верым  
у перамогу. Помні-ж, як я павінна быць шчасльіва.  
Думаю пра суд, як пра съята, як пра перамогу,  
ня гледзячы на тое, што атрымаю шмат год.  
Але што мне іх прыгавор! Якую сілу ён мае  
над намі, калі ўсё бліжэй той дзень, калі мы  
над імі вынесем свой прыгавор, больш суровы,  
чым гады турмы.

16 мая

Усім родным.

...Ужо некалькі дзён працягваецца наш суд.  
У мяне столькі новых уражаньняў, даўно забы-  
тых перажываньняў! Уявіце сабе, якая асалода  
бачыць два разы ў дзень лес і палі, свабодных  
людзей, дзяцей, вуліцы, дамы, неба і сонца.  
Шмат, шмат неба, бязъмежнага, блакітнага  
і яркага сонца. і ўсё гэта вясновае, радаснае,  
з усьмешкай.

Настрой у мяне, як і ва ўсіх нас, вясновы,  
бадзёры. Я не адчуваю праведзеных у турме  
гадоў, забываюся аб маіх (о, жах!) дваццаці  
чатырох гадох і адчуваю сябе васемнаццаці-  
гадовай...

23 мая

Сястры Н.

...Ты дзівішся, напэўна, што я табе нічога  
ня пішу аб судзе. Цяжка аб ім пісаць і ня  
хочацца. Напішу больш падрабязна, калі ўсё  
скончыцца. У нас вельмі весела, шмат бадзёрасці,

съмеху; часамі цэлымі гадзінамі, седзячы ў залі суду мы забываемся, што нас судзяць. Шмат уражаньняў, вельмі рознастайных, радасных спатканьняў, даўно нябачаных карцін.

Добра, што суд іменна ўвесну! Мы захлынаемся ад захаплення, калі бачым зелянеючи лес і гурбы дзяцей. Як свята, чакаем таго дня, калі ўбачым цвітучыя сады. Мы ўжо даўно ня бачылі ўсёй гэтай урачыстай прыгожасці, і хто ведае, колькі год яшчэ многія з нас ня ўбачаць яе...

Як хочу я, каб усе вы—мае любімая і свободныя, ўсёй душою ўдыхалі вясну і блакітнае неба, каб, як дзеци, насіліся радасныя і вясёлыя па тым лесе, які я бачу толькі цераз краты вакенца турэмнай карэткі!

15 чэрвня

Усім родным.

...Суд мой ужо фактычна закончаны. Чакаем прыгавору. Даведаемся праз некалькі дзён. Я здарова і бадзёра. Ды як-жа можа быць інакш, калі перажыта столькі цікавага, незабываемага?

20 чэрвня

Таварышу С.

...Ты, напэўна, думаеш пра мой суд. Ён ужо амаль закончыўся. Зараз у нас апошні перарыв. Чакаем прыгавору. Асаблівых нечаканасьцяў ён нам, канечна, не прынясе. Нават не дзесяткі, а толькі адзінкі пойдуць на свабоду, і гэта ня

гледзячы на тое, што мы да суда сядзелі трывады. Прокурор патрабаваў для ўсіх падсудных па восем-дзесяць год. Вызваліць просіць толькі аднаго—прокуратора. Цікава, праўда? У нас рэдка бывае такі жывы, бадзёры настрой, як цяпер. Праўда, хочацца на свабоду, да чорцікаў, але хіба яшчэ двух-трох-гадовая перспектыва турмы можа паменшыць нашу жыццярадаснасць, бадзёрасць, сілу? А сілу нашу мы так моцна адчуулі, паказалі.

За ўесь час процэсу мы былі моцна організаванай, згуртаванай кіпучай энэргіяй масай. Усе выступленыні гаварылі аб нашай несакрушальнай сіле, гатоўнасці змагацца далей, дыхалі знявагай і нянявісцю да іх, неўстрашымай і бязъмежнай адданасцю справе.

І гэта ў той час, калі кожнае слова пагражала новым годам турмы... Але хто аб гэтым думаў! Нам затыкалі рот на кожным трэцім слове, перарывалі і пераходзілі „да парадку дня“. Але затое як яны дрыжэлі і блізднелі ў час нашых дэманстрацый. А для нас гэта былі мінuty самай высокай, незабываемай асалоды. Як шкода, што ты ня мог быць разам з намі, што ты ня бачыў наших рабят. Я іх буду любіць і помніць усё маё жыццё...

Напэўна, зараз-жа пасля прыгавору ўсіх нас развязауць па розных турмах. Гэта яшчэ павялічвае ўрачыстасць настрою.

Мы развязітваемся з старымі таварышамі, з якімі так доўга сядзелі разам, так моцна звязаны

ўсім нашым сваёасабліва прыгожым турэмным жыцьцём, поўным унутранага съячла, напружанай работы, суму і съмеху, нястачы і песень, съмялейшых палётаў, лятуценъняў і няўтомнай работы мысьлі...

Гэта толькі часткова правільна, што мы ў баку ад жыцьця, таму што мы больш чула прыслухоўваемся да кожнага шолаху жыцьця і куды сільней рэагуем (праўда, толькі пачуцьцём і думкай) на ўсе яго праявы, чым вы, якія стаіце ў самым цэнтры яго...

З нецярпеньнем чакаю пераводу ў новую турму. Падумай толькі, я ўжо трох гады живу ў тымже „пакой“. Калі гэта я жыла такім сталым жыцьцём?

Дзе мне прыдзецца апынуцца, ня ведаю, зусім ня ведаю, але ты пішы, я твае лісты буду атрымліваць. Так ня хочацца, каб з-за пераезду абарвалася наша перапіска. Магчыма, што пасля суду я буду акуратна наогул атрымліваць лісты, так што пішы вельмі часта і вельмі шмат пра ўсё, пра ўсё...

Зноў пытаю аб Т. Дзе ён, які ён, што з ім? Напішы ўсё, што ведаеш. Ах, як я хочу знайсьці яго... Калі-б я магла вас усіх, так горача любімых, бачыць, абняць, ўсё расказаць і пра ўсё распытаць! Як я мару аб спатканьні з вамі, з якой глыбокай пяшчотнасцю думаю аб вас, як палка хочу ведаць пра вас. А ўсё гэта будзе, будзе!

## Яму-ж.

Мы ў турме цяпер на раздарожжы. Суд скончыўся. Прыгавор ужо агалошаны. Мне далі больш дзесяці год. Праводзілі на свабоду некалькі таварышоў, чакаю ад'езду ў новую турму, а пакуль сядзім на месцы. Сур'ёзных систэматычных заняткаў яшчэ, вядома, не распачалі, чытаю бэлетрыстыку, добра, што якраз нам прыслалі пачку добрых кніг; жывасці, бадзёрасці ў нас заўжды было даволі, а цяпер суд над намі прынёс столькі новых уражаньняў, столькі новых хваляў сілы!

Аб ходзе процэсу я ўжо пісала. Астаецца дадаць крыху, але, бадай. самае прыгожае: магутны „Інтэрнацыянал“ асуджаных пад градам удараў поліцэйскіх. А потым (запомні, сябра, карціну)—растрапаныя валасы, парваная вонратка, сінякі і ссадзіны на тварах, на ўсім целе. А вочы—сонца, полымя пажараў.

І магутная, пераможная, грозная песьня праз вокны чорнай турэмнай карэткі, праз штыхі поліцэйскіх у шырокія вуліцы настарожанага і з пагрозай прыціхшага гарадку...

Тады-ж

## Матцы.

...Мамачка мая, дарагая, любімая, родная! В. гаворыць, што і цяпер, калі ты пішаши мне, ты шмат плачаш. Непатрэбна гэтага, мая родная, дарагая. Мне так балюча аб гэтым ведаць.

Мамачка, ты хочаш майго шчасьця, дык чаго-ж ты плачаш, калі я шчасльіва? Так, мама, я ня ілгу, а ад шчырага сэрца кажу табе тое, што глыбока адчуваю. Я шчасльівая, такая шчасльівая, якіх ёсьць напэўна мала. Хіба гэта не найвышэйшае шчасьце, якое толькі можа быць: жыць і змагацца, змагацца з бязъмежнай верай у перамогу, аддаваць любімай рабоце і барацьбе ўсе сілы, усю душу, усе нэрви, быць маладой, мець шмат дарагіх і любімых прыяцељаў?

Ды няўжо гэта ўсё, што я маю? Вось, бачыш, мамачка,—гэта ня пустыя слова, знайдзеца шмат людзей, якія мне пазайздросцьцяць.

Але, напэўна, перад табою ўвесь час мільгациць страшнае слова „турма“. Яно і выклікае ў цябе сылёзы. Дык, ведай, што турма мне зусім нястрашна, яна толькі часткова абмежавала, але зусім не адбіла ў мяне майго шчасьця, бо я не перастала быць тым, чым была.

Думаючы аб турме, вы, мабыць, уяўляеце сабе голад і холад, і зьдзекі, і ўсякія беды. Усё гэта так, але з голаду нам не дадуць памерці таварышы. Мы-ж пакінулі на свабодзе тысячи дарагіх таварышоў, якія заўжды помніць пра нас. У турме ў нас „комуна“. Дзелімся кожным кавалачкам. Зьдзекаў нямала, але мы ня згінаем шыі, не даём на нас езьдзіць. А, апрача ўсяго гэтага, у нас заўжды бадзёры дух, заўжды шмат песен (хочь за гэта караюць) і съмеху.

Праўда, часам і сумуем, але гэта толькі хмаркі на ясным небе.

Дык ня плач-жа, мая родная, бо няма чаго плакаць, твае сълёзы болем адклікаюцца ў майм сэрцы...

Бяз даты

Сястры Л.

Ты ўжо, напэўна, ведаеш, што суд наш скончыўся. У чэрвені агаласілі нам прыгавор. Найменшае зьдзіўленыне выклікалі мае дзесяць год. Я і не сумнявалася, што атрымаю столькі...

Як бачыш, няма худога бяз добра. Прыдалося нават тое, што мы сядзелі трох гады да процэсу. Такім чынам, тыя таварыши, якія атрымалі па два з паловаю і трох гады ўжо пайшли і ідуць на свабоду. Калі-б ты бачыла, што гэта за сьвята ў нас, калі-б ты ведала, якая радасць адпраўляць на свабоду таварышоў! Як тыя, хто выходзіць на волю, так і тыя, хто астаецца, помніць аб гэтым гадамі.

Але ў нас ня стала менш „насельніцтва“. Напэўна, праз адзін-два месяцы прыдзе новых больш, чым вышла.

Бяручы на круг, мы вельмі здаволены ходам процэсу. Вядома не прыгаворам, а тым, што нам удалося правесці нашу лінію. Калі-б ты бачыла наша адзінства, рэволюцыйную гордасць перад тварам ворага, неўстрашыласць, сілу; веру

і гарачае імкненьне яшчэ і яшчэ раз даказаць, што нас ня скруцілі, не зламалі, што наша справа не пераможна.

Назаўсёды, на ўсё жыцьцё астанецца ў памяці процэс. Зразумела, з намі ня „цацкаліся“. Напляваўшы на ўсякую „дэмократью“ і ўсе процэсуальныя формы, судзьдзя на кожным слове затыкаў нам рот, выводзіў з залі, некалькі разоў судзіў завочна, а пасля прыгавору паліцэйскія аставілі нам „на памяць“ даволі значную колькасць сінякоў і рубцоў.

Зразумела, мы не мірыліся з гэтым, а адказвалі магутнымі дэманстрацыямі, песнямі як у самай залі суда, так і па ўсім горадзе па дарозе ў турму.

Адным словам, процэс прыйшоў так добра, што мы нават самі не спадзяваліся, не чакалі лепшага. А да ўсяго гэтага яшчэ такі „падарунак“: провокатар (які прышоў на суд і зрабіў паклён не на аднаго таварыша) напярэдадні агалашэння прыгавору пакончыў жыцьцё самагубствам—атруціўся. Хіба ня цікавае гэта зьявішча, ня доказ нашай моральнай перамогі?

Ты прасіла напісаць табе ня толькі аб радасцях, але і аб сумных момантах нашага жыцьця. Добра, напішу. Дык, вось, аднэй з самых цяжкіх думак у сувязі з заканчэннем процэсу зъяўляеца думка аб тым, што самы стары таварыш—удзельнік процэсу—і пры тым самы хворы, напэўна, памрэ ў турме, ня высядзіць тых восьмі гадоў, якія яму далі.

Яму цяпер сорак сем ці сорак восем год. Палову свайго жыцьця ён правёў у падпольлі, сядзеў некалькі разоў пры царызьме, а з дзесяці гадоў існаваньня „незалежнай“ Польшчы ён сядзіць у зняволенъні ўжо сем-восем год.

Разумееца, у рэзультате такога жыцьця, яго мучаюць усе хваробы, якія толькі ёсьць на съвеце, і пагражае нават паралюш... Яго жонка, зусім маладая жанчына, памерла некалькі год таму назад у турме, а на свабодзе засталася адна іх малая дачка.

Вось думка аб гэтым таварышу і непакоіць мяне, ды і ўсіх нас. Яго вельмі любяць усе таварышы, клічуць яго „наш бацька“, ды ён і на самой справе сапраўдны бацька з сваімі клопатамі аб усім і аб усіх. О, колькі-б я аддала-б, каб хоць крышку дапамагчы яму!

...Зноў пішу табе. Чакаем ад'езду ў другую турму, а пакуль што не адчуваем сябе моцна на адным месцы. Заняткі спынілі яшчэ перад судом, а цяпер патрэбна было-б працягваць (у нас летам таксама канікулы), але вельмі хоцацца пры разьвітаньні з маімі дарагімі дзяўчатаамі яшчэ што-небудзь даць ім, што-небудзь напомніць, падрыхтаваць іх да таго часу, калі яны астануцца бяз нас ўсіх.

Шкада пакідаць хлапцоў і дзяўчат, з якімі так зжылася і так палюбіла, але хоцацца ехаць. Хочу ўбачыць новыя месцы, новых людзей, новую абстаноўку.

Вельмі хочацца вучыцца. Як гэта ня съмешна, але я за тры гады турмы ня мела часу вучыцца. Даўно ўжо выпрацавала сабе плян заняткаў і з нецярпеньнем чакаю, калі змагу правесьці яго ў жыцьцё...

2 ліпеня

### Таварышу С.

...Захацелася пазбавіцца цяжкага, гнятучага настрою, які пануе зараз у нас у камэры, ды і ва ўсім аддзеле. У нас бываюць, праўда рэдка, дні поўныя халоднай трывогі. Гады ўсё съціхае, зынікаюць громкія спрэчкі, апавяданьні, перарываюцца мары і ўспаміны, у ва ўсіх нахмураныя бровы, амаль не прачытаныя, перагортваюцца старонкі кнігі, хутка снуе іголка, нецярпліва гучаць крокі. А ўва ўсім паветры, у словах, у поглядах, у думках, у рухах—трывога, трывога і да яе чаканьне яшчэ чагосьці і вялікага, што яшчэ павінна здарыцца. У нас так бывае, калі здарaeцца што-небудзь нядобрае, здаецца, што павінна быць яшчэ і яшчэ, і гэта „яшчэ“ не прымушае сябе чакаць і сыплецца, як дождж.

Вось так і сёньня. Заўтра ўжо ўсё будзе на сваім месцы—шум, і гам, няўмолчныя і неадкладныя, амаль „невырашымыя“ дыскусіі—і тое, што здарылася будзе здавацца меншым і натуральным. А сёньня не пасабе.

Раскажу табе пра першае звязно гэтага ланцуга. Раніцой даведаліся, што арыштавана наша дзяўчына, якая толькі пяць месяцаў таму назад вышла на свабоду, пасьля трох год турмы. Ці разумееш ты гэта? Мы пазелянелі сёньня, калі пачулі аб гэтым. Пяць месяцаў! Яны здаваліся нам тыднем! мы амаль яшчэ ня прывыклі да таго, што яна вышла, яшчэ бачым яе ў камэрэ, на прагулцы. А яна нават не асвоілася з свабодай, з усім новым, што адбылося за гэтыя тры гады, нікога і нічога ня бачыла, нічога ня чула, не надыхалася сонцам і небам, не страхнула з сябе турму—і... зноў турма, зноў тая-ж камэра, тая-ж прагулка, тыя-ж твары, зноў свабода—толькі ўспаміны і... мары, а сапраўднасьць—турма, турма і турма.

Вось калі душыць злосыць, вось калі ўся істота ператвараецца ў крык абурэння! Мы ня можам прывыкнуць да гэтага, прымірыцца, хоць гэта далёка ня першы факт. О, колькі ў нас ёсьць яшчэ такіх рабят, якім свабода толькі дыхнула ў твар і праімчалася міма, як віхор, што ўварваўся ў душныя сцены турмы. А яны пасьля першага прыступу злосыці з тымі-ж съветлымі, гордымі тварамі ідуць далей, далей у турму, але ўсё-ж такі да свабоды.

Я так хочу, каб ты гэта добра зразумеў, каб гэта і цябе таксама балюча закранула і прымусіла нахмурыць бровы... Я хачу цябе бачыць, каб расказаць табе шмат-шмат жахлівага і прыгожага, цёмнага і праменна-съветлага.

У гэты тыдзень я даведалася асабліва шмат цікавага, што прымусіла хутчэй круціцца ўсе віньцікі души. О калі-б я магла табе ўсё гэта расказаць!

Я цябе, напэўна, павергla ў самы змрочны настрой. Ну, падымі галаву і ўсьміхніся, паглядзі на мяне, я таксама ўжо зараз усьміхаюся. Мы-ж сільней за ўсё гэта, мы-ж—пераможцы, а ніхто іншы. А ўспомніш аб гэтым—і ўсе трывогі становяцца маленъкімі і мізэрнымі, і душу запаўняе адно нашае „до-обра“!

...Над намі цяпер зьбіраюцца хмary. З тыдня па тыдзень чакаем увядзення ў жыцьцё новага турэмнага рэгламэнту, паводле якога мы будзем прыроўнены ў правах да крымінальных, тады кнігі і пісьмовыя прылады будзем атрымліваць толькі, як узнагароду за „добрая паводзіны“. Мы, зразумела, бяз бою не здадзімся, і вось цяпер ідзе на ўсіх парах падрыхтоўка з абодвых бакоў барыкады. Магчыма, што гэта прыдзе ў ва ўсёй сваёй прыгожасці не адразу, але мы гатовы.

З нецярплівасцю чакаю восені. Вельмі-ж хочу пераехаць у другую турму. Гэта-ж будзе цэлае здарэньне, цэлая куча навін.

Зараз выходзіць на волю наша Р. Ужо ўсе мы хвалюемся амаль столькі-ж, як і яна сама, напружана прыслухоўваецца да кожнага гуку ў карыдоры, а палова камэры невядома якім чынам зьмясьцілася на вакне, каб бачыць яе хоць адным вокам ужо амаль свабодную.

...Вось я нядаўна была злосная-празлосная, а цяпер думаю аб Р., уяўляю сабе яе щасльівы твар і вочы, якія зьзяюць радасцю і больлю, і мне робіцца радасна і добра. Ах якая ў нас радасць праводзіць на свабоду! Ужо, ужо яе няма! Яшчэ чую апошні крык „Дзяўчата, таварышы, да пабачэння! Да пабачэння!“ Як цудоўна, прыгожа!

26 ліпеня

Усім родным.

Я яшчэ, як бачыце, у той самай турме. Выедзем, думаю, пазней, пасля таго як атрымаем мотываваныя прыгаворы, Адкуль у вас чорныя думкі? Ды што са мною можа здарыцца? Мяне-ж так шчыра ахоўваюць, пільнуюць! Не, ня думайце нічога дрэннага, мне добра...

У час процэсу я з цікавасцю прыглядалася да нашых бацькоў. Былі розныя—рабочыя і мяшчане, палякі і яўрэі, але як яны зьліваліся ў адну масу, як аднолькава рэагавалі. Помню іх сълёзы і ўздыхі ў часе прамоў адвакатаў, панурае маўчанье ў адказ прокурору. Але якой гордасцю тарэлі іх твары ў часе наших выступленняў...

Бяз даты

Маленькім пляменінікам.

...Учора была страшэнная бура. Мы ўсе ня спалі, прыслухоўваліся да гудзеняня ветру і ўносіліся на свабоду. А калі бывае добрае надвор'е і ўвесь наш двор робіцца гарачым ад

сонца, нам зноў хочацца на свабоду ў лес,  
у поле. Вы, ведаецце, напэўна, што мы гуляем  
усяго дзінве гадзіны ў дзень. О, каб вы ведалі,  
як нам ня хочацца варочацца ў камэрку, як  
глядзім на гадзіннік, і нам здаецца, што хтосьці  
нарокам штурхае стрэлку, як мы ненавідзім  
гэты крык<sup>1</sup>): „Pracer skonczony. Prosze schodzic“.

У нашай камэры ніколі ня бывае сонца,  
і толькі па вечарох усё неба перад нашым  
вакном палымніе золатам і чырванью, пералі-  
ваецца фіолетам, сінявой і ізумрудам. Тады мы  
па чарзе ўзылязем на вакно, па некалькі  
мінут прагна глядзім на неба, на дрэвы ў далі,  
за сьцяной, на маленкія домікі на горызонце.  
Але на вокнах сядзець нельга і за гэта нас  
караюць, не даюць дазволу на спатканыні  
і пасылак ад родных...

Мы ведаем вельмі многа песень і нам вельмі  
хочацца сьпіваць, але гэта нельга рабіць. Мы  
ўсё-ж такі часам рызыкуем і гэта нам прыно-  
сіць вялікую радасць. Наогул-жа ў нас сумна  
ніколі ня бывае, але бывае нуда, часамі ўсе  
грудзі разрывае злосць, а іншы раз раптам ні-  
зтагонізсяго так захочацца на волю, што сабе месца  
не знаходзіш. Мы тут вельмі блізка зжываемся  
адзін з адным, моцна любім адзін аднаго і тыя  
з нас, хто ўходзіць на свабоду, ніколі нас не  
забываюць і шмат месяцаў, ужо будучы на свабо-  
дзе, больш за ўсё думаюць пра нас, душою з намі.

---

<sup>1)</sup> Шпацир скончаны (заўвага перакл.)

Да нас у госьці прышоў агульны любімець ўсёй турмы—Уладзік. Гэта двухгадовы хлопчык, разумны і чорнавокі, такі паважны, спакойны. Ён зусім ня ведае самых простых рэчаў аб якіх ведаюць усе дзецы, якія жывуць на свабодзе, але затое добра ведае ўвесь турэмны мэханізм і часта па наслышцы ад старэйшых гаворыць пра свабоду. Ён з маткаю павінен сядзець яшчэ цэлы год . . . . .

...Спыніла ліст на цэлых дзесяць мінuta: гуляла з Уладзікам у мячык і ён ледзь ня ў першы раз голасна съмяяўся і пляскаў у далоні, а ўся камэра залівалася съмехам разам з ім...

27 верасня

Усім родным.

...Я набегала на прагулцы, а зараз пішу вам і часта паглядаю ў вакно. Там зъязе такое блакітнае чыстае, блакітнае неба. Як гэта добра, што ў турме бачыш неба! Гэта-ж такая прыгожасць, якой ніякімі словамі не апішаш.

Цяпер успамінаю часам, як часта ў дзяцінстве я глядзела дома на заход, калі неба і рака зъліваліся ў адно вогненае мора, а на душы было так радасна і трывожна. О, як хочу я бачыць. Яшчэ калі-небудзь маю дарагую раку, заход і палісаднік!

## Таварышу С.

Ты, напэўна, вытлумачыў сабе маё доўгае  
маўчанье самымі змрочнымі меркаваньнямі,  
а мне радасна, лёгка, добра. У самыя лепшыя  
мінуты паўтараю:

„В нём пламень пылал і соловушка пел,  
цветы расцветали и бури гремел“<sup>1)</sup>.

Ніякіх прыгнечаных настрояў і ў паміне няма.  
Неба блакітнае, блакітнае-блакітнае, і съвеціць  
гарачае яркае сонца.

...Я зачытваюся поэзіяй, захапляюся эконо-  
мікай і гісторыяй. Вучуся з асалодаю, адчуваю  
жах перад сваім невуцтвам, усё баюся, што не  
пасьпею прайсьці ўсяго, што хочацца.

А на съвеце столькі прыгожых кніг, столькі  
галін навукі!

## Усім родным.

...І так, я ўжо ў новай турме. Прыехала ўчо-  
ра ўвечары. Цэлых два дні была ў дарозе, бачыла  
так многа новых людзей, новых карцін. Уявіце  
сабе, што за здавальненые паслья трох гадоў.

Тут сяджу ў адзіночцы. Тут нас, політычных,  
вельмі мала, таму яшчэ даражэй і цікавей бу-  
дуць ваши лісты.

<sup>1)</sup> З „Миніатюр“ А. Безыменскага. (за ўвага перакл.).

Ох, як я буду чакаць ваших лістоў. Глядзі-  
це-ж, не забывайце і пішэце, пішэце. Грошай  
пакуль што не пасылайце, а лепш прышліце  
кнігі.

25 кастрычніка

Сястры Н.

...У дарозе я цэлых трынаццаць гадзін пра-  
вляла на этапе ў кампаніі „kontratnych kobiet“ <sup>1)</sup>).  
Ну і наслухалася і наглядзелася! Потым язда  
па чыгунцы. Бачыш, колькі новых уражаньня!  
Пасьпела ўжо аглядзецца ў новай турме. Перা-  
мена вялізарная. Надзвычай добрыя ўмовы для  
глыбокіх філёзофскіх разважаньняў: цішыня  
і амаль поўнае адзіноцтва. Зусім новая для  
мяне абстаноўка. Вось і цяпер сяджу ў сваёй  
адзіночцы, а навокал ціха, ціха. Толькі на версе  
нада мною хтосьці мерна бяз стомы крочыць па  
сваёй камэры. Чытаць, чытаць!.. Як добра, што  
на съвеце ёсьць кнігі!

Бяз даты

Ёй-жа.

...Мне дзіўна ў новай турме. Падумай толькі:  
там нас было дзьвесці-трыста політычных хлап-  
цуў і дзяўчат, а тут толькі некалькі чалавек.  
Там кожны тыдзень было восем-дзесяць спат-  
каньняў, штук дзесяць лістоў, кожныя два-тры  
тыдні прыходзілі новыя з навінамі, за съце-

<sup>1)</sup> Простыутак (Заўвага перакл.)

намі—вялікі горад з вялікай, актыўнай організацыяй, а тут—адно спатканье за два месяцы, адэін ліст за тыдзень-паўтара, новыя ня прыходзяць зусім, а калі і прыходзяць то з іншай турмы пасля двух-трох год зъняволенія, за съценамі маленкае глухое мястэчка.

Бачыш, якая розньіца.

Я, вядома, і тут вучуся, шмат чытаю, захапляюся прыгожым выглядам ракі, якая цячэ ў нас пад вокнамі. Адчуваю ў сабе шмат сілы і бадзёрасьці, ня ведаю, што такое сум, нуда. Радуюся, што ўжо ідзе чацьвёрты год...

Кожную раніцу прачынаюся з пачуцьцём вялікай радасьці, усміхаюся сонцу, а часта мне грудзі распірае радасьць жыцьця, сазнаньне сваёй сілы, вера ў сваю перамогу, правату.

Таксама

Комсамольскай організацыі N—ска.

Дарагія, родныя таварыши, любімая браты мае! З далёкага кутка фашысцкай Польшчы, праз краты вакенца катаржнай турмы палка вітаю вас у дзень радаснага свята—комсамольскай гадавіны.

Пяць доўгіх гадоў ужо аддзяляюць мяне ад вас. Але гэты дзень ня згубіўся сярод іншых дат...

О, не! Што ні год—усёроўна, на свабодзе ці ў турме—у мяне ў гэты дзень было асаблівае свята.

Таварыши мае родныя, мілыя, як сказаць вам, што я адчуваю, што перажываю цяпер, калі

пішу вам, што буду перажываць у дзень гадавіны саюзу?

Сяджу я ў сваёй адзіночцы, мне съвеціць мільгаючая съвetchка, а навакол мяне съцены, зноў і зноў съцены, цішыня і нач...

Пішу вам—і грудзі разрываюцца ад болі бязьмернай, ад вялікай радасці. Я ледзь стрымліваю сълёзы, а далёкія, незабываemыя вобразы адзін за адным праходзяць перад вачыма: комсамольская ячэйка, „Азбука комунізму“, першыя гурткі, вучоба, магутны рост.

Комсамол, комсамол! Не пяць, а пятнаццаць, пяцьдзесят год бясьсільны вырваць з маёй памяці гэтыя ўспаміны, бясьсільны прымусіць мяне забыць аб тым, што комсамол зрабіў мяне бальшавічкай, выхаваў, загартаваў, навучыў ня толькі змагацца, але і любіць, рэволюцыйную барацьбу больш за ўсё, больш жыцьця.

Таму дзень гадавіны—для мяне вялікае і радаснае съвята. Усёй душою хачу я, каб мой голас прывітаньня і вялікай любvi да вас прарваўся праз съцены і краты вастрогу, праз сотні вёрст, якія аддзяляюць мяне ад вас, праз граніцы, каб далацець да вас і сказаць, што ніякія турмы, ніякія граніцы ня могуць разлучыць комсамольцаў.

Прымече-ж, дарагія таварыши, маё прывітаньне і ведайце, што і ў ланцугох фашызму я астаюся комсамолкай.

Дык ці-ж трэба вам гаварыць, што фашысцкі прыгавор—шмат год цяжкага зньяволен'ня—

я прыняла з горда ўзьнятай галавой і „інтэрна-  
цыяналам“ на вуснах, што ўсе прыгаворы, пабоі,  
зъдзекі і прыгнечаньне ня толькі ня могуць зла-  
маць мяне, але зъяўляюцца новымі магутнымі  
крыніцамі рэволюцыйнай энэргіі? Ці трэба ка-  
заць вам, што гады зъняволенъня—гэта гады  
няўтомнай работы над выхаваньнем, умацавань-  
нем і падрыхтоўкай дзесяткаў членаў партыі  
і комсамолу да новых баёў, да барацьбы на ўсё  
жыцьцё? Ці трэба ўпэўніваць вас, што я ад-  
сяджу свой тэрмін, ні на мінуту не губляючы  
бадзёрасьці, не забываючы, што я—выхавальнік  
ленінскага комсамолу, што выйду я з турмы на  
цэлую галаву вышэй, з морам энэргіі, бадзё-  
расьці, любві да рэволюцыйнай барацьбы ў гру-  
дзёх, што з усім гэтым багажом і новай у сто-  
разу сільнейшай энэргіяй кінуся ў новую барацьбу,  
у барацьбу да перамогі.

Таварыши мае родныя! Якое вялізарнае шчась-  
це быць комсамольцам, быць часткай вялікага  
колектыву—пераможца.

У гэты дзень замест турэмнай адзіночнай ка-  
мэры я буду бачыць вялікую славную комсамо-  
лію, шырокія вуліцы да краёў напоўненых сталь-  
нымі шарэнгамі маладых дэмонстрантаў, замест  
цішыні буду чуць грамавыя раскаты „Маладой  
Гвардыі“, буду не адна, а сярод тысяч, дзесят-  
каў тысяч нічым не аддзеленая, не адгароджаная  
буду з вами сярод вас...

Заўжды ваша, заўжды комсамолка N.

Таварышу С.

...Баюся, што ўвесь мой сёняшні ліст да цябе будзе песьняй—колькі розных пачуцьцяў у мяне на душы сёньня, учора, увесь тыдзень, амаль заўжды. Хочацца круціцца, пецы, імчацца наперад, наперад, далёка ў сонечныя залацістыя асеньнія далі. Так добра, добра. Раніцай рака, якая працякае пад самымі вокнамі, шэраблакітная, хутаецца ў празрысты вэлюм туману і ледзь-ледзь адказвае ўсьмешкай чырвонаму небу, а ў дзень, блакітная і зялёная, уся іскрыцца і зъязе сонцам у залатых кудрах лесу.

Я так упіваюся сонцам, паветрам і восеніню—на жаль, з вакна—што потым доўга чытала вершы аб восені, вясіне, зіме і леце і ўся зълівалася з аўтарам у іх півучых, яркіх і маляўнічых строфах. Ой, не, ня ўся, таму што ў іх часта прарываецца сум, часамі боль, а я гэтага знаць ня хочу, ня хочу...

...Ты, вядома, ведаеш, што я ў новай турме, далёка, далёка ад вас. Гэта—сапраўдная катарга, зусім не падобная на нашу мінулу турму. Нас, політычных, тут вельмі мала, так што было-б вельмі сумна, калі-б я ўмела сумаваць, сільна адчувалася-б адарванасць ад съвету, калі-б у душы ў мяне ня быў увесь съвет.

Вучыцца буду, вучыцца. На парадку дня ў мяне, экономіка, гісторыя, літаратура. Праз год—філэзофія і мовы, а далей ня хочу думаць: навук

хопіць на сто, ня толькі на пяць год. Цяпер сур'ёзна праходжу польскую і українскую літературу. Цікава, вельмі цікава.

...Пішы хутчэй і часьцей. Я цяпер ужо „кач-па“<sup>1)</sup> і таму лісты ідуць не праз акруговы суд, а проста на турму—гэта куды хутчэй. Цяпер ужо ня будзе такіх няпрыемных казусаў, якія былі раней. Дык пішы-ж больш. У той турме лісты былі дарагой вестачкай, а у гэтай—у сто разоў даражэй. Глядзі-ж пішы, пішы, а то раззлуюся і па прыезьдзе надзяру вуши. І зараз-жа вышлі кнігі, а то ў нас бібліотэчка ў кішэню зъмесціца.

Пакуль што вышлі, што хочаш (і так будзе добра), толькі абавязкова „Комсамолію“, а потым я табе скажу, чаго я хочу. Ну, чакаю, чакаю тваіх лістоў і кніг, дарагіх, распрыгожых...

...Ведаеш я напісала „маме“<sup>2)</sup> да дня нараджэння прывітальны лісьцік. Праўда, яшчэ шмат часу, але я так хачу, каб ён не спазніўся, прышоў. Ты-ж зразумееш, колькі каштавалі мне гэтыя радкі, як усёй душою, усімі нэрвамі я іх пісала. „Мама“, „мама“, родная, любая. Пяць гадоў я ўжо ня бачыла, але палюбіла за гэтыя гады так, як ніколі. Ці прыедзеш ты да „мамы“ на сьвята? Я хочу, каб вы ўсе, усе зъехаліся, каб у гэты дзень усе былі разам, а я ў гэты дзень таксама буду з вами, з „мамай“. Як боляча і радасна мне будзе!

1) Асуджаная (за ўвага перакл.)

2) Тут пад словам „мама“, маецца на ўвазе комсамольская організацыя. Дзень нараджэння—гадавіна заснавання (За ўвага перакл.)

Я-ж ужо такая дарослая, так даўно ўехала  
ад „мамы“, а ўсё яшчэ лічу сябе яе малодшаю  
дачкою, ганаруся ёю, радуюся, што ў мяне ёсьць  
такая „мама“.

А ведаеш, якая ў мяне, да цябе просьба?  
Дзе-б ты ня быў у гэты дзень, успамяні пра  
мяне і напіши... Зробіш гэта, праўда?

5 лістапада

Сястры Л.

...Якая ты добрая ў сваім парываньні, калі  
хочаш пераліць у мае жылы сваю кроў, свае  
сілы. Не, мая родная, ня трэба, зусім ня трэба  
гэтага хацець. Ты на волі зробіш больш за  
мяне, сваю кроў, энэргію, сілу аддасі з боль-  
шашаю карысьцю, а ў мяне і сілы і бадзёрасьці  
хопіць. Хопіць ня толькі на турму, але і на  
работу (і яшчэ на якую работу) пасъля турмы...

Ты ня думай, што я слабею, сохну з кожным  
годам. О, не! Уяві сабе цяпер, што пасъля трох  
год турмы, я адчуваю ў сабе куды больш агню,  
сілы, радасьці, чым здаецца, мела раней. Я не  
слабею, а станаўлюся сільней, дух у мяне ня  
гасьне, а разгараецца ярчэй. Турма забівае толь-  
кі слабенькіх, а сільным яна ўлівае ў душу  
жыватворчую крыніцу. А я—сільная. Дык будзь-  
жа за мяне спакойна...

Хочу падзяліцца з табою вялікай радасьцю,  
на днях атрымала ліст ад маіх старых тавары-  
шоў. Ня ведаю, ці зразумееш ты ўсю глыбіню

майго шчасьця? Пяць год нічога аб іх ня ведала, думала, што яны ўжо рассыпаліся ў розныя бакі, даўно пра мяне забылі, а тут усе яны—разам помніць мяне, любяць, шлюць прывітаньні, чакаюць. Ці многа ёсьць на съвеце лепшых рэчаў?

...У адзіночцы я ўжо не сяджу. Хоць і мала нас тут—усяго толькі пяць, але мы ўжо разам, у агульной камэры. Цікава, што і ты і Н.—абедзьве не маглі прымірыцца з думкаю, што я ў адзіночцы, абедзьве чула зразумелі, што мне гэта было вельмі цяжка.

Такое супаданьне мяне зьдзівіла і абрадавала. Але гэта ўжо прайшло. Я ўжо зноў чую чалавечы говар, съмех, песні і сама грамчэй і больш за ўсіх съмлюся. Нам вельмі добра разам і мы вучымся, вучымся. Ведаеш, у нас рэдка калі зараз бываюць шэрыя, аднастайныя панурыя дні. Мы жывём і адчуваєм жыцьцё і яго радасьць; нават тут, у гэтым глухім кутку, кожны дзень прыносіць нам які-небудзь падарунак, якое не будзь цікавае зъявішча. А я па меры магчымасці імкнуся зрабіць за дзень як мага больш. Вучуся з вялікай ахвотаю, дня не хапае—ужо-ж вельмі кароткія дні.

...Калі-б ты ведала, чым зъяўляецца цяпер для мяне кожны з маіх старых сяброў, знайдзеных пасля столькіх год. Так слаўна і добра ў гэтым бязлюдзьдзі адчуваць сувязь з далёкім вольным съветам.

## Усім родным.

...А у нас—цёплая, сонечная, залатая восень. Рэчка такая прыгожая, задумлівая і празрыстая ў асеньнім убраньні. А сёньня на прагулцы я з П. і О. сядзелі на лавачцы пад ігрушай, глядзелі на бледнае блакітнае неба, на нас падалі залатыя лісты, і мы сябе ўяўлялі на свабодзе, у садзе або лесе.

Ох, як ня хочацца ісьці з прагулкі, як ня прыкметна пралятае час. Мы часта гаворым, што калі выйдзем на свабоду, то спаць будзем на двары, каб як мага менш быць у съценах, пад дахам.

15 лістапада

## Ім·жа.

...Вось ужо і палова лістапада. Праз паўтара месяца новы, дзіўны і не вядомы год, але добры тым, што перакрэсьлівае стары. Няма яго, прайшоў, адседжаны яшчэ адзін. Ну, досыць філёзофіі.

1 сінегня

## Таварышу Л.

Нядаўна была гадавіна Кастрычнікавай рэвалюцыі. Колькі перажывалася з радасцю і больлю. Нас, з чырвонымі банцікамі, не выпушчалі на прагулку. Мы, маленькая, далёка закінутая кучка

ў некалькі чалавек, так голасна, свабодна съпявалі „Інтэрнацыянал“, каб нас чулі ў вас і на ўсім съвеце, і адчувалі мы сябе ня групкай, а вялізарнай масай, магутнай сілай.

Ды і як было не адчуваць сябе магутнай сілай, калі наша найвышэйшая ўлада—начальнік турмы—тупаў нагамі і крычаў: „піе poswolte“<sup>1)</sup>, а ў адказ яму бязутрымным струменем неслася грозная баявая песьня. Як хвалявалася наша начальства, якім съмешным і нікчэмным здавалася яно нам. Ну, хіба ты не адказаў бы поўным зьнявагі рогатам, калі-б табе гаварылі:

— Кожны ваш крок у турме намячаецца мною. Вы можаце рабіць толькі тое, што я вам дазваляю. Трэба было-б у мяне спытацца дазволу (ты чуеш?). Гэта-ж беспарарадак у турме, гэта-ж на вуліцы, у горадзе чутна...

А мы толькі гэтага і хацелі.

Потым начальства пераходзіла на іншы тон і гаварыла:

Я-ж так клапачуся аб вашым здароўі, я-ж толькі добра вам жадаю...

Так, хоць у нашы съвяты асабліва цяжка адчуваеш турму, зьняволенъне, адзіноцтва, але затое, ніколі сябе не адчуваеш такой сілай, ніколі так ярка ня бачыш, што мы—гэта ўвеселі съвет, што нас не пераможаш, ня зломіш!

---

1) Не дазволю (за ўвага перакл.)

## Сястры Л.

...О, як хацела-б у гэтыя дні быць з табою,  
з усімі вамі. Як дорагі мне гэтыя дні. Перадай  
ад мяне палкае прывітаньне комсамолу. Я ўсей  
душою з вамі і ў турме, заўжды і ўсюды, ўсюды.

Мае, дарагія, незабываемыя, як цяжка сказаць  
у лісьце ўсё тое, што сёньня хацелася вам ска-  
заць, але вы зразумееце мяне. Гады, праведзе-  
ныя намі разам, звязалі нас на ўсё жыцьцё,  
а мне на ўсё жыцьцё далі сілы, гарта, зрабілі  
мяне вартай вас і непераможнай. Я горда тым,  
што вышла з нашай сям'і і сёньня ў такі ра-  
дасны дзень працягваю вам руку, буду шчась-  
лівая, калі ўспомніце пра мяне, заўжды і ўсюды  
вашай.

Тады-ж

## Таварышу С.

...Гэта было некалькі тыдняў таму назад, але  
мене так хочацца табе гэта расказаць. За вак-  
ном дзесьці заходзіць сонца і нашыя трох хвойкі  
і рэчка ружова ўсіміхаюцца ўходзячаму свя-  
цілу. Мы сядзім і чытаем газэты, захапляемся,  
спрачаемся і раптам—музыка. Мы ўсе праз міг  
ля вакна, прагна цягнемся праз краты і слухаем,  
слухаем. Гэта не оркестр, а шарманка або  
флейта. Вулічны музыкант. Я сяджу на пада-  
коньніку і мяне акутваюць пяшчотныя гукі—  
яны даносяцца здалёк, як быццам апошнімі  
праменінямі сонца. Я слухаю, і мне здаецца,

што на падаконьніку, побач са мною—ты. Мне так радасна, добра, хочацца працягнуць руку, каб цябе абняць і я ўсьміхаюся і сонцу і музыцы і табе.

Ну, як-жа гэта будзе калі мы спаткаемся? Я так часта бачу наша будучае спатканье.

Сёньня неяксьці не магу шмат пісаць, а цяпер ужо хутка прагулка... Прышлі мне яшчэ некалькі кніжок: тыя прачытала адным духам.

28 сіння

Таварышу С.

...Толькі што скончыла чытаць (яшчэ раз) „Комсамолію“ і захацелася мне зараз жа пагаварыць з табою, прынесьці табе ўсе хвалі гарачай радасьці і дзесьці, дзесьці глубока іскарка болю і ярка гарачае полымя перажытага і ўсё, усё што прыносіць мне з сабою, выклікае ў ва мне гэта бясконца дарагая поэма. Гэта казка і песня—быль пра мяне і аб табе, аб усіх нас.

У тую мінту, калі я прачытала апошні радок і мільганула думка: „Напісаць С. хутчэй, зараз“, паймчаліся адзін за адным вобразы, мілыя, заўжды жывыя, пачуліся слова, якія заўжды гучыць музыкаі. Але... хіба аб усім гэтым напішам?

Дык вось, уяві сабе, што сёньня зусім ня зьбіраліся чытаць гэтай поэмы. Мы ўжо пасьпелі яе прачытанаць і рашилі яшчэ раз урачыста чытаць у новагодні вечар. Сёньня я села скласьці програму гэтага вечару, павінна была прагля-

дзець цэлы рад зборнікаў, кніг, праглядзела адну, адзначыла патрэбны адрывак, узялася за „Комсамолію“ і... зноў прачытала яе з першай старонкі да апошняй, цэлыя абзацы прачытаючы па два разы, часта кажучы голасна: „Эх, добра, чорт падзяры!“ або съціскаючы зубы, старалася шырэй уздыхнуць съціснутымі грудзьмі.

Прачытала і... далейшым пунктам программы вышаў ліст да цябе. Няма на съвеце поэмы больш мілай мне. Сашка<sup>1)</sup>) хлапец дарагі, які ён распрыгожы, што яе напісаў. Ну, сам падумай на чацьвёртым годзе турмы, у глухой камэры на нашым востраве, дзе акрамя адзін аднаго і адміністрацыі мы бачым толькі прылятаючых да нас на крошкі вераб'ёў і варон, я ўбачыла тысячи мілых, родных рабят, ні проста знаёмую, а родную абстаноўку, пачула галасы і песні, шум і стук, музыку і страляніну і чоткія крокі, і съмех, съмех... Ах добра, добра мне, як добра! і так мне захацелася да вас, ну на тыдзень, на месяц. Паглядзеце, пачуць, убачыць, убачыць... Але... турма, турма і вёrstы, граніцы. Ну, што там шмат гаварыць. Хачу вас, бачыць хачу, хачу!

„А колькі бязьмежнага прыгожага тут, у Польшчы. Доўга, доўга буду апавяданец, калі спаткаемся. О, колькі тут у нас на кожным кроку тэм для праменна съветлых поэм, колькі яшчэ

1) Бязыменскі (заўвага перакл.)

ня вылітых песень. Учора апошнія газэты прынеслы доўгачаканыя звесткі аб судох над знаёмымі рабятамі. Сярод іх—мае турэмныя вучаніцы, любімыя мае дзяўчата. Прыгаворы—пяць і шэсць год. Гэта яшчэ добра, вельмі добра, таму што ў апошні год ў Польшчы восьмідзесяці-дванаццаці-гадовыя прыгаворы перасталі быць жахлівай навіною. І нічога. Быў курс на чатыры гады і была бадзёрасьць, гаварылі: „што там чатыры гады, пражывём, навучымся, ладна“... Быў курс на шэсць год і бадзёрасьці было ня менш, яшчэ ярчэй вочы, съмялей у бой, наперад. Прышоў дзесяці-дванаццацігадовы курс—і бадзёрасьць падмацавалася большай дозай злосці, а да съмеласьці далучыўся съціснуты кулак. І жывём, і расьцём, і съпяваем, і на прагулках (калі дазволяць) гуляем у сьнежкі, з Вронік, Мокотовых, Лукішак, Павякоў<sup>1</sup>) кожную мінуту думкамі ўлятаем да вас. Ідзем разам з вамі наперад і наперад і гэта сазнанье такой магутнай сілай валодае, што ўсё ніпачым... Перадай прывітанье ўсёй партыі і комсамолу, усяму СССР.

18 студзеня 1929 г.

Сястры Н.

...Аб здароўі майм не таюся, а не пісала тады таму, што ня было чаго пісаць, усё было без задзірынкі, а цяпер вось хварэла і пішу табе аб гэтым. Тыдзень пралежала ў ложку. Быў

1) Назвы польскіх турмаў (заўвага перакл.).

цяжкі сардэчны прыпадак. А цяпер вось ужо ўсё прайшло. Я ўжо ня толькі ўстала з пасьцелі, але была і на прагулцы.

І з вачыма ў мяне цяпер добра. У мінулым годзе тыднямі хадзіла з завязанымі вачыма, то з адным, то з другім, а часамі і з абодвымі, а ў гэтым годзе зусім добра. Святло ўвечары, праўда, няважнае, але вочы не баляць і не чырванеюць.

Бяз даты  
Таварышу С.

Сёньня зусім ня дзень для пісаньня лістоў, але так сільна захацелася напісаць, што села і пішу, замест таго, каб моршчыць лоб па раскладу над філёзофіяй або гісторыяй. Я закончыла частку курса і зрабіла сабе адпачынак—перарыв. Ужо ўчора і сёньня гультайнічаю, а тут яшчэ сёньня радасны дзень—атрымала knīgī і, акрамя гэтага, ліст ад маёй Л, маёй мілай, слаўнай Л. Мы сядзелі разам амаль тры гады, у нас тысячи агульных прыяцеляў, нас разам судзілі, я жыла з ёю душа ў душу, усе радасьці і пакуты ў нас былі напалам, і вось нас разлучылі. Я і цяпер яшчэ не могу прывыкнутьць радавацца, або злавацца без яе, не могу без яе абыйсьціся і яна там таксама „пакутае“ без мяне. Даводзіцца абыходзіцца толькі рэдкімі і кароценькімі лістамі. Але і гэта такая радасьць...

...У нас у камэры зараз цішыня. Усе дзяўчата за кніжкамі, толькі Л. ляжыць у пасьцелі, і кашляе, а я „перанеслася“ да цябе. За вакном гудзе і раве вецер, нясучы з сабою цэлыя хмары сънегу, а нашы трох сястры—ёлкі шумяць, як цэлы лес. Сёньня стала рэчка. Мы чакалі гэтага тыдні: кожны дзень, як толькі разъвідняе, падбягалі да вакна, а там усё плаваў пасярэдзіне вялікі доўгі ледзяны востраў, навакол якога яшчэ хутчэй імчаліся цёмныя сярдзітыя хвалі. І вось сёньня наша рэчка скована ільдом. Па праўдзе сказаць, нам вельмі хочацца пабегці туды, пакоўзацца, гэта ж так блізка, крохаў сто, але... гэта ўжо за съцяною.

...Атрымала ад вас лісты, атрымала і кнігі і цукеркі, якія вы расцудоўныя! Гэта-ж усё—мора радасьці. Аб першых двух ужо не гавару. Ды і цукеркі-ж, цукеркі, якую сэнсацыю ў нас зрабілі! Мы іх аглядалі з усіх бакоў, чыталі надпісы, нават хацелі схаваць на памяць, але не ўстаялі перад спакусай і „пакаштавалі“. А цяпер ад усіх дзяўчат шлю гарачую падзяку за ўсё.

13 сакавіка

Таварышу Л.

Ці патрэбна яшчэ цябе прасіць пісаць? Думаю, што не. Ведаеш, чаканьне лістоў—гэта такая неадымная, такая нязменная рыса турэмнага жыцьця, што бяз гэтага нельга сабе ўявіць турму. Часам я весела съмлюся над гэтай „ліста-

маніяй" у маіх таварак, а часам яна даходзіць у мяне самой да такой вастрыні, што я пішу такія лісты, як табе сέньня.

.. Нічога ніколі ў жыцьці ня прымусіць мяне любіць вас менш, менш трапятаць і зъязьць ад радасьці пры адным напамінаньні, успаміне аб вас. А напамінаньняў гэтых так трагічна мала, Ты бліснуў і зынік, Т., у сваім упартым маўчаньні вытрыманы на сто процентаў, іншыя—гады мілія—актыўна вас падтрымліваюць, і вось табе блёкада маўчаньня. Толькі Ц. і Л. прабіваюць часам гэту нямую съязненіе, і я іх за гэта ўзнагароджваю ордэнам „люблі і падзякі з турмы“. З вялізарным задавальненінем упрыгожыла б і твае мужныя грудзі гэтым ордэнам, але... напіши хоць пару лістоў. Напіши абвязкова, напіши хаця паштоўку, толькі не маўчи.

15 сакавіка

### Прыяцельцы Г.

Тваё паведамленыне аб Б. і зъдзівіла, і засмуціла, і абурыла мяне да глыбіні душы. О, чорт вазьмі! У мяне слоў няма, мне цяжка, мне нязносна балюча, балюча. Ды гэта-ж... злачыства і ганьба. Ах, ня хочацца гаварыць жаласьлівыя слова. Але так балюча, так цяжка. Цяпер я разумею, чаму ён маўчыць, чаму аб ім маўчаць усе рабяты, каго я толькі ня пытала, што з ім.

Ну і злы фарс! Я кідаюся і злую і сумую пры ўспамінах аб гэтым. Ведаю, што так бывае, што так можа быць, але... Навошта-ж так зда-

рылася? Зразумей мяне, ты зразумееш, ты павінна зразумець. Ну, што тут напішаш? Ну, што скажаш нават? Не, нядобра (ці толькі нядобра?) даведвацца аб сябрах дарагіх і блізкіх пасъля многіх год разлукі тое, што я даведалася аб В. Богады і тысячи вёрст адлегласці і зусім іншая абстаноўка работы і турма, нарэшце, вырасьцілі, выгадавалі маю любоў і замілаванье да іх, маю гордасць імі так, што яны зараз у сотні разоў бліжэй, чым былі раней, тады. А В. гэта-ж адзін з самых дарагіх, самых блізкіх... Ну, хопіць аб гэтым, даволі...

18 сакавіка

Ёй-жа.

Пішу табе перапоўненая радасцю. На днях пасъля апэляцыйнага суда вышлі на свабоду А. Л. і Б. Вызваліліся яны на два-тры гады раней. Як-жа мне ня радавацца. Учора атрымала ўжо ад іх лісты і пасылку. Не, ты учора павінна была-б прыйсьці да нас, каб паглядзеце, як радуюцца ў турме. Я была ўзрушана масай любві, памяці і пяшчотнасці, якую адчула учора ў адносінах да мяне маіх мілых сяброў. Але ня толькі узрушана і акрылена. Гэта так цудоўна і асабліва цудоўна ў турме...

Ці ўсё яшчэ халодна у вас? У нас ужо пацяп-лела, сёньня на сонцы пахла вясной. Прывітай ад усіх нас усіх сваіх рабят. Не замярзайце там, няхай вас сагравае наша вялікая любоў да вас.

Вось зноў успомніла пра В., і сумна стала...

Таварышу Л.

Ітак, нам ужо хутка стукне дваццаць пяць год. Напісала і спалохалася. Такая вялізарная лічба! І калі гэта здарылася? Мяне арыштавалі якраз у дзень майго нараджэння, калі мне скончыўся дваццаць адзін год, а зараз ужо хутка дваццаць пяць. Я ўсё яшчэ прылічаю сябе да моладзі, ня хочу думаць, што гэта, на жаль, ужо толькі жаданьне. Як ты мірышся з гэтай думкай? Думаю, што, будзь я на свабодзе і ў мяне-б было гэтага прыжка, усё здавалася-б зразумелым. А ў турме ў ва ўсіх нас вялікае пачуцьцё, неўразуменіе і ўсе мы гаворым, звычайна, што гады, праседжаныя ў турме, ня ліцацца. Як шмат пасьпелі ўсе вы за гэтыя гады. А я сяджу, сяджу і сяджу...

Думка аб В. зганяе ў мяне ўхмылку ў самую радасную мінуту. Для цябе гэта старая гісторыя, даўно страціўшая сваю актуальнасць, а для мяне—гром з яснага неба.

Мне балюча, балюча... Я ня хочу з гэтым згадаціцца... Чорт вазьмі, няпрыемна, калі тэорыя ператвараецца ў практыку не „наогул“, а на адным з блізкіх сяброў. Такія ператварэнні бываюць і тут, у нас, ды ў нашых умовах і ў наш час гэта зразумела. Зразумела, можа быць і табе „ператварэнне“ В., але мне гэта дзіка, недарэчна. Ды усе вы мне здаецца „браніраванымі“ ад ухілаў і перараджэння.

Тады-ж

Сястры Л.

...А ў мяне заняткі ідуць поўным ходам. Вучуся з асалодаю, даражу кожнай мінутай, прыходжу да заключэння, што ведаю вельмі мала і з новай стараннасцю бяруся за кнігі. А рабяты прысылаюць усё новыя, усё больш патрэбныя і цікавыя кнігі.

Чатыры гады турмы мяне ўсё-ж-такі не адарвалі канчаткова ад жыцьця: праўда біцыцё яго сэрца тут чуваць вельмі слаба, але мы чутка да яго прыслухоўваемся. Дзіўна думаць, што ўжо хутка чатыры гады...

Тады-ж

Таварышу Л.

Апішу табе запар усе турэмныя навіны: у нас было паҳаванье—памерла крымінальная бабулька і паҳавалі яе ў фарбаванай дамавіне (а ў мінulай турме дамавіны давалі не фарбаваныя), насупроць нашага будынку будуць будаваць турэмную часоўню (да гэтага часу яна займала толькі адзін пакой), нашай таварцы А. доктар не дазваляе сядзець у агульнай камэры, таму што ў яе (як і ва ўсіх з вугольнага раёну) сухоты.

А вось табе і навіны з волі: чытала сёньня ў газэце, што на ўскраінах Польшчы сяляне прыносяць у горад і прадаюць за бясцэнак сваю маёмасць, каб купіць нават ня хлеба, а некалькі хунтаў бульбы. Працьвітае мая радзіма, што? А рабяты з волі пішуць: „У нас дома гала-

даюць", „работы няма і знайсьці нельга“, „некалькі дзён грузілі вагоны, а цяпер зноў без работы, доўга табе не пісала таму, што ня было грошай на марку“ і г. д. у тым-же дусе. Але гэта нічога! Думаеш, ад гэтага ў рабят менш бадзёрасьці, сілы, актыўнасці? О, не, на конт гэтага добра.

Напішы і пашлі крыху грошай майм добрым таварышам і найлепшым рабятам В. і Е. Абодвыяны, на жаль, павінны сядзець ня правох крымінальных і дапамогі зусім ніадкуль ня маюць, таму што бацька В.—безъязельны селянін, а ў Е., зусім сям'і няма. Сядзець жа трэба В. шэсць год, а Е—дзесяць. Пашлі таксама „Капітал“, „Эмпірыокрытыцызм“ і, калі хочаш, яшчэ дзветры кніжкі. Пры ўсім сваім жаданыні ты сабе не ўявіш і сотай долі тэй радасьці, якую гэта прынясе рабятам. Калі-б ты толькі ведаў, што такое турэмная радасьць...

14 красавіка

Таварышу С.

...Шмат разоў пытала цябе, што з В. Зараз я ўжо ведаю. Той дзень, калі я даведалася, быў для мяне адным з самых горкіх дзён у турме. Ня буду аб гэтым пісаць...

...Паглядзі ў акно: па блакітнай шырыні рэчкі плывуць бліскучыя беласьнежныя крыгі, імкнучыся наперад, наперад бязупынна. Добра! Ідзём да вакна, будзем доўга глядзець на рэчку.

...Калі-ж ты напішаш? Ну, калі?

## Яму-ж.

...Табе здалося па мінуламу лісту, што я сумую? Ха-ха-ха, які чорт сум—я была просто злая на вас, што вы ня пішаце, а гэта асабліва адчуваецца ў гэтай дзіры, куды пасылаюць, каб чалавек забыўся, што існуе съвет. А я ня толькі не забываю, але ўсё больш адчуваю сябе яго актыўнай частачкай.

Уяві сабе, што ўсё маё жыцьцё, усе гады, усе дні—на свабодзе, у турме—паўсюды і заўсёды радасныя. У мяне-ж не часамі бываюць радасьці, а наадварот—часамі бывае сум.

А зараз вось—ніякіх прыгнечачых настрояў і ў паміне няма. Неба блакітнае і съвеціць яркае, гарачае сонца. Турма—глупства! Яна не дасягае мэты, але робіць цуды ва ўмацаваньні бальшавізму.

Мне добра, вельмі добра. Я ня ведаю, што такое сум, затое добра ведаю што такое радасьць і злосьць. У-у-у! Як часамі скрыгачу зубамі... Ну, ды гэта няўхільна, але зараз-жа пакрываеца радасьцю. Думкі і мары аб будучым проста асьляпляюць. Але-ж і сучаснае па свойму прыгожа. Вось жыву і так люблю жыцьцё, як, здаецца, ніколі яшчэ не любіла.

Як бязутрымна хочацца вас бачыць хоць бы адным вокам. Але-ж гэта будзе, будзе. Прыдзе час, калі мы зноў зьбярэмся. Я мару аб тым,

як мы спаткаемся. Ужо зъязю ад радасьці—бачу вас усіх, і раптам здрадніцкая думка: а вы-ж ужо ўсе будзеце з вусамі і барадатымі, старыя, не комсамольцы. О, які жах! Душу абхоплівае дурная няўтомная боль, таму што я вас ніколі, ніколі больш ня ўбачу комсамольцамі, такімі якіх помню і люблю. Глупства гэта, а ўсё-ж такі балюча. Ну добра, пакажыцесь хонь барадатымі. А ўсё-ж такі я вас усіх убачу!

5 чэрвеня

Яму-ж.

Што табе напісаць на гэтым кавалку самае важнае? Падзялюся маёй вялізарнай радасьцю: атрымала з свабоды ліст ад таварыша, які толькі што вышаў з турмы пасьля дзесяцігадовага зьневальнення. Добра, праўда? Ой, ці толькі добра? Уявіць сабе не магу яго на свабодзе. Успомніла, з якім болем і злосцю пісала табе аднойчы аб таварцы, якая ледзь пасьпела выйсьці, як зноў села. Ох, колькі яшчэ такіх выпадкаў прыбавіў час. Тут табе сівы „стары-патрыярх“, разьбіты хваробай—чатыры гады турмы, тры месяцы свабоды, зноў турма; тут табе агнявы хлапец, тут і прыдушаная сухотамі, але з палаючымі вачымі дзяўчына; тут і наша матуля Каця з трынаццацігадовым вытворчым стажам і такой-же дачкой, якая гаворыць: „Ну, што-ж, атрымала адпачынак на папраўку, хонь і бясплатны— і то добра. А цяпер будзем чакаць наступнага, значыць праз пяць год“.

...Ужо некалькі дзён амаль не займаюся.  
У нас вялізарнае здарэньне: прыехалі новыя,  
прывезылі з сабою шэсцьдзесят год прыгавору  
на шэсцьць чалавек, наўны, хвалю ажыўленъня.

Продуктаў нам не пасылай, таму што ня  
можна—трэба ў самога міністра атрымаць дазвол.

Тады-ж

### Прыяцельцы Р.

У нас столькі здарэньня, што зусім няма  
турэмнай магільнай цішыні. Нядаўна было бурнае  
Першае мая, з съпевамі, крыкамі, пабоямі, дэмон-  
страцыяй перад турмаю. Было столькі ўрачы-  
стасці і радасці, што і цяпер, калі акрамя  
пабояў, на нас пасыпаліся розныя кары, мы зъзянем  
і ня думаем здавацца, на ўдар адказваєм ударам.

Зноў былі арышты, зноў да нас прышлі новыя,  
сінія ад пабояў, ледзь стрымліваючы стогны.  
Але-ж гэта ў нас не навіна, мы да гэтага ўжо  
прывыклі, гэта работы ня спыняе. Пра нас ужо  
напэўна можна сказаць, што мы прыйшлі „праз  
агонь і воду і медныя трубы“.

Зараз пра сябе шмат пісаць не магу: хвалю-  
юся крыху. У камэры ды і ў ва ўсёй турме  
далёка не спакойна. Але мне добра, зусім добра.  
Барацьба-ж і тут са мною, і тут са мною тое,  
што даражэй за ўсё на съвеце.

Нас вельмі шмат, усе мы такія сільныя, нас  
не застрашыш. Ведаеш, столькі съветлых тава-  
рышоў у нас ёсьць і такіх прыгожых, што аб  
кожным паасобку трэба цэлую кнігу пісаць.

Вось спаткаемся калі-небудзь усе разам, і ты сама ўбачыш, колькі сілы і харства ў іх ёсьць. Убачымся, так, так, напэўна ўбачымся, будзе добра і съветла.

Піши мне абавязкова шмат, шмат, але не пасылай „на вецер“,—гэта значыць: ня шлі на турэмны адрас, а адсылай Н. Калі-б ты ведала, якая вялізарная радасьць—ліст у турме..

Тады-ж

### Сястры Л.

Уявіць сабе ня можаш, як глыбока мяне абрадавала, усхвалявала твая вестка аб тым, што таварышы, сабраўшыся разам, успомнілі пра мяне і паслалі сваё прывітаньне. Я не атрымала яшчэ гэтага ліста, але я щчасльвая, што ён быў напісаны, пасланы. Якую вялікую радасьць ты мне прынесла. Перадай таварышом маю вялізарную ўдзячнасць за тое, што помняць пра мяне, і маё гарачае сардэчнае прывітаньне. Вельмі хачу ім напісаць.

Ты дакараеш мяне ў тым, што я толькі распытаю цябе, аб сабе нічога не рассказываю. Гэта праўда, я мала пішу аб сваім жыцьці, але ня толькі табе. Маё жыцьцё такое аднастайнае, вузкае, што на самай справе няма чаго аб сабе пісаць. І як-жа не закідваць вас усіх пытаннямі, калі вы ўсе бурліце ў магутных хвалях жыцьця, якога я ўжо так даўно ня бачыла, якое адгароджана ад мяне дзесяцьцю съценамі, і цікавіць мяне больш за ўсё на съвеце! У адным

лісьце я табе рассказвала аднак шмат цікавага  
аб сваім жыцьці-быцьці, але як на злосьць гэтага  
ліста ты не атрымала.

Што я раблю? Вучуся, вучуся і вучуся. Экономіка, гісторыя і філёзофія займаюць цяпер  
віднае месца ў маім жыцьці. Акрамя таго, раз-  
мовы, лісты, успаміны і думкі, думкі. Ведаеш,  
як я люблю жыцьцё, як запэўняю ўсіх, што яно  
прыгожае, так вось скажу і табе, што наша  
жыцьцё, нават у турме, поўна глыбокага пра-  
менна-съветлага зъместу. Добра жыць на съвеце,  
вельмі добра, а калі мы спаткаемся, я прывяду  
табе такія факты, што скажаш: „Ня толькі  
добра, але і цудоўна!“

Зараз слухай далей: каб табе мой прыгавар  
не здаваўся вельмі страшным, скажу табе, што  
да нас прыехалі дзяўчата з прыгаворамі на пят-  
наццаць, дваццаць і дзесяць год. І ведаеш што?  
Яны ня згубілі ні на кропельку свайго съмеху  
(я ведала іх і раней), ні песень, ні жыцьцяра-  
дасьці і вясёласці: як-жа мне не ганарыцца імі,  
іх духоўнай сілай?

А вось табе і радасьць: на-днях атрымала  
ліст з волі, ад таварыша, які нядаўна вышаў  
з турмы, дзе прасядзеў цэлых дзесяць год.

Ён піша: „Ня то вельмі шырока, ня то вельмі  
шмат прастору на гэтым вольным съвеце“. Уяві  
ты сабе, як ён павінен быў адчуваць сябе бяз  
съцен, крат, без наглядчыкаў – на широкіх  
вуліцах, сярод людзкога натоўпу, у зялёным  
лесе, у палі, на сенакосе. Але яго радасьць, яго

шчасьце няпсўныя. О, не! Яго мучыць думка аб тым, што мы, яго любімая таварыши, асталіся ў турме і яшчэ не на адзін год.

Ты напэўна, думаеш, што ён такі, якім не-  
калі апісвалі ў кніжках зъняволеных: ціхі, зам-  
кнуты, заўжды задуменны? Не, зусім не такі!  
„Калі ўбачыш на прагулцы группу таварышоў,  
якія рагочуць так, што чуваць на волі, то можаш  
быць упэўнена, што яны сабраліся навакол М.  
і ён штосьці ім апавядыае“—так апісалі мне яго  
таварыши, якія сядзелі разам з ім.

Бачыш—новыя часы, новыя людзі, новыя харак-  
тары і настроі.

Але вось у нядзелю атрымала я гэты радасны  
ліст, а панядзелак прынёс мне не жахлівую, не,  
не жахлівую, а жудасную вестку: памёр у турме  
таварыш, мой добры сябра, мой блізкі саратнік,  
адзін з найлепшых салдат маёй роднай і любі-  
май маладой гвардыі<sup>1)</sup>.

Ён нядаўна толькі вышаў з турмы пасля трох  
з паловаю год, але правёў на волі толькі два-тры  
месяцы, зноў быў арыштаваны, зноў вярнуўся  
за краты.

Я ведала, што ён быў вельмі хворы (ды і дзе  
ты знайдзеш у нас здаровага?). Але съмерцы!  
Съмерцы? Не, гэта штосьці не зразумелае, зусім  
не сумяшчальнае з ім—маладым, вясёлым, поў-  
ным жыцця.

<sup>1)</sup> У маі 1929 г. у Бронках (польская турма) памёр  
адзін з асноўнікаў Польскага комсамолу тав. МАКС ЛЯ-  
ПОН (заўвага перакл.)

Я ня веру, не магу, ня хочу верыцы! О, як цяжка паверыць, калі ўся душа, уся істота бунтуе супроць гэтага ка·н·ц·а!

Але, калі трэба, прыдушиць бунт і протэст, спаткаеш съмерць з ухмылкай адвагі...

Вось наша жыцьцё, такое непадобнае да твойго, да вашага жыцьця...

...Ужо вечар прышоў, а я ўсё яшчэ пішу табе.

Я павінна была чытаць „Экономічнае развицьцё Польшчы“, алё пасля твойго ліста так сільна хацелася табе напісаць, што я адклала заняткі (раблю гэта вельмі, вельмі рэдка) і вось увесь вечар разгаварваю з табою...

11 чэрвеня

Усім родным. •

...Успомніла, што ў мінулым годзе ў гэты час вельмі часта вам пісала. Ня верыцца, што з того часу прайшоў ужо цэлы год, што і наш процэс і паездкі ў карэце ў горад, і ўсе рознастайныя перажываньні былі ўжо год таму назад.

Сям'я наша тут, у турме вельмі павялічылася. Прыяжджаюць да нас і групкамі і адзінкамі, і, вядома, „рады мы гасьцям“. У нас вясна і пяе і цвіце. Так прыгожа на белым сьвеце, што лепш зусім не падыходзіць да вакна. Вось зараз па рэчцы на лодках катаецца моладзь з песнямі, балалайкамі, шумам і съмехам.

Мяне цягне да вакна, але я стрымліваю сябе таму, што потым туга ўзрые плугам усю душу да дна. Але нічога!

Ведаеце, у нас за турэмнай съцяною растуць развесістый клёны. Зараз яны ў цьвеце, і ўвесь двор затоплен родным, мілым мядовым пахам.

Мы цяпер усе сядзім у адзіночках, і я чую што ніхто нічога ня можа рабіць, усе цягнуцца да крат, з тугой прыслухоўваюцца да вясенняга зымярканья, углядываюцца ў ва ўсё тое, што можна толькі бачыць, і толькі здалёку, і то не на заўсёды.

18 чэрвеня

### Групе таварышоў.

Мае дарагія любыя сябры, мае славыя рабяты, як-жа ў вас там бурліць, клакоча жыцыцё? Як прайшла пасеўная компанія, як праводзіцца пяцігодка, як прайшло сьвята? Да і ці запытаеш аб усіх навінах, якія толькі ёсьць у вас.

Аб нашых апошніх навінах куды лягчэй рассказаць. Трэба вам ведаць, што наша „колёнія“, як і ўсякае прыстойнае грамадзтва, дзеліцца на тры пакаленіні: старэйшае—ад трыццаці пяці да сарака сямі год (старэй ужо няма), малодшае ад дваццаці аднаго да дваццаці пяці (маладзей таксама няма), ну і сярэдняе самае шматлікае. Дык вось, у старэйшага пакаленія апошняя навіна—да А. прыняжджаў на спатканье муж з Варшавы (гэта па важнасьці сваей роўна прыблізна прыезду да вас дэлегацыі англійскіх прамыслоўцаў, калі ня больш), у малодшага—Р.

атрымала ліст ад мамы, дзе яна ёй абяцае прысласць восем злотых <sup>1)</sup> (гэта, каб сабе ўясыніць, можаце параванаць з кароткатэрміновым амэрыканскім крэдтытам), і, нарэшце, усеагульная навіна (хая і усе маюць „агульнадзяржаўнае“ значэнне)—над турмой сёньня вельмі нізка праляцеў аэроплян. Тут ужо я ня ведаю з чым параванаць. У вас падобных здарэнняў і не падшукаеш. Куды там манэўры румынскіх войскаў на граніцы, куды там падзеньне мэтыору ў Сібіры.

Бачачы, што так не асьцярожна паведамленыя такія ўзрушаючыя навіны вас надзвычайна ўстрывожылі і ўсхвалявалі, съпяшаюся вас супакоіць паведамленынем, што жыцьцё наша ўсё-ж такі ідзе нормальным ходам: мы вучымся, у дазволенія гадзіны пяём і непрадугледжаныя нашай програмай жартуем, марым, успамінаем. Па-праудзе сказаць, вельмі цяжка аддаваць усю душу таварна-гандлёваму капіталу, барацьбе „кавалераў“ з „круглагаловымі“ і младагегельянству, калі хоць не чароўна, але аглушаюча. крычаць лягушкі, прыемна пяе салавей і нават праз краты заліваюць камэру душыстыя хвалі пахаў бэзу, цвітучых клёнаў, ігруш і каштанаў. Мы-ж усяго гэтага ня бачылі і здалёку нават трох гады. Але больш усяго мяне „выводзяць з роўнавагі“ песні моладзі, якая катаецца на лодках па рэчцы. Тады ўжо я, ды і ня толькі я, вытрымаць не могу.

<sup>1)</sup> Злоты роўны 22 капейкам (заўвага перакл.)

Але нічога — усё гэта, як бачыце, мяне ня толькі ня прыводзіць у адчай, але і вельмі лёгкадумна настройвае, што зусім не адпавядае „takei stharei wie zniatce“<sup>1)</sup>.

26 чэрвеня

Таварышу М.

Дарагім, незабываемым сюрпризам быў для мяне твой ліст і прывітанье піонэраў. Вось была ў нас радасьць. Перад намі адразу раскрылася звычайная, закрытая для нас кніга жыцьця. Уесь шырокі съвет жыве ў нашых думках, а ў той-ж час ведаеш, адчуваеш, што ён далёка, нязмерна далёка.

Ты пішаш мне аб вялізарных дасягненнях буйнай прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў СССР; дух захоплівае ад радасьці, гордасьці, шчасьця. Але каб ты, каб вы ўсе яшчэ ярчэй і глыбей адчуулі і даведаліся цану вашых перамог, кіньце на момант погляд сюды, у Польшчу. Вы ўбачыце хаты і гумны бяз стрэх, таму што гэтымі стрэхамі кармілі ўсю зіму жывёлу, убачыце дзяцей, якія пухнуць і паміраюць з голаду, бо ўжо няма нават такога „дэлікатэса“, як лушпайкі ад бульбы. Організаваныя рабочымі і сялянамі комітэты дапамогі галадаючым распушчаюцца поліцыяй, якая лічыць, што для гала-даючых дастаткова... малітваў варшаўскага біскупа і хрысьціянской пакорнасці.

---

<sup>1)</sup> Такой старой зыняволенай (заўвага перакл.)

Дадайце да гэтага бесканцовы скрыт вялізарнага мноства турэмных варот, якія праглынаюць ўсё новыя і новыя групы політычных зняволеных, а таксама роўнадушна вынасімыя прыгаворы, „atany na 15 lat ciszkiego wiszenia“<sup>1</sup>), якія выносяцца цяпер усё часцей і часцей, і адзін бок карціны будзе ясны вам. Аб другім баку пісаць не магу, дапоўніце карціну самі...

І ведаеш, што пішуць мне мае таварышы?

...Не, жыцьцё—прыгожая рэч. Жыць, каб змагацца, жыць, каб быць барацьбітом съмелым і сільным.

Усяго не напішаш. Калі зноў спаткаемся, расскажу табе шмат цікавых рэчаў.

Аб тым, што часта прыгнечвае адарванасць ад волі—ад жывых людзей і работы пісаць ня буду. Ты разумееш гэта сам.

..Акцябратаам і піонэрам пасылаю асобны адказ. Ці можна выказаць усё тое, што я хачу сказаць гэтым маленькім барацьбітом? Усе мае таварышы шлюць вам гарачае прывітанье.

Тады-ж

Акцябратаам і піонэрам.

Рабяткі мае мілыя, любыя!

Дзякую вам — далёкім маленькім таварышам—за клопат, за думкі пра нас. Ваш ліст мы ўсе разам прачыталі на прагулцы. Вы, можа быць,

<sup>1</sup>) Асуджаны на 15 год строгай ізоляцыі. (Заўвага перакл.)

і не падазраеце, якое вялікае шчасьце прынёс  
ваш ліст у нашу турму. Большаясьць маіх пры-  
яцеляк ніколі ня былі ў СССР, ніколі ня бачылі  
ні Чырвонай арміі, ні піонэраў. Але ўсе яны,  
нават ня бачыўшыя, моцна вас любяць, хочуць,  
каб вы былі вясёлыя і многа ведалі, умелі добра  
будаваць аэрапляны, бегаць і съпявачь.

Вы пішаце аб тым, што вельмі шкадуеце  
мяне і ня хочаце, каб я сядзела ў турме. Мне  
радасна ведаць гэта, але шкадаваць мяне ня  
трэба. О, ня, зусім ня трэба, таму што я сама  
разам з тысячамі іншых таварышоў, гарджуся  
тым, што я—політычная зньяволеная, і шчась-  
ліва што сяджу не дарма. Калі барацьба патрабуе  
ад нас сядзеньня ў турме, мы праседжваєм  
доўгія гады бяз страху і стогнаў, сільныя саз-  
наньнем, што наша справа і бяз нас жыве  
і расьце.

Папрасіце, рабяткі, комсамольцаў, каб яны  
вам гэта добра растлумачылі. Пішице, мілыя,  
колькі вас усіх, што вы робіце, ці ўмееце вы  
ужо чытаць і пісаць. Мяне вельмі цікавіць усё  
ваша жыцьцё. А я буду пісаць аб тым, як жы-  
вуць у турме рабочыя—політычныя зньяволен-  
ные.

Ну, усяго вам добра, мае дарагія! Расьціце-ж  
вольныя і шчасльвыя, біце так громка ў барабаны,  
съпявайце так весела ваши песні, каб  
чутна было ня толькі ў нашай, але і ў ва ўсіх  
іншых турмах...

23 ліпеня

## Прыяцельцы Р.

...Аб сваім жыцьці напішу ў наступны раз.  
А цяпер скажу толькі, што адчуваю сябе такой  
шчасльвай, як вельмі ня многія. Жыцьцё бязъ-  
межна прыгожае, а жыцьцё ў злучэньні з бараць-  
бой—гэта шчасьце.

26 жніўня

## Прыяцельцы Х.

У дзіўным і вельмі недарэчным становішчы  
я зараз находжуся. На працягу некалькіх месяцаў  
бесьперапынна гавораць аб магчымым вызва-  
леныні. Таварышы ўсё падрабязней вызначаюць  
тэрмін, умаўляюцца са мною аб падрабязнась-  
цях, а тым часам месяцы, тыдні праходзяць,  
а мы ўсе ціха сядзім. Калі-б ты ведала, як  
гэта страшэнна хвалюе, выводзіць з роўнавагі.  
Ня ведаеш, на якім съвеце жывеш, што трэба  
рабіць, што варта рабіць.

Зразумела, што мы імкнемся трymацца да  
апошняга. Але і я не могу сказаць, каб гэта  
было лёгка. Якіась гэта таемныя сілы адцяг-  
ваюць нашу свабоду. Ужо некалькі разоў нам  
здавалася, што нічога з гэтага ня выйдзе, што  
патрэбна зноў укласціся ў рамкі турэмнага  
жыцьця і перастаць сабе галаву марочыць. Цяпер  
іменна мы перажываем такі пэрыод. Ну гэта  
нічога: тым больш і глыбей, ярчэй і даражэй  
будзе шчасьце, калі яно сапраўды надыйдзе. Ты  
сабе гэта ўяўляеш?

Не, я сабе гэтага добра ўявіць не магу. Колькі лятуценъняў, плянаў, карцін! Добра, што ў нас моцныя нэрвы.

Ужо жнівень. Як хутка час ляціцы! Гэта добра, шкада толькі, што лета ўжо канчаецца. Ці бачыла ты ўжо жніво, ці часта бываеш у лесе, у полі?

Усіх, каго убачыш, вітай ад мяне горача, ад шчырага сэрца. Слоў не хапае, каб сказаць табе, што я адчуваю да іх, маіх далёкіх, любых. Будзь-жа шчасльвая, не сядзі на адным месцы, усюды пабывай, памятаючи аб тым, што я не магу быць паўсюды. І пішы мне часта і многа, расказвай аб людзях, здарэньях, аб далёкай мілай волі.

Помні, што заўсёды чакаю тваіх лістоў, яны прыносяць нам радасць.

Бяз даты

Таварышу В.

Не адказвала табе на ліст (ды яшчэ такі!) цэлых два месяцы. Але ці трэба табе тлумачыць, чаму? Чорт вазьмі! Пападаецца чалавек на вудачку і цэлыя месяцы живе марай. Але... (тут выступаюць на сцэну трагічныя слова аб правоах, жорсткай сапраўднасьці, якія не гавару, таму што яшчэ да майго нараджэння на гэту тэмую поэты і драматургі напісалі цэлыя томы). Усё гэта нічога.

Сапраўды было ня дрэнна кожны дзень чакаць перанясення ў лепшы сьвет, але і цяпер ня

дрэнна: зноў бяруся за кніжкі, за лекцыі, эноў, але ўжо не разъвітваючыся, любуюся сонцам і небам.

А ў вас там за гэты час колькі лосьпехаў, падзей. Пішы хутчэй, прыяцель мілы, чакаю з нецярпеньнем чарговай зводкі...

Ці спатыкаеш каго-небудзь з агульных сяброў? Я ўсіх канчаткова пагубляла, ні аб кім цяпер нічога ня ведаю.

Ня хочу, канечна, з гэтым мірыцца, але... добра, што можна ўсе надзеі ўскласці на будучае. Добрая рэч гэта будучае, ці няпраўда?

Але мне здаецца, што і цяперашняе ў нас становіцца ўсё больш прывабным. Што ты на гэта скажаш?

Чым весялей становіцца на съвеце, тым больш ня хочацца сядзець у турме, тым цяжэй бязьдзельле. Але нам-та не прывыкацы! Пасядзім яшчэ, авось што-небудзь ды высядзім. Не, не авось, а напэўна!

30 жніўня

### Таварышу С.

Ведаю, што атрымаеш гэты ліст пасьля МЮДру, а можа і зусім не атрымаеш, але не могу табе не напісаць, не пагаварыць з табою аб гэтым дні.

Я непапраўная комсамолка. Не адно' наша съята, не адзін дзень у годзе не прымушае мяне так хвалявацца, як МЮД. Колькі болю ў гадавіну съмерці Ільліча! Колькі радасці

і гордасьці ў Каstryчнікавую гадавіну! Як рвешся на волю ў дзень Першага мая! А МЮД для мяне поўны якогасьці асаблівага пачуцьця, якому і імя не падбярэш!

Усе нашы съяты ў турме прыносяць нам ня толькі прыліў новых сіл, ня толькі радасьць сазнаньня, што ў гэты дзень і наш астравок зъліваецца з бушуючым морам рэволюцыі, але і прымушаюць сільней, чым заўсёды, сумаваць, тужыць. Ці разумееш ты гэта? Ня прымі гэта за праяву слабасьці. Мы сільныя, асабліва ў такія дні. Ну, як жа ня рвацца ў бой з новай сілай, ведаючы, што ён адбываецца? Як-жа не ненавідзець усёй душой, усімі нэрвамі тое, што завеца турмой, што нас моцна трymае ў кіпцюрох, ня пушчае, як бы мы ні кідаліся, ні рваліся?

Так, сябра мой мілы, да турмы прывыкнуць нельга. У першы, у пяты і ў дзесяты год турмы ты таксама-ж будзеш кідацца і скрыгатаць зубамі ў дзень нашага съята, з такою-ж палкаю няnavісьцю будзеш упівацца пальцамі ў краты, імкнучыся хоць галаву прасунуць паміж іх, пачуць хоць адзін гук з волі. Але не прасунеш і не пачуеш...

Ужо чацверты раз я буду съяткаваць МЮД у турме. Праседжана ўжо чатыры гады. А ў мяне перад вачыма ўсё таксама-ж ярка і неадступна стаіць мой апошні МЮД на свабодзе ў 1925 годзе. Як съяткуюць МЮД у СССР гэта ты напішаш, а я табе раскажу, як было

ў нас. Вось, слухай: Горад В. Організацыя пасъля двух запар генэральных правалаў толькі становіцца на ногі, аднаўляе ячэйкі, і ўсёж-такі да МЮД'у сем-восем маленькіх масовак рабочай моладзі і ў самы дзень—вялікая, каля ста чалавек, у лесе.

Б.— самы разгар падрыхтоўкі, большая палова організацыі арыштавана, усюды нячуванае зьбіванье, пыткі. І ўсёж-такі комсамольцы, якія асталіся на волі, ірвуцца на вуліцу: „у МЮД павінна быць дэманстрацыя. Мы ім пакажам, што нас ні спалохаць, ні ліквідаваць нельга“! Ня гледзячы на бесъперапынныя арышты, адбываюцца масоўкі, падрыхтоўка ідзе ўва ўсю, і раптам новая атака. Разгромлены ўжо ня толькі партыя і комсамол, але і юнацкія сэкцыі, профсаюзы. На свабодзе асталося толькі некалькі чалавек, акружаных з усіх бакоў провокатарамі, шпікамі, поліцыяй. І ўсёж-такі не здаваліся. Роўна а дзвеятай гадзіне ўвечары па ўсіх ярка асьветленых галоўных вуліцах гораду пасыпаўся дождж комсамольскіх лістовак.

С.—пяцьсот чалавек моладзі—ня толькі з гораду, але і з вёсак—дэманструюць з „Маладой гвардыяй“ па горадзе, б'юцца з поліцэйскімі патрулямі.

І нарэшце.

Л.—у вызначаным пункце гораду сабіраецца моладзь. Покуль што—толькі нядзельны натоўп гулячай моладзі. Але раптам на сярэдзіну вуліцы выбягае хлапец і высока падымае чырвоны сцяг.

У адну мінуту ён ужо акружан. Рухаецца стройная демонстрация, гучыць „Маладая гвардия“, лёзунгі, лёзунгі. Демонстрация набліжаецца да казармаў і тут сутыкаецца з ідучай з манэўраў ротай салдат. Офіцэр прышоў у замяшанье, салдаты астанавіліся, слухаюць прамову комсамольца, падхопліваюць лёзунгі, ловяць лістоўкі, а з перапоўненых вакон казармаў грыміць: „Урра!“ А праз мінту—поліцыя, жандармэрыя. Але... мы ратавацца ўмеем. І съцяг удалося выратаваць.

Усё гэта было чатыры гады таму назад. Праз месяц пасля МЮД'у я была арыштавана, і цяпер вось на съвяце нас толькі некалькі чалавек. І зноў мы дэмонструем з чырвонымі банцікамі, але ўжо на турэмнымі двары.

Нічога, дружка, свабода прыдзе, свабода будзе зноў. Толькі комсамолкай я ўжо ніколі больш не буду... Але ня трэба аб гэтым.

З волі весткі невясёлыя. Арышты, арышты, арышты. На днях даведалася, што арыштаваны мілыя, славныя рабяты А, В і П. Усіх іх судзілі ўжо разам са мною. Пабылі яны некалькі месяцаў на свабодзе і зноў у турму. Яшчэ раней арыштавалі Ш.—майго старога сябра, саратніка і вучня. Лічу па пальцах усіх сваіх рабят, якія асталіся на свабодзе, і дрыжу над кожным з іх—ці на свабодзе ён (або яна) яшчэ? А даведаюся, што арыштаваны, і балюча і разам з тым радасна: значыць рабяты не сядзяць склаўшы рукі...

На днях атрымала прывітаньне ад аднэй нашай старой знаёмай Б. Яна сядзіць у В. у строгай ізоляцыі. Пісаць вам яна ня можа. Яна здаровая, толькі томяць яе вельмі адзіноцтва, ізоляцыя...

Шлю табе і ўсім да МЮД'у маё ад шчырага сэрца гарачае прывітаньне. Я хачу на волю.

Тады-ж

### Таварышу Л.

Ужо згубіла ўсякую надзею, што ты адклікнешся. Ці кітайцы забілі цябе на фронце, ці ты проста ў ваду кануў?.. Ня ведаю, але толькі ў нашай нары аб табе нічога ня чутно было. Нарэшце атрымала ад цябе твой ліст, у якім ты апісваеш ваша будаўніцтва. Што за радасьць у мяне, у ва ўсіх нас на сёньня, што за ўрачыстасьць! Так, усяго не напішаш, але можна напісаць многае. І які-ж ты маладзец, што зрабіў гэта! Цэлы дзень стаяць у мяне перад вачыма новыя фабрычныя карпусы, я чую шум машын, гул творчай працы. Радасьць, гордасьць і любоў—ня ведаю, што сільней—вось тры пачуцьці, неразрыўна звязаныя з думкамі аб вас.

Успомніла, што ты пішаш аб тым, як мы зъмяніліся. Так, мы цяпер сталі больш сур'ёзныя і ўдумлівыя чым у маладосці, але захапленьня ў ніяк ня менш. Разылікі захапленьня не замянілі, а проста прыбавіліся, занялі новае месца. Трэба-б табе бачыць, як мы тут заха-

пляємся і лістамі, і новай кветкай на турэмным двары, і навіной з газэт аб дэмонстрацыі, і сонцам і небам, і... сваімі марамі аб будучыні. Ды і вы там, напэўна, захапляецеся ня менш нашага, толькі маштабы ў нас розныя...

Ад сёньняшняга дня праз месяц у мяне юбілей. Адседжана ўжо чатыры гады. Значная лічба, праўда? Як добра, што яна ўжо за плячыма. А ўперадзе яшчэ чатыры гады або... можа быць, чатыры месяцы, чатыры тыдні? Гэта можна толькі адчуваць, але пісаць аб гэтым нельга. Што робіцца ў души... Зразумей толькі, зразумей.

Палохае мяне крыху тое, што я выйду з турмы страшэнна адсталай дубінай. Сам-жа гаворыш: „Адна форма, найлепшая сёньня, нікуды нягодна заўтра“. Дык вось гэтыя-ж „формы“ прымі як вельмі расьцяжымае паняцьце і зразумей, што старыя формы, мне добра вядомы, аб маленькой частцы новых я крыху чула, а пра большасць паняцьця ня маю. Ад усіх новых „форм“ я літаральна адгароджана каменнымі съценамі і не на адзін год.

Ну, ды нічога! Нядаўна вышаў з турмы адзін таварыш, які прасядзеў дзесяць год (1919 г.) з двухмесячным перарывам і ведаеш—нават у першых яго лістох са свабоды я не знайшла ніякага замяшанья, ён неяк адразу моцна адчуў пад нагамі глебу, хоць і зьмененую да непазнаваемасці. Жывы чалавек знайдзе сабе месца ў жывым жыцьці. Нічога, я ня сумую, хоць часамі балюча і цяжка да чорцікаў саз-

наньне, што жыцьцё сямімільнымі крокамі ідзе наперад, а ты нічога, нічога ня толькі ня робіш, але і ня ведаеш.

Часам перад намі з асаблівай вастрынёй устаюць „невырашальныя“ пытаньні, і тады мы марым: „Хоць-бы гадзінку пагутарыць з разумным чалавекам“, а Б. звычайна дадае: Або прачытаць „Праўду“. Але з прычыны таго, што няма ні „разумнага чалавека“, ні „Праўды“, то напішы, што гавораць у вас аб Гаагскай конфэрэнцыі, аб пераговорах з Англіяй. Ну хоць-бы толькі аб гэтым. А колькі, колькі хацелася-б яшчэ запытаць, даведацца!

Н.—гэта такая чортава дзіра, якіх на зямным шары, напэўна, вельмі мала. Тоё, што ў ссылцы ў Сібіры політычным было куды лепш, чым нам у турме,—гэта для нас ужо пытаньне даўно вырашана, і М., якая была два разы ў ссылцы, гэта съцвярджае. Цяпер-же мы пытаем сябе: ці ня лепш на ненаселеным востраве, чым у Н.? Бачыш, што за робінзонада ў дваццатым стагодзьдзі, у эпоху радыё, целабачаньня і іншых цудаў тэхнікі...

Ну, усяго. Усім, усім шлю сардэчныя палкія прывітаньні. Будзьце сільнымі, расьціце хутчэй і мацней, расьціце, мае родныя. Па нас ня сумуйце: мы, калі не асабліва расьцём, то ва ўсякім выпадку здорава мацнеем...

Р. S. Ліст гэты атрымаеш у верасьні<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Напярэдадні МЮД'у (Заўвага перакл.)

А я аб пачатку гэтага месяца не магу спакойна думаць, да і слоў не знайшла-б, калі-б хацела табе сказаць усё, што адчуваю. Няхай скажа табе ўсё маё палкае прывітанье, якое шлю вам усім, усім да гэтага дню. Я буду з вамі, усе мы будзем сярод вас. Прывітанье вам, прывітанье!

30 верасня

### Прыяцельцы Р.

...Працягвай пісаць такім-жа апісальным мэтом-дам, і я шмат даведваюся аб вашым жыцьці. Для мяне-ж кожны радок пра вас—цудоўная поэма. Абавязкова, абавязкова апішы падрабязна і рабфак і комсамольскія школы, і гурткі і людзей. І вось яшчэ што: скажы мне, як стаіць там цяпер у вас пытанье аб дзецях? Ці трymaeце вы курс на зъмяшчэнье іх у дзіцячыя дамы?

Ад цябе ды і ад іншых рабят я даведалася, што вы трymaeце сваіх малышоў у сябе. Мяне гэта, признаюся, зьдзівіла. Я ведаю, што дзяржава яшчэ ня ў сілах узяць на сябе цалкам выхаванье дзяцей. Але вы самі-ж маглі-б шляхам узносаў організаваць дзіцячыя дамы і такім чынам забясьпечыць дзециям правільнае выхаванье. Хіба дзешавей вам абыходзіцца ўтыманье дзіцяці, а часта і нянькі пры сабе? Не кажу ўжо аб вазыні з дзіцём, аб няўменьні выхаваць, аб неабходнасьці карыстацца наймовай працай...

Пытанье гэта вельмі мяне цікавіць, з нецярпеньнем чакаю твойго адказу.

## Таварышу С.

Карткі<sup>1)</sup> перасталі нас трывожыць. Мы зразумелі сутнасьць таго, што ў вас адбываецца, і трывога зъмянілася захапленьнем. Ды і як не захапляцца, калі перабудоўваюцца ў вашым доме не балькончыкі, а самы фундамант. Што казаць пра нас, калі ваншы „загранічныя прыяцелі“ пашыпяць, напаклёнічаюць, а ад часу да часу і катнуць такі артыкул, што нават вочы ад зъдзіўлення праціраеш. Вось на-днях у часопісе „Гандаль і прамысловасьць“ чытала артыкул аб прамысловасьці ў СССР. Лічбы яны там паменшылі, усякім чынам стараліся паслабіць уражаньне, а яно ўсё-ж такі атрымалася вялізарнае. Так, зрухі „галавакружыцельныя“. Хочацца чытаць пра вас, ведаць хоць частку таго, што адбываецца.

Усё лета ў нас ня было новых кніг. Алё на апошнім тыдні я прачытала некалькі прысланых нам сябрамі. Шмат новых думак і проблем яны нам прынесылі. Той кніжкі, пра якую ты пытаеш, у нас два тамы. Канчаецца сцэнай расстрэлу. Няўжо ёсьць і далейшы зъмест? О, гэта будзе вялікая радасьць для ўсяе нашай братвы. Добрая гэта кніжка, поўная цікавасьці, шырокое палатно, яркія і жывыя людзі... Размовы, апісаныне баёў, карціны быту проста стаяць незабываемыя, прыгожыя.

---

<sup>1)</sup> Харчавыя (Заўвага перакл.)

Хутка папрашу ў цябе яшчэ кніг, і ты прышлі тады. Цяпер-жа пакуль не прыслай, а то ў турэмнай канцэляры і так ляжаць яшчэ „нецэнзурныя“ кніжкі.

У нас цяпер такая васеньняя цішыня. Толькі дзесяці звякаюць ключы—і больш ні гуку. Але ты мяне не суцяшай. Я ня нью, не хандру. Не, працую (і цяпер вось магу табе пісаць у навызначаны час толькі таму, што захварэла адна мая вучаніца, і я адклала з групай лекцыю) шмат, і на душы ў мяне радасна і съветла. Зразумей, што ня можа быць інакш, што нельга ўспрымаць інакш, не перастаючы быць сабою.

2 кастрычніка

Яму-ж.

Тваё паведамленьне -аб трыццаципяціпроцантным росьце валавой продукцыі—вельмі добры для нас падарунак. Вось гэта слаўна. А мне пісаў, што пяцігадовы плян быў зьменены ў бок павялічэнья заданьня. Проста не зъмяшчаюцца ў душы ўся радасьць, упэўненасць. Помніш:

„Мою любовь широкую, как море  
вместить не могут жизни берега“.

Люблю я гэтыя слова, і часта іх паўтараю. Пішы-ж, паведамляй больш навін, а то нам дзявацца няма куды ад аршынных тэлеграм аб савецка-кітайскай вайне, аб конфэрэнцыі ў Гаазе.

Конфэрэнцыя гэта, канечна, вельмі, „цікавая“ рэч, але нам бы хацелася ведаць яшчэ аб чым-колечы. Усімі часткамі души адчуваю ароматы жыцьця, праз турэмныя съцены чую біцьцё яго сэрца. Вось учора яшчэ толькі зрабіла адкрыцьце, што я, ды і ўсе мы, напэўна, дзіўна мала астаемся думкамі ў турме. Я зауважыла, што прамільгануць адна-дзве думкі аб нашым тут жыцьці і зараз-жа зынікаюць, надоўга ўступаюць месца думкам аб свабодзе.

Сённяня атрымала кароценькую жартлівую паштоўку ад З.

„У нашай сям'і ўсе жывы і здаровы, што і ад цябе пачуць жадаем. Мне добра. Прывітаньне ўсім. З“.

Бачыш, некалькі слоў, а колькі радасці мне яны прынеслы, з якой трывогай, з якім нецярпеньнем я гэтых жартлівых слоў чакала! Як люблю я маіх сяброў, як дорагі яны мне, як неразрыўна я з імі звязалася, зжылася! Калі-небудзь буду апавядыць табе аб іх доўга-доўга з захапленнем і любоўю.

...У нас цяпер стаяць такія ярка-сонечныя, празрыста-блакітныя дні, што і налюбавацца нельга. На прагулцы глянеш у нябесную сінь і вачэй адараўца ня можаш. Яшчэ некалькі дзён, і пачнецца залатая восень. Другая восень тут... і пятая ў зынявальнені. Які ў нас там ураджай у гэтым годзе? Як з хлебазагатоўкамі? Ці ўтрымаецца далей картачная систэма?

Чатырохрадкоўе Сьвятлова і мне вельмі пада-  
балася. Простае, вобразнае і сільнае.

„Нашы девушки ремешком  
Подпоясывали шинели,  
С песней падали под ножом,  
На высоких кострах горели“<sup>1)</sup>

А як вы выглядаецце цяпер? Якія нашы дзяў-  
чаты і хлапцы? Бачу вас часамі ў съне... Шлю  
гаражыя, палкія прывітаныні сябрам. Працуйце,  
родныя, дружна і весела.

5 каstryчніка

Прыяцельцы В.

Просіш напісаць пабольш аб нашым жыцьці  
ў турме. Але тут, ці бачыш, такія справы, што  
я амаль нічога не магу табе напісаць, таму што  
гэта нам забаронена. Скажу табе толькі, што  
сярод нас няма ніводнай, якая-б каялася, лічыла  
турму няшчасьцем. Усе мы—і старыя і маладыя—  
з гордасцю нясем сваё званыне політвяловеных,  
усе мы—будзь-та асуджаныя на год ці на пят-  
наццаць—ня ведаем, што такое хістаныне,  
моральнае падзеньне або хоць бы часовы заня-  
пад духу.

Тут жывеш дзявюма думкамі: па першае, як там  
на волі і, па-другое, як лепш выкарыстаць гэты  
час. Ці можаш уяўіць ты сабе, што нам не  
хапае сутак? Амаль заўсёды, калі трэба клась-  
ціся спаць думаеш з жалем: „Ужо канец дня.  
А трэба было яшчэ тое і тое прарабіць“.

<sup>1)</sup> З вершу М. Сьвятлова „Рабфаковке“ (заўвага перакл.)

Тыдні ляцяць, як шалёныя, гады, хто іх ведае, ня то імчаць, ня то паўзуць. Нам добра з моцнай верай, з глыбокім перакананьнем, з радасным сазнаньнем, што „зямля усё-ж такі կруціцца“.

Але ці можна ўтрымацца ад суму? Эх, калі-бы ведала, як схопіць ён часам, як перапоўніць да краёў душу. Тады-ж і вырываецца ў цябе крык: „Я хачу на волю!“ Уся істота твая зьліваеца з гэтым крыкам, хоць зьнешне нічым ня выдаеш сябе. Ходзіш або чытаеш, або гаворыш аб чым-небудзь, а ўсё ў цябе „карожыць“ ад болю, крычыць ад магутнага, або бясьсельнага парыву. Ці можа быць бяз гэтага? Але гэта нас ня зломіць, не паслабіць—наадварот, загартуе, прымусіць яшчэ сільней любіць волю.

...Мне заўсёды хочацца пісаць „Воля“ з вялікай літары. Ёсьць яшчэ некалькі такіх слоў...

Ну, вось і напісала. Цяпер бачыш наша жыцьцё.

Бяз даты

Прыяцельцы А.

...Скажы мне, як будзе ўведзены пяцідзённы тыдзень у ВНУ? На фабриках я гэта разумею, але ў школе, дзе ўсе павінны вучыцца адначасова? Хачу гэта ведаць.

Шмат цікавага пішуць мне мае сябры. Сэрца радуеца, не зъмяшчае ўсёй любві да маёй соцыялістычнай радзімы і гордасць за яе.

...Нам нават дзіўна ўявіць сабе, што ў вас ужо сьнег і мароз. У нас жа так цёпла, што можна гуляць без паліто.

Аб майм съмеху ня турбуйся. Ня ўціхае ён і цяпер. Работы многа, працу з здавальненем. а вучні мае—і пяцідзесяцігадовыя і дваццацігадовыя—з ня меншым. Сама таксама вучуся.

Добра ў нас, жыва, цікава, асабліва тады, калі аб нас не забываюць. Г. кашляе, але не хварэе, Б. трymaeцца, З. укладвае свае прыпадкі ў рамкі дзесяці-пятнаццаці мінут (на большае часу не хапае). Адным словам, мацуем курс супроць багадзельні.

5 лістапада

### Сястры Л.

...У нас ужо сапраўдная восень, холад і дажджы. Але гэта нічога. Восень ня псуе майго настрою. Жыцьцё—съветлае, дарагое і ўвосень. Цёплая кофтачка ў мяне ёсьць, не хвалюйся. Пра нас не забываюць. Хаця нас у турме шмат, але сяброў у нас на волі яшчэ больш.

Што я раблю? Крыху вучуся сама, вучу іншых. Ці дасі веры, у мяне, у ва ўсіх нас столькі работы, што дня не хапае. Час ляціць так хутка, што толькі радавацца трэба. Ужо пачатак лістападу, ужо пайшоў пяты год зьневальнення. Гэта—вялікая лічба. Што ты пасьпела за гэтыя гады, як вырасла? Я сяджу на месцы. Але нічога, і мы яшчэ паваюем.

...Патрэбна канчаць. Хутка пагасяць электрычнасць. А што, калі-б ты раптам прышла да мяне, у маю камэрку? Як мы-б пагутарылі з табою. Ну, нічога, паговорым яшчэ...

## Прыяцельцы

.. Калі-б ты ведала, калі-б ты змагла зразумець, як бясконца дорага памяць старых сяброў, як радасна, съветла думаць, што там, на свабодзе, далёка, далёка ёсьць родная, блізкая душа! Часам так бывае, што ўсіх старых мілых сябраў як ветрам разьнясе, раздуе ва ўсе бакі, нічога ні аб кім ня ведаеш, здаецца, што паміж намі не адна турэмная съцяна, а цэлая сотня. Тады бывае надзвычайна сумна, і свабода становіцца якімсьці абстрактным паняцьцем, а ня жывым, блізкім, знаёмым. І гэта балюча, ох, як балюча! А ў мяне за гэтых гады ўжо бывала ня раз так.

Хачу пагаварыць з табою сёньня так задушэўна, як мы ніколі не гаварылі. Ды хіба было калі-небудзь так, як цяпер? Якое цудоўнае, бясконца цікавае наша жыцьцё...

Так добра і цёпла на души ад думкі, што ты на свабодзе. Як гэта съмешна! Тут, у турме, я часамі лаўлю сябе на радасьці, што В. П. і Р. на свабодзе. Як быццам усе павінны або могуць ня быць на свабодзе!

Пішаш, што ў вас шмат сонца. Добра, добра. Хачу, каб у вас заўсёды было сонца, радасьць і песні...

Што-ж табе напісаць пра сябе? Ведаеш, вельмі хочацца на свабоду. Заўжды, заўжды.

Так сільна, так нястрымна. Але гэта сільнае жаданьне напоўнівае не мэланхоліяй, ня сумам, а агнём. Час-жа ляціць, кожны дзень набліжае да свабоды. Ні адзін дзень не прападае дарма— паменшвае тэрмін. А да гэтага-ж вялізарнейшае жаданьне вучыцца. Дні запоўнены цалкам, не хапае часу. Тут страшэнная глуш, і таму хочацца бліжэй адчуваць свабоду, часьцей атрымліваць лісты. Прымі гэта пад увагу і пішы часьцей.

25 лістапада

### Прыяцельцы.

Зварачваюся да цябе за вырашэннем вельмі важнай проблемы ці дапушчальна гэта, каб у політэльнія воленага на пятym годзе з'няволеняня быў такі дзень, калі нічога ня хочацца рабіць? Вось у мяне сёньня такі дзень. Думкі і ўспаміны выбілі нас з „навуковай каляіны“, усе разумныя кніжкі адкладзены ў бок, і мы сёньня па праудзе кажучы, больш съмяяліся, чым рабілі што-небудзь іншае... А што ты рабіла ўвесь дзень? О, каб парадаць наш дзень і ваш! Але нічога! Мы яшчэ папрацуем, толькі ці можна адпрацаваць за мінулыя гады? Мне здаецца, што не, бо тады я буду працаваць за „сёньня“, а не за „ўчора“. Ты пішаш: „Выходзь хутчэй“! О, як бы я ўжо вылецела, а ня вышла, але...

## Таварышу М.

Парашила напісаць табе спакойны ліст. Але хіба гэта магчыма? О, не! Як падумаю пра ўсіх вас, як успомню твой апошні ліст, спакой бясьсьледу зьнікае, а з усіх куточкам душы ірвецца бурная радасьць. З трудом удаецца выбраць з усёй кучы думак і пачуцьцяў тое, аб чым хочацца табе расказаць у першую чаргу.

Ну, добра, паперш за ўсё аб соцыялістычным спаборніцтве. Як шкада, што ты ня быў сярод нас у той момант, калі мы чыталі твой ліст, што ты ня бачыў, якое ўражанье зрабіў ён на ўсю нашу комуну! Слухаючы апавяданье аб ударных брыгадах, дзяўчата літаральна акамя-нелі, толькі праз некалькі мінут набылі яны зноў дар мовы. Пачалі разгаварваць, радавацца, зьдзіўляцца, захапляцца. Цяжка было сабе ўявіць, што ўвесь той гэроізм і энтузыйзм, якія зьяўляліся характэрнымі рысамі эпохі грамадзянскай вайны, увайшли зараз у быт, сталі штодзённым зъявішчам. Мы чулі аб спаборніцтве, я з асаблівай радасьцю даведалася, што ідэя яго народжана комсамолам, зразумела, што яно павінна адыграць вялізарную ролю ў справе ажыцьцяўлення лёзунгу „дагнаць і перагнаць“, але... паколькі-ж шырэй, магутней, цікавей гэта ў жыцьці, чым у нашых уяўленьнях.

Ці ведаеш ты, як дорага мне кожная нітачка, якая звязвае мяне з жывым жыцьцём. Не магу табе больш пісаць, як і ажыцьцяўляць іншыя

свае жаданьні. У нас таксама, хоць і на свой лад, напружаныя прыгожыя будні. Не хапае сутак. Але нічога ня значыць, што прайшоў тыдзень, месяц. Не, гэта-ж значыць на тыдзень, месяц бліжэй да волі...

11 сінегня

Яму-ж.

...Жывыя факты вашай сапраўднасьці здольны захапіць сяброў, занепакоіць ворагаў. І адны і другія робяць свае вывады. А я вось учора разам з сваёй суседкай па камэры ўспамінала пра жывыя факты нашай сапраўднасьці—пра некаторых таварышоў, асуджаных па крыміналных артыкулах кодэксу законаў. Адзін з іх— пажыцьцёва. Вось дзе патрэбна сталь і моральная сіла, каб ў бязъмерна цяжкіх умовах не зламацца, захаваць свой твар! Падумай—жыць сярод бандытаў і зладзеяў, без газэт і кніг, бяз гутарак з таварышамі за бязъзвестоўнай катаржной работай пад „ласкавым апякунствам“, падвоенным, або патроенным пасля кожнага кроку, зробленага не па рэгламэнту...

Такіх многа. Вось зараз успомніла яшчэ пяцьшэсьць пажыцьцёва асуджаных. Вечная турма? Вядома, ня вечная, але ўсё-ж нязносна цяжкая. А ўсё-ж вытрымліваюць! Захоўваюць і бадзёрасьць і веру ў „заўтра“. Выкоўваюцца людзі.

Шмат не напішаш на гэтых рэдкіх лісточках, патрэбна расказаць, шмат расказаць такога, што павінна быць шырока вядома. Вось, калі

спаткаемся, забярэмся куды-небудзь, і будзё гутарка, бясконцавая, захаплючая—цикавая. А тады бярыся за пяро і пішы, апавядай свабоднай савецкай моладзі аб tym, „як пахне жыцьцё“ у яе таварышоў, блізкіх суседзяў. Між іншым у далёкіх хіба лепш? Суд над таварышамі ў Амэрыцы, зьдзекі ў Вэнгрыі... А Кітай? А Індыя? Успомніла з Міхаіла Кальцова.

„Будет удар. Будет смертельный крошащий удар“.

14 сінегня

### Таварышу С.

...А мы цяпер жывем асабліва інтэнсыўна. Ніколі ў нас у сьценах турмы ня было ціха, але цяпер асаблівы настрой. Адусюль такія добрыя весткі. Канечна, ня мала і дрэнных, але яны неяк съціраюцца, адыходзяць на другі плян, а тон задаюць іменна радасны. Калі-б ты ведаў з якім нецярпеньнем мы чакалі пацьвярджэнья свайго вываду аб наступленні. Паўторнага, у сто разоў больш сільнага і рашаючага. Да чакаліся і ўрачыстуем. Хочацца яшчэ падштурхнуць наперад, сільней накаліць, ярчэй выразіць. Але... сядзі і „ня рыпайся“. Што-ж пасядзім яшчэ. А ўсё-ж такі цудоўнае „хутчэй“ ня толькі жыве, але і імчыцца наперад. Успамінаеца Маякоўскі: „Мы идем! Не идем, а летим! Не летим, а молнимся!“ Адным словам—добра, цудоўна добра!!! Аб усім хочацца запытаць: і аб Кітаі, і аб ураджаі, і аб колектывізацыі,

і аб тысячи іншых рэчаў. Але ці напішаш? Ці не найдзе на цябе зноў „маўчанка“ на некалькі месяцаў? Ой, толькі ня гэта! Прашу цябе вельмі, вельмі... Сёньня столькі табе надавала даручэнья, столькі паставіла неадкладных пытаньняў, што, баюся, давядзецца табе патраціць ня мала часу на ўсё гэта. Але ведаю, што ўсё гэта зробіш, выканаеш. Ну, няхай бы зараз цябе можна было ўбачыць! Бачу цябе, твае рухі, усьмешку, чую голас, але ўсё гэта ня тое. Сапраўднае! Няхай яно будзе! Ці ўяўляеш сабе яго ясна? Не, усе ўяўленыні бледны і бяскроўны. Ты ўбачыш. Мы ўбачым, мы будзем палымнець радасьцю, мы, шчаслівя, будзем громка съмяяцца...

16 сінегня

### Прыяцельцы В.

Учора зусім нечакана атрымала твой сівяточны ліст. Вось дзякуй! Такую радасьць прынёс ён мне... А ад весткі, што хочаш пераслаць мене якісьці падарунак ад вясковых комунарак, я широка раскрыла очы і ўся захлынулася ад шчасьця. Што ты гаворыш? Яны ведаюць аба мене? Яны думаюць аба мене і шлюць прывітаньне? О, ці варта я гэтага? Як-жа падзякаваць іх, як выказаць сваю глубокую радасьць? Ведай, што гэта, можа быць, самая вялікая радасьць, якая толькі бывае ў турме.

Учора атрымала з турэмнай цэнзуры прысланую табой кніжку аб колгасах. Гэта так

добра, так нова, што слухаеш і чытаеш, як казку. Кніжкай адразу заўладалі З. і М. так, што я яе толькі і бачыла. Чытаюць, захапляюцца, а на прагулках апавядаюць мне асобныя месцы. У канцы кніжкі я ўбачыла съпіс нова-вышаўшай літаратуры. О, як мне захацелася адразу прачытаць усё, усё. Адна цікавей другой здаецца... Прышлі, калі ласка, таксама добрую кніжку аб Кітаі... А то гэта пытанье прадстаўляе сабою для нас на самай справе „кітайскую грамату“.

...Хочаш ведаць аб нашым жыцьці-быцьці? Так, мы сядзім у адзіночках, толькі некаторыя—па двое ў камэры. Я не пераношу адзіноцтва і таму заўсёды стараюся сядзець яшчэ разам з кім-небудзь.

...Цяпер вечар. Навокал цішыня, толькі зрэдку на ўвесь карыдор кашляе Л., ды чутно, як ходзіць па сваёй камэры Г. Яна цераз якіх-небудзь восем месяцаў выходзіць на свабоду і таму часта расхажвае і думае, як будзе жыць на волі. Часамі зьвіняць ключы, пачуюцца крокі наглядальніцы. Канчаецца дзень, ён ніколі больш не паўторыцца. Мы яшчэ на дзень бліжэй да волі.

...Успомніла концэрт, аб якім ты пісала. Трэба было-б табе бачыць, як кідаемся мы да вакон, калі пачуем на вуліцы „кацярынку“<sup>1</sup>). Але мы будзем яшчэ разам слухаць прыгожую музыку жыцьця...

---

<sup>1)</sup> Шарманку (заўвага перакл.).

Усім родным.

...Вельмі часта малюю сабе карціну нашага спат-  
канья. Што гэта будзе за шчасьце доўгачака-  
нае! А час няўхільна ідзе. Вось ужо 1930 год.  
Увосені гэтага году будзе ўжо пяць год, як я  
ў турме, значыць, застаецца яшчэ толькі чатыры.  
А хто ведае, можа і не давядзецца мне іх ад-  
седжваць. Бо аба мне ды і аб маіх таварышох—  
зьняволёных, на свабодзе не забыліся.

Пытаецца аб майм „мяцежным сардэчку“. Нічога,  
вытрымаю, яшчэ як вытрымаю. І не падвесыці  
пастараюся.

Што ж напісаць аб майм зьнешнім жыцьці?  
Уявіце сабе, што ў мяне цяпер так многа ра-  
боты, што праста дыхнуць некалі. Ня ведаю  
толькі, чаго хацець: або каб дзень быў даўжэй,  
або каб яшчэ хутчэй час ляцеў.

Жывем мы дружна. А ў нас-жа ня толькі  
моладзь. Ёсьць і вельмі старая людзі. Наша  
старая Каця (ёсьць і маладая) амаль адных год  
з мамай, яе малодшаму сину столькі-ж год,  
колькі і мне. А яна ўжо раз адсядзела чатыры  
гады, год п'абыла на свабодзе і зноў папала ў  
турму на чатыры з паловай гады. І колькі ў ёй  
сілы, энэргіі, маладой бадзёрасьці, як з ёй добра!

Ёсьць у нас цэлая старая гвардыя, якая ні  
ў чым ня ўступае маладым. Я-ж па прывычцы  
ўсё яшчэ лічу сябе маладою і ніяк не могу  
стаць сталай.

А вось нядаўна была ў мяне вялізарная раздасьць: мне прыслалі цікавы падарунак. і да гэтага—ліст, такі, што я яго да канца жыцьця не забуду. Вы зразумейце, чым гэта для мяне было, якім дарагім падарункам на ўсё жыцьцё застанецца.

Аб матэрыйяльным майм становішчы, мамачка, не клапаціся. Мы не галадаем, не. Сябры аб нас клапоцяцца, помніць. і не халодна ў нас зусім. Уявіце, што сёньня выпаў першы сънег, а цяпер у нас і съледу ад яго не засталося. А марозу сапраўднага яшчэ сусім ня было, так што на прагулцы мы нават часта скідаем паліто. Мне асабліва горача.

Так вось, ўсё гэта—без перавялічэння. Дарайце да гэтага толькі вялікае жаданьне на волю! на волю! і будзе, амаль, поўная карціна майга жыцьця.

А вы, родныя мае любыя, працуіце ваўсю, жывіце і весяліцеся, помніце, што ў такі прыгожы час людзі яшчэ ніколі ня жылі.

Бяз даты

Прыяцельцы Г.

Так, ужо новы год. Калі-б ты ведала, як раздасна мы ўсе яго спатыкаем. Гэта-ж значыць—на год менш турмы, на год бліжэй да волі. Табе, мая родная, стала сумна пры ўспаміне пра мяне на радаснай шумнай вуліцы, а ў нас у гэты вечар было асабліва весела і съветла, але, разумеецца, разам з тым і крыху сумна,

бо хацелася бачыць людзей, шмат людзей. Нам дазволілі легчы ў гэты вечар крыху пазыней, і мы наладзілі сабе съята. Пелі, дэкламавалі, апавядалі, танцевалі „Карманьолу“, успаміналі... Але нас усяго толькі шэсъцера, і гэта накладала якійсьці асобы адбітак на наша съята. Мы ўвесь час адчувалі, што нас усяго толькі шэсъць, а навакол — далёка, далёка—ні души, глуш і цішыня. І вось, роўна а дванаццатай гадзіне, зазывінелі званы! І гэта было радаснай нечаканасцю. Мы рашчынілі вокны з кратамі і, глыбока ўсхваляваныя, слухалі, прытуліўшыся да падваконьнікаў, а ў камэрку да нас разам з съняжынкамі ўрываліся гукі старога съвету. Мы ўжо ўкладвалі ў іх новы, мілы нам зъмест, чулі ваши галасы, заклік да барацьбы, заклік перамогі. Прыгожа і цудоўна было гэта, доўга будзе нам памятны гэты вечар.

10 студзеня 1930 г.

### Групе таварышоў.

Мае мілыя прыяцелі, таварыши мае дарагія! Сённяня атрымала ад усіх вас ліст і вось, маючы магчымасць пагутарыць з вамі без цэнзуры, пішу ўсім адразу. Любая мае, далёкія! Ня толькі радасць сонечную, праменна-съветлую прыносяць нам ваши лісты. О, не! Принесіць яны нам больш важнае—упэўненасць, што зъдзейсьніваюцца нашыя мары.

Ці разумееце вы, якая сіла, якая упэўненасць напаўняюць нас, калі чытаем, што гэтыя мары

ператвараюцца ў конкретныя пляны, якія ажыць-  
цяўляюцца ў вас, становяцца ў тысячу разоў  
больш вялікімі, чым у нашых мірах.

І вось з гэтым сазнаньнем прыходзіць думка:  
няхай нас покуль што тут пытаюць, няхай  
расстрэльваюць на дэманстрацыях, няхай мучаюць  
у дэфэнзивах і мораць па турмах, але СССР  
існуе, але соцыялізм будуецца на зямлі! А калі  
існуе СССР,—будзе перамога і ў нас. Гэта вера  
у перамогу, гэта ўпэўненасць у яе ў сучасны  
момант вельмі харектэрнае зъявішча для самых  
шырокіх мас рабочых і сялян.

Цікава, што нават тыя, якія не адважацца  
уступіць у партыю або ў комсамол, або тыя,  
якія вышлі з іх, тлумачаць цяпер сваю пасыў-  
насць ня тым, што, „нічога з гэтага ня вый-  
дзе“, а тым, што „і бяз нас абыйдуцца“... Тых,  
хто спалохаўся, можна спаткаць колькі хочаш,  
але расчараўшыхся—вельмі рэдка. Фашызм  
сваёй дваістай політыкай бізуна і перніка вы-  
коўвае на сваю пагібель такую гвардыю, што  
можаце быць упэўнены ў тым, што хутка будзеце  
прыяжджаць у Варшаву не на дыплёматычныя  
конфэрэнцыі, а на зьезды саветаў.

Вы ўжо, напэўна, чулі гэта ад наших дэле-  
гатаў, але прыслушайцесь, родныя, і вы пачуеце  
гэта таксама праз тысячу закратаваных вокан,  
през гул машын, праз магутныя песні дэмон-  
страцый, праз асьцярожны шэпт конспэрацый-  
ных паседжаньняў.

Вы чуеце?

Так яшчэ хутчэй і мацней будуйце, крышице, ламіце рэшткі старога ладу і ведайце, што ад кожнага ўдару ваших молатаў здрываецца ўвесь будынак фашисцкай Польшчы. А мы, мы вышэй падымаем галовы, сільней съціскаем кулакі.

Ці помніце вы аб гэтым?

Помніце, любая, і гардзіцесь тым, што вы ня толькі будаўнікі, але і барацьбіты за свабоду мільёнаў, мільёнаў, прыгнечаных фашизмам, рабочых і сялян. Трэба, каб аб гэтым ведаў кожны фабзавучнік, кожны член колгасу. Колькі сілы ім гэта прыбавіць, наколькі радасціней будзе праца.

Адначасна з вашым лістом я атрымала ліст і з Польшчы. Вось дзе контрасты! Але ёсьць і агульнае: энтузіязм, нястрымнае імкненіне да барацьбы. Таварышы мае на свабодзе жывуць „ад турмы да турмы“, але і на свабодзе яны падлягаюць бясконцым вобыскам, арыштам, допытам у дэфэнзыве.

„Вясёлае“ рознастайнае жыцьце, праўда? Вось даведалася, што зноў папалася Л., а праз тыдзень,—што села З. Балюча становіцца ад такой весткі так, што месца сабе не заходзіш. Дзяўчата яшчэ сьвету зусім ня бачылі, не падлячыліся нават паслья турмы, таму што ўвесь час былі беспрацоўнымі (беспрацоўе і так вялізарнае, а тых, хто сядзеў у турме, наогул ня хочуць прымаць на работу) або зараблялі па сорак—шэсцьдзесят—дзесятніца злотых,

і вось—зноў турма, галадоўкі. Не адчуеш нават асалоды работы, не „аплоціш за турму“, як зноў садзішся. Але паслухаеш, што гаворыць такая Л. або такі К., і боль адразу зъмяняеца радасьцю, гордасьцю—з такімі мы пераможам фашизм!

Мілыя таварыши, комунаркі, пасылаю вам гарачае прывітанье за ваши падарункі і ваш ліст. Разам са мною дзякуюць вас і мае таварыши, бо гэта была радасьць ня толькі для мяне.

Усе мы шмат разоў разглядвалі ваш падарунак, любаваліся ім, хвалі работу і паўтаралі: „Як нам ня быць моцнымі духам, калі пра нас думаюць нашы свабодныя сёстры, калі праз граніцы яны працягваюць нам руکі“.

Родныя, дарагія. Ведайце, што вы ўлілі ў нас цэлае мора сілы, што вы памагаецце перанесьці ў будучым яшчэ не адну галадоўку, прасядзець не адзін яшчэ год у змрочных сьценах, дзе зьдзекуюцца, дзе размахваюць фашисцкім бізуном.

З хвальваньнем чыталі мы аб ваших аграмаджаных гаспадарках. Будзе такі час, калі мы з-за граніцы ня толькі зможам паехаць, але самі зъявімся членамі аднай вялікай комуны. А покуль што працуіце, дарагія! аб'яднайце навокал сябе як мага больш вёсак, а мы за граніцамі СССР, ня гледзячы на расстрэлы, ня гледзячы на турмы, аб'яднаем рабочых і сялян для барацьбы за свабоду, за савецкую Польшчу.

Моцна цісну ваши руکі. Пішыце аб сваім жыцьці.

## Прыяцельцы Ф.

...Магу табе пахваліцца: я ўжо адседзела чатыры гады шэсьць месяцаў і сямнаццаць дзён. Ты разумееш, як гэта шмат. Але засталося яшчэ таксама ня мала, амаль столькі-ж. Праляціць і гэта, праўда? Засумавала я па свабодзе, па работе асабліва. Але затое як буду радавацца, калі зноў буду на волі! Энэргія-ж накопліваецца з дня ў дзень, з году ў год. Колькі-ж яе зьбярэцца? А работы на съвеце многа-ж, ой, як многа!

Тады-ж

## Прыяцельцы Г.

Якая вялізарная, нябывалая радасць у мяне! Уяві сабе, што на-днях я атрымала надзвычай добры падарунак, прысланы мне сябрамі. Цяпер уся звязю ад захаплення...

А ты так чульліва мяне супакойваеш. Цэлыя струмені сълёз можна асушиць такімі суцяшэннямі і падбадзёрваннямі, а мне так толькі даводзіцца ўзыляцець на дах і крычаць „кукарэку“. Цяпер вось я-б гэта ахвотна зрабіла, але ўжо позна, сёньня мы ўжо на прагулку ня выйдзем...

Ведаеш, дзіўна мне сабе ўявіць, што мяне на самай справе помніць, ведаюць і чакаюць. Радасна і дзіўна: насуперак і гадам і адлегласці, і ўсім нязылічаным перашкодам. Добра жыць на съвеце, вельмі добра!

Так, я ведаю, што мяне чакае вельмі шмат добрага і прыгожага, ведаю і тое, што будзе яшчэ ў сто тысяч разоў больш, чым я магу сабе ўяўіць. Не асабліва ахвотна згаджаюся я на тое, каб ўсё гэта адкласьці на гады, але... на жаль, ніхто ў мяне ня пытае.

А покуль жыцьцё ідзе ў нас сваім парадкам. Уяві сабе, што і цяпер няма ў мяне часу займацца. Добра, што яшчэ шмат часу ўперадзе, а то зусім сорамна было-б мне вярнуцца да вас. Людзі думаюць: „Столькі год сядзела ў турме, гэта-ж профэсарам можна было-б стаць“. А тут зусім ня так.

У нас ужо даўно зіма. Сынегу-ж яшчэ няма, але зямля мёрзлая, холадна, ветрана, а крыгі плывиць па рэчы ўсё павольней. Хутка яна стане. Засумавала я па сапраўданай зіме. Даўно ўжо добрага сынегу ня бачыла.

19 студзеня

### Прыяцельцы В.

Часта вымаю і доўга-доўга разглядаю прысланы вамі падарунак. Здаецца мне, што ўсё жыцьцё буду я яго берагчы, як самую дарагую памяць. А ліст быў такім прыгожым дапаўненнем да падарунку, што сам па сабе зьяўляецца цікавейшым докумэнтам эпохі, зусім таксама, як творчасць таго старога колгасьніка, пра якога ты мне пісала. Як гэта спадабалася ўсім нашым дзяўчатам! Яны прасілі гэта некалькі разоў прачытаць, а цяпер усе ўспамінаюць,

паўтараюць. Не, што там шмат гаварыцы! Часы мы перажываєм такія, што жыць не гадзіны лічыць, а мінuty, бо кожная ўносіць нас наперад на дні, на гады. І добра тое, што процэс гэты адбываецца (хоць і зусім у іншых формах) паўсюды. Вось у чым сіла, у чым сутнасьць. Але аб гэтым у другі раз...

Цяпер я павінна апраўдацца перад табою. Калі я пісала „незнаёмыя“, я зусім не хацела вас гэтым неяк задзець, а думала так зусім шчыра, бо не магла сабе ўявіць, ня ведала па-просту, што я за тыя гады, якія правяла далё-ка ад вас, ня толькі не пагубляла сваіх старых сяброў, але і знайшла шмат іншых сярод вас.

У турме так цяжка ўявіць гэта сабе. Чытаючы вашы лісты, я шырока раскрываю вочы, усіміхаюся ад шчасльця (бо гэта шчасльце, так, так, шчасльце!). І яшчэ больш адчуваеш у сабе сілы. Яшчэ мацней, усёй сваёй істотай крычыш, „хутчэй!“ Што-ж датычыцца „настрою“, дык тут—мая праўда! Нават згаджаючыся з тваёй ацэнкай маёй ролі, патрэбна прызнаць, што роля гэта ўсё-ж не ахці якая вялікая. Трэба глядзець праўдзе ў вочы, не палохацца страшных слоў. Хіба гэта столькі трэба рабіць! О, не кажы гэтага ні мне, ні тысячам маіх таварышоў, бо ў гэтым якраз ўвесь цяжар турмы, аб гэтым і больш і сум ад першай да апошняй гадзіны доўгіх гадоў зьневальнення. Мы шчасльвія ад сазнаньня, што нас помніць,

што ўспаміны пра нас прыбаўляюць сілы, будзяць энэргію нашых таварышоў на волі, але мы ні на сэкунду не забываем, што самі-ж нічога зараз ня робім...

Будзе добра, так добра, што лепш і быць ня можа!

Хіба ня цудоўна, што два супроцьлеглых процэсы—разбурэнне і стварэнне—адбываюцца адначасова, і хоць творацца ў розных мясцох, але вядуць да аднае мэты.

18 лютага

Сястры Н.

У мяне ўсё яшчэ няма поўнага ўяўлення аб тваім жыцьці.

Мяркуючы па тваіх лістох, мне здаецца, што жывеш ты недастаткова поўна. А непаўната гэта—вынік таго, што ты не зауважаеш вельмі многіх і да таго галоўных прайў нябачна прыгожага, нязьмерна шырокага акружжаючага цябе жыцьця.

У мінульм лісьце я распытвала ў цябе аб тым, як пасоўваецца ў вас колектывізацыя. Сённяня мне хочацца запытаць, наколькі ўжо коопэравана ў тваім раёне вёска, якія віды коопэрацыі лепш за ўсё прышчапляюцца, якія посьпехі. Акрамя таго, мне вельмі хочацца ведаць, наколькі ўсё гэта цікавіць цябе, якія твой удзел ва ўсім гэтым. Няўжо магчыма не гарэць захапленнем, бачачы як разбураецца увесь стары ўклад жыцьця ў вёсцы, сатканы з цемры

беспрастветнай, тысячаў няшчасьцяў і бед,  
цяжкай няўдзячнай працы і нязлічонага мно-  
ства розных іншых, аблітых съязьмі і кроўю  
ніцяй? Хіба можна толькі з боку прыглядца  
да таго, як мільёнамі рук тчэцца новы, няба-  
чны, съветлы ўзор новага жыцьця?

Вядома нельга! Трэба рынуцца ў гэту заха-  
пляющую работу, рабіць столькі, колькі сілы  
дазваляюць. І жыцьцё будзе напоўнена да  
берагоў, будзе звязыць радасцю, будзе пеніцца  
палкім жаданьнем жыць, каб працеваць усё  
больш і больш.

Тады-ж

Таварышу С.

Ці далятаюць да неба парывы буры, якая,  
нарастаючы з кожным днём, бушуе навокал  
нашай ціхай кельлі? Якое шчасьце кожны яе  
гук, як прагна ловіць яго вуха! Ну, і будзе час  
яшчэ! Ненавісныя эндацкія, пэпээсаўскія і іншыя  
газэты прыносяць, акрамя тэлеграм аб Гаагской  
і лёнданской, ратуючых съвет конфэрэнцыях,  
звесткі і аб іншых падзеях, якіх ні захаваць,  
ні замазаць нельга. Але кропка. Будзем жыць  
і бачыць, будзем рабіць, будзем...

Цікавае наша жыцьцё. Але ведаеш, што я  
табе скажу? Хоць для цябе гэта зусім ня будзе  
навіною, але я ў апошнія гады ў сувязі з усім  
мноствам „казусаў“ і ў вас і ў нас неяк з новай,  
зусім новай і нязвычайнай яркасцю яшчэ раз  
зразумела, якая-ж гэта сіла—колектыўная думка.

У ёй-жы і заключаецца наша непераможнасць.  
Вось гэта добра. Вось гэта і робіць цябе яшчэ  
сільней, яшчэ больш упэўненай...

Мая пяцігодка вучобы выконваеца зусім ня  
так, як ваша. Ці бачыш, з таго часу, як яе  
намячала, умовы зусім зъмяніліся. Не дарма-ж  
мы жывём ва ўмовах капіталістычнай анархіі.  
Раней я ўвесь час прысьвячала сваім заняткам  
і рабіла на самай справе вялікія посьпехі.  
Цяпер-жы ў мяне столькі лекцыі і ўсякай іншай  
работы, што часам па месяцам (да рэчы і ця-  
пер так) не магу па пляну займацца. Я саро-  
млюся прызнацца, што да гэтага часу, за чатыры  
з паловай гады турмы не пакончыла яшчэ з  
„Капіталам“. Але суцяшэннія ў мяне ня мала,  
час патрачан не дарма.

Тады-ж

### Прыяцельцы Р..

Ліст твой мяне сапраўды глыбока засмуціў.  
Хочацца мне быць з табой, дапамагчы табе ў  
цяжкую мінуту, але паўтары тысячи кілёмэтраў,  
турма ды і іншыя перашкоды ўсе мае жадань-  
ні робяць невыканальными. Паперш за ўсё,  
родная мая, я павінна цябе грунтоўна, бязълі-  
тасна палаяць за злачынную думку, якая міль-  
ганула ў цябе. Добра, што ты яе зараз-жа  
адхіліла, інакш, акрамя абурэння і зънявагі,  
нічога больш не засталося-б у мяне да цябе.  
Боль, якім-бы глыбокім ён ня быў, не пакрыў-бы  
і тысячнай долі зънявагі.

Ну, хопіць. Ты, напэўна, і сама ўжо дала  
сабе добрую тропку.

Цяпер да справы.

І так, сіла, энэргія, яшчэ раз энэргія і сіла.  
Праўда на тваім баку, ты выйдзеш з перамогай.  
Трэба толькі ўсё зрабіць, каб яе дабіца.  
І пры гэтым, ні на мінуту не апускаючы рук,  
не падаць духам, а станавіцца ўсё мацней, ра-  
шучай, настойлівей.

Іменна твае паводзіны цяпер—прыгожая  
хаця не радасная магчымасць даказаць, што  
ты на самай справе прадстаўляеш сабою. Дака-  
жы-ж з чэсьцю. А для цябе самой гэта генэ-  
ральная спроба сіл. Прашчупай-жа сябе добра-  
нька, уважліва, падмацуй усе слабыя месцы.  
І ў рэзультате ўсёй гэтай сумнай гісторыі ты  
павінна вырасьці на цэлую галаву, стаць новым  
чалавекам. Жадаю табе сілы, жадаю табе пось-  
пехаў. У посьпеху я амаль не сумняваюся.  
Ня бачу падстаў для праціўнага. Але зрабі-ж  
усё магчымае і немагчымае, абавязкова зрабі.

Пішы мне часцей, паведамляй, якія по-  
сьпехі.

Тады-ж

Прыяцельцы А.

...Дзякую табе за паштоўку з піонэрамі.  
Як мы рады былі іх бачыць. Але, каб ты ведала,  
як адгукнуліся ў душы твае слова: „Сумна

стала за цябе і за ўсіх вас". Так, часамі бы-  
вае сумна, ой-ой як. Але гэта хутка прахо-  
дзіць.

На-днях атрымала ліст ад Л. Увесь ён—парыў  
радасьці. Як мы рафаталі, чытаючы яго. Бачыш,  
ці думалі мы, што будзем так доўга ў разлуцы?  
Не магу прывыкнуць да гэтага і зараз. Але  
нічога, будзем усё-такі, зноў і яшчэ будзем  
разам. І так будзе прыгожа!

15 сакавіка

### Таварышу С.

Паперш за ўсё шлю сардэчную, рассардэчную  
падзяку за лісты. Вось была радасьць і нечаканая  
і вялізарная. Хочацца пагаварыць пасъля  
столькіх гадоў, а паперы ўсяго кавалачак,  
у будучым змагу пісаць табе куды радзей, бо  
перапіску нам абмежавалі да мінімуму. Таму  
няхай цябе маё маўчаньне ня смушчае і ня  
трывожыць. Яно будзе сьведчыць не аб тым, што  
я ня хочу пісаць, і не аб тым, што я хварэю  
ці паміраю, а толькі аб тым, што напісаць не  
магу. Але затое ты павінен пісаць яшчэ часцей.  
Думаю, што гэта справа і бяз доказаў ясна.  
Ну, добра.

...Ты так прывабна запрашаеш мяне на каток,  
што я адразу згаджаюся. Прыходзіцца толькі  
крышачку пачакаць: усяго яшчэ трох зімы, а  
на чацвертую ўжо будзем коўзацца. Толькі  
вось у мяне стала пытаньне: ці коўзаюцца на  
каньках, трыццацігадовыя людзі? Здаецца, што

не. А мне-ж будзе ні больш, ні менш як ўсе  
трыццаць. Цуд ды толькі.

Апошніх пасланых табою кніг я не атрымала  
таксама, як і не атрымаю ні ад цябе, ні ад каго  
vas больш ні аднэй кніжкі, выданай у СССР.  
І тут таксама давядзеца крыху пачакаць.

Пішаш, што Міхаіл Святлоў адказваў на мой  
водзыў аб яго вершах сваей „звычайнай сумнай  
усьмешкай“. Ну чаму, ну зачым ён усьміхаецца  
сумна? Як можна ў наш нябачаны прыгожы час  
мець „звычайную сумную ўсьмешку“? Не зразу-  
мею я гэтага ніяк, ні за што. Ды і на якім  
такім востраве суму сярод съвету захапляючай  
радасьці і перамогі ён жыве? Шлю яму цэлую  
хвалю захаплення і ўпэўненасьці ў перамозе,  
няхай ён толькі радасна ўсьміхаецца.

Сёньня аб усім па слову. Р. атрымала ўжо  
абвінаваўчы акт. Абвінавачваюць яе па першай  
частцы § 102, а не па другой. (Што ў апошні  
час стала „модным“.) Значыць, атрымае ня  
больш восьмі год. З нецярпеньнем чакаю яе суда,  
пасля суда мы, напэўна, будзем разам.

Добрая навіны ты мне паведаміў. Так, вялікія  
справы адбываюцца хутчэй, чым гэта меркавалі  
нават вельмі разумныя людзі. Хочацца працеваць,  
працеваць і імчацца наперад!

Скажы В., што яго апошні ліст да мяне  
конфіскаваны. Няхай ён не забывае аб цэнзуры,  
але піша бяспрыменна, абавязкова піша. Ты так-  
сама помні аб цэнзуры.

Вось трэба і канчаць. Але будзе, будзе такі час, калі будзем разам чытаць кнігі і працаца, разам пойдзем у Трам. А пакуль—прабівата наперад...

...Ні ў кого з вас няма ні такой магчымасьці, ні такой неабходнасьці аднаўляць у памяці мінулае, як у мяне. Як люблю я яго, як даражу ім! Але і нікому з вас будучае не здаецца такім асьляпляюча яркім, праменна-светлым, як мне. Многія дэталі цяперашняга для вас ня прыкметныя, звычайныя, для мяне крыніцы бурнага захаплення. Добра тое, што гады турмы не змаглі ператварыць мяне ў мумію, што „дух часу“ ніколькі ня чужы мне, а надзеі сё-нешняга дня як у вас там, так і ў нас не здаюцца „цудамі ў рэшаце“, а зразумелымі і неабходнымі вынікамі і прычынамі. Яшчэ лепш таго, што гэта адносіцца ня толькі да мяне, а да ўсяго цяперашняга пакаленьня політычна зняволеных. Гэта таксама знак нашай эпохі.

Цяпер аб бадзёрасьці. Ці бачыш, мы яе не „захоўваём“. Не, яна прыходзіць да нас кожны дзень усё новымі съвежымі хвалімі, яе нараджае кожная мінuta жыцця, незалежна ад таго, ці была гэта мінuta радасьці або злос্�ці. Небадзёрыя, нежыцьцёрадасныя людзі сярод нас (незалежна ад узросту) гэта выключэнні, вельмі рэдкія выключэнні. Шмат хочацца табе расказаць на гэту тэму, ды пісаць няма дзе. Потым калі-небудзь.

## Групе таварышоў.

Сёньня пішу вам аб tym, ab чым нам пісаць забаронена. За адно паведамлењне ab гэтым лісты конфіскуюцца турэмнай цэнзурай.

Дык вось: ва ўсіх турмах перажылі мы „рэволюцыю“... Нашы фашисткія апякуны рашуча ўзяліся за зьнішчэнье „комун“ і бальшавізму, забралі ў нас усе „бальшавіцкія“ кнігі (гэта значыць: выданыя ў СССР), забаранілі перадачы з камэры ў камэру, забаранілі нават зьбірацца разам на прагулкі, забаранілі перадаваць адзін аднаму газэты. Усё гэта для таго, каб ня даць магчымасці вывучыцца. Акрамя таго, „не арганізоўваць комуны“, грозна заявілі нам.

Гэта значыць: купляць продукты кожны можа толькі для сябе, хто атрымлівае пасылкі, той і харчуецца. А купляць дазваляецца ня больш, чым сам можаш зьесці. Да ўсяго гэтага яшчэ з дзесятак загадаў у tym жа дусе. У Вронках нават спрабавалі сілай перавесьці нашых таварышоў на становішча крымінальнікаў і збрывцім валасы. Гэта пачатак, а потым „марш працаўцаў у турэмныя майстэрні“. Так хочуць яны. Але, зразумела, зусім іншага хочам мы. Дык вось і ваюем. Ад злосці яны з кожи лезуць, што мы ня толькі ня схіляем пакорна галавы, але змагаемся за кожную пядзь свабоды.

„Я вас задушу! Я вас згнаю у карцэры! Вы будзеце ў мяне ляжаць пад бізунамі і прасіць літасці“, — грыміць пан начальнік.

- А на другі дзень ён спрабуе іншымі мэтадамі ўзьдзейнічаць на нас:

„Будзьце-ж разумныя. Хіба-ж можна прабіць галавой съяну? Што вы зробіце, вы жанчыны, супроць улады! трэба пакарацца. Трэба падобраму“,—і так далей.

А калі гэта не дапамагае, выступае на сцэну „вышэйшая ўлада“ у асобе прокурора і так нам заяўляе:

„З вамі трэба было зрабіць так, як вы з намі рабілі ў Расіі: вас даўно трэба было паставіць да съценкі, а ня трymаць у турмах. Вы павінны быць удзячны ня толькі за тое, што на съвеце жывеце, а за тое што вас трymаюць ў такіх умовах. А вы яшчэ хочаце ў культурнай гуманнай, заходня-эўропейскай Польшчы чытаць бальшавіцкія кніжкі. Што? Маўчацы! Пан начальнік, звярніце на іх больш увагі“.

Ну, і ўвага „зварочваецца“ вельмі старанна і поўна.

Усё гэта—адзін бок пытання. А другі на вуліцы. Вы, напэўна, ведаеце, якая зараз у Польшчы абстаноўка. Таму вам лёгка зразумець, чаму іменна зараз на нас пасыпаліся, як дождж усе гэтыя „прыгожасці“.

Эх, і час-жа ў нас цяпер родныя мае! І ў нас цяпер рашучы час. Мы толькі аднай паловай думкі рэагуем на ўсё акружаючае нас ў турме. Другая палова—у будучым, другая жыве тым, што няўхільна набліжаецца, ідзе. Але ня будзем разылівацца на гэтую тэму. Паглядзім, а яшчэ лепш—будзем рабіць. Будзем! Будзем! Эх, ма...

Нядаўна атрымала ад вас рад лістоў. Колькі думак выклікалі гэтыя лісты! Як глыбока запалі ў душы таварак, якія сядзяць са мною, слова: „Зламілі тысячагадовыя ўстоі старой вёскі, зараз трэба навучыцца па-новаму працеваць на разварочаных трактарам межах“...

Паднясіце-ж вялізарную, як Монблан, фігу пад самы нос усяму „цывілізаванаму“ сьвету, якія прарочыў вам гібел, які выў, крычаў, шумеў, што ня будзе засеяна і паловы таго, што сеялі да „прыгону“—гэта, па іхняму, да колектывізацыі.

Ці праўда, што ўжо канчаюць Турксіб? Як гэта цудоўна! Помню, як першы раз прачытала ў газетах пра Турксіб, здавалася мне, што гэта плян далёкага, далёкага будучага. А ён ужо ператварыўся ў сапраўднасць.

Пішэце-ж часьцей, дарагія, ведайце, што тыя дні, калі мы атрымліваем ад вас лісты—гэта радасныя, съяточныя дні.

Ну, усяго! Будуйце мацней і ведайце, што гэтым падводзіце таксама базу пад рэвалюцыю ў Польшчы, а яна ня прымусіць сябе чакаць.

Там-жа

### Групе вясковых комунарак.

Любыя мае таваркі-комунаркі! Ваш ліст таксама прынёс нам шмат радасці. З нецярпеньнем чакаем ад вас новых вестак, хочам ведаць, як прайшла пасеўная кампанія, ці шмат засеялі, як працуяць тыя таварышы, што ўліліся ў ваш

колектыў. Калі-б вы толькі ведалі, як гэта ўсё нас цікавіць, колькі мы думаем і гаворым аб вашым жыцьці, як сільна хочам, каб работа ішла ў вас пасьпяхова.

Як добра, што дзеци ваши будуць у ясьлях і на дзіцячай пляцоўцы, пад наглядам. Щаслівия гэтыя дзеци! А колькі мільёнаў дзяцей за граніцай жывуць зусім па-іншаму, чым ваши маленкія комунары.

Мілыя таварышы! Цяпер я вам крыху раскажу аб нашым жыцьці ў турме. Нас таксама ўсё прыбывае, але гэта ўжо ня так радасна, прыбывае як ваш лічбавы рост. Год таму назад нас, політычных зняволеных, у гэтай турме было толькі шэсцьць, а зараз нас ужо дваццаць шэсцьць— прыбыло дваццаць новых таварак, а на свабоду за гэты час вышла толькі дзьве. Прыгавораны ўсе да чатырох, шасці, восьмі, дзесяці год, так што, як бачыце, можна нават пасьпець забыць, як белы сьвет выглядае.

Шмат сярод нас хворых, і нядзіўна, бо яны ўсе прайслі праз некалькі галадовак, зьдзекі і пыткі, і аставацца здаровымі было цяжка. Сваіх родных і таварышоў мы ніколі ня бачым, бо турма наша знаходзіцца на далёкай глухой ускраіне Польшчы, куды прыехаць каштуе вельмі дорага. А якія ў наших родных—рабочых і сялян—дастаткі, вы добра ведаёце.

Асаблівая галеча пануе ў Польшчы цяпер, у сувязі з бесспрацоўем. Вы даўно ўжо зжылі гэта, а рабочыя і сяляне ўсіх капіталістычных краін

церпяць зараз вялікае гора. Даходзіць, напрыклад да таго, што бацька-рабочы забівае сябе і сваіх дзяцей, таму што ён ня можа больш вытрымаць голаду; брат забівае брата за кавалак селядца (такі выпадак быў нядаўна ў Чанстахове). Людзі падаюць ад голаду на вуліцах.

Зразумела, працоўныя не намераны пакорна пераносіць гэта. Кожны дзень у розных гарадох бываюць дэманстрацыі, бай з поліцыяй, кожны дзень праліваецца кроў рабочых і сялян, а на заўтра барацьба аднаўляецца яшчэ з большай энэргіяй і сілай. Набліжаецца рэвалюцыя ў Польшчы, хутка і ў нас будзе вялікі Каstryчнік.

Фашызм адчувае ўсё гэта і ўсё сільней куе свае ланцугі. І больш за ўсё дастаецца тым, каго ён ужо трymae ў сваіх кіпцюрох, нам, політычным зняволеным: жыцьцё наша пагаршаецца з кожным днём.

Хочуць нас так прыцінуць, каб мы і ня пікнулі, але задушыць нас ня так лёгка. Ого, нас голай рукой ня возьмеш, апячэся!

Мы добра ведаем, чаму гэта іменна цяпер так занэрвавалі фашысты, і ўсё вышэй падымаем галовы, бо воля ўжо глядзіць нам у очы. Таварышы мілыя, калі-б вы ведалі, што за шчасьце ведаць гэта, думаць так, пісаць аб гэтым. Уявеце сабе толькі на мінутку, што гэта значыць—жыць у турме напярэдадні рэвалюцыі. І гэта выклікае ў нас столькі сілы, столькі бадзёрасьці, што мы маглі-б перанесьці ў разы больш зьдзекаў.

Мы радасна прымаем ваша запрашэнье пры-  
ехаць да вас. Так, таварыши, мы хутка прыедзем  
вучыца, як будаваць новае жыцьцё, а вы пры-  
едзеце да нас у Савецкую Польшчу, каб дзяліца  
вопытам, дапамагаць нам. Усё гэта будзе.  
А пакуль што мы будзем зъбіраць сілы для рашу-  
чага бою, а вы, дарагія, працуйце і ведайце што  
пакуль такія шчасльвія, на ўсім съвеце толькі  
вы адны.

Ну, аставайцеся здаровымі і вясёлымі. Крэпка  
цалуем вас.

25 сакавіка

Прыяцельцы В.

Спадабалася мне твая думка аб тым, што  
шукаць „гэрою“—устарэўшы перажытак. Праў-  
да, цяпер эпоха не гэрою-адзіночак, а гіганцкіх  
мас. У велічы іх учынкаў учынкі адзіночак—  
гэта крапля ў моры. У гэтым уся сіла, ўся прыго-  
жасьць! Вось-жа сама гаворыш: зъмест і мэта-  
тыя-ж. Але так шмат новых форм, калі іні-  
цыятыва ідзе не ад адзінак, а ад колектыву!  
і ня толькі форм—якія розныя рэзультаты! Як  
рэзняцца яны сваімі разъмерамі. У гэтым пера-  
конваемся кожны дзень...

Ну, добра! А ўсё-ж... як-же хочацца на волю!  
Сённяня вышла адна наша таварка. Як яна рада-  
валася! Што гэта за вянок розных, самых супя-  
рэчлівых перажываньняў! А нам тут прыходзіцца  
вельмі рэдка адпраўляць на волю, і таму сённяня  
вялізарная радасьць. Усе мы лічым свае і чужыя

гады і месяцы і здаволены, што іх становіцца ўсё менш. Часта думкай улятаеш на некалькі год наперад і імчышся далей, далей. Але час робіць сваё, і хто ведае, хто каго перагоніць. Я, з свайго боку, ахвотна ўступаю часу пальму пяршынства. Паглядзім, будучае пакажа. А пакуль што трэба моцна стаяць на нагах...

28 красавіка

Прыяцельцы А.

Бачу, што вымяраем мы час зусім па разнаму. Мне здавалася, што ты яшчэ толькі зъбіраешся ў Л, а ты, аказваецца, ужо адтуль вярнулася. А мы ўсё яшчэ на tym-жа месцы. Але нічога, паедзем яшчэ і мы.

Добрая мае, слаўныя! Так радасна думаць, што і вы там, далёка-далёка разважаеце аб нашых пэрспэктывах. О, вядома, яны розныя, але важна тое, што напрамак-та аднолькавы. Ва ўсякім выпадку і ў вас і ў нас па-свойму добра. Хутчэй-бы толькі час імчаўся, ляцеў.

Атрымала ўчора лісты ад М. В. Л. і ад многіх іншых. Усе перадольваюць вялізарныя цяжкасці жыцьця, але ўсе такія малайцы, што душа радуеца. Колькі бадзёрасці, жыцьцярадасці, упэўненасці, сілы. Л. толькі што паднялася пасля хваробы, але гэта ні на крапельку не зъмяніла яе настрою. Адным словам, добра.

... Ні навуковых кніжок, ні бэлетрыстыкі прысылаць нельга.

## Ёй-жа.

...Даўно ўжо табе ня пісала. Ты, напэўна, і непакоілася, і злавалася. Адзін ліст да цябе конфіскаваны, а пісаць наогул цяпер можна толькі адзін ліст у тыдзень.

Кнігі, пасланыя табой, атрыманы... толькі на жаль, ня мной. Мы цяпер на ваенным становішчы. Тоё-ж самае ва ўсіх турмах, у адных толькі (як у нас) націск сільней, а ў іншых—слабей. Мы, вядома, таксама не сядзім „склаўши рукі“, але гэта, на жаль, толькі абарона—зразумела толькі пакуль: пачнем і наступленье...

Але мы—гэта-ж толькі маленъкі віньцік у вялізарнай машыне. Машына пачынае рухацца ўсё хутчэй. Ах, што за цікавы час мы перажываем. Часта пасля якога-небудзь асабліва агіднага ўдару, нанесенага нам, злосць душыць нязносна, месца сабе не знаходзіш ад абураўня, а праз мінуту ўжо ўсьміхаешся, думаеш: „Глупства гэта ўсё і дробязь перад тым, што хутка будзе. Ці доўга яны яшчэ паскачуць?“

Адным словам, як-бы там ні было, будзьце за нас спакойны. Трымаемся моцна. Нэрвы ў кулаку, справацыраваць сябе не дамо. А трэба будзе так—гранем, што у каго-небудзь добра ў вачох пацямннее...

## Прыяцельцы Е.

...Як узрадавалася я сёньня тваім васількам.  
Зі мой ты абяцала мне іх прыслаць, а цяпер  
успомніла і прыслала. Добрая мая, любімая,  
дзякуй.

...Учора ў мяне была нязвычайная радасьць,  
такая вялізарная, што яе доўга-доўга буду ўспа-  
мінаць. Але хіба ты можаш зразумець усе  
турэмныя радасьці? Калі хочаш быць чулай, то  
зразумей. Хоць дзе там вам да нашай „буры  
ў шклянцы вады“?

Ну, мая съветная, канчаю. Няхай будзе табе  
радасна, добра. Толькі не забывай, піши. І вось  
яшчэ што: думаючы пра нас, пра тое, што мы  
прыкованы да аднаго месца, да чатырох съцен,  
сама старайся выкарыстаць сваю свабоду ва ўсю.  
Усюды бывай, усё глядзі і аб усім расказвай  
мне...

17 чэрвеня

## Таварышу Ф.

...Пішу і трывога съціскае сэрца: як ты сябе  
адчуваеш? Папраўляйся, мілы, хутчэй. Гэта табе  
генэральная задача. Тэрмін—двамесяцы, нябольш.  
Пасылаю табе зарад сілы ў сто вольт. Прымі  
яго адразу, а не праз гадзіну па сталовай  
лыжцы, і становіся зноў нашым баявым тавары-  
шом...

Тады-ж

## Прыяцельцы В.

Цяжка мне пісаць вам лісты. Столькі бязъмежнай любві да вас у сэры, столькі пытаньняў, і адначасна столькі радасьці, што ніякімі словамі ўсяго гэтага не перадасі. У нашы цудоўныя, нябывалыя дні і надзеі, і людзі, і пачуцьці—усё новыя, нябывалыя. Якім мізэрным і пустым здаецца звычайны стары „сум па радзіме“ у параўнаньні з тым, што адчуваю і думаю аб маёй соцыялістычнай айчыне, якой съмешнай і бясьсильнай здаецца гордасьць лібэралаў „Вольнай Францыі“ у параўнаньні з тым магутным, полымным і вялізарным, што жыве ў душах мільёнаў людзей, якія рвуцца да СССР!

Ці адчуваеце вы гэта? Ці ведаеце вы, колькі разоў у дзень, гадзіну гавораць назву вашай краіны, што прачынаеца ў души пры слове „СССР“, нават у тых, хто ні разу ня бачыў у очы хоць частачку яго?

Адно—выратоўвае, адна магчымасць даведацца што-небудзь пра вас—гэта ваши лісты і кнігі. Як-жа яны нам дорагі!

Тады-ж

## Таварышу С.

Атрымала тваю трывожную паштоўку. Ніколі ня трывожся па мне, аб нас. Мы пройдзем „праз агонь і воду і медныя трубы“ і будзем жывы і здаровы.

...Зноў пачынаю вучыцца. Тэмп покуль не асабліва ахавы, куды яму да вашых. На-днях чытала аб адкрыцьці Турксібу. Вось дзе знак часу, урывак толькі намі створанай і нам зразумелай поэмы...

Бяз даты

Прыяцельцы Р.

...У мяне, чорт бы яго ўзяў, навіны не вясёлыя. Душаць нас страшэнна, умовы пагаршаюцца з кожным днём. Але няма дрэннага бяз добра. І ў нашым „дрэнным“ добрае тое, што ў Польшчы фашизм трашчыць па ўсіх швах і таму за намі асабліва „даглядаюць“. А хутка мы „падаглядаем“ за імі. Так што, наогул і ў цэлым, хутчэй вельмі добра, чым дрэнна, а ў недалёкім будучым—зусім добра!

Бяз даты

Таварышу М.

...Пішы мне часьцей, апавядай, апавядай як мага больш аб усім новым, невядомым мне, чым поўна ваша жыцьцё. Гэта прынясе нам радасную вестку аб далёкім, ясным вольным съвеце.

Няхай цябе ня змушчае, што ад мяне доўга ня будзе адказу, таму што ў нас ёсьць шмат прычын, па якіх, нават пры вялікім жаданьні, не заўсёды можна пісаць. Ведай толькі, што твой першы ліст быў для мяне вялізарнай радасцю, што ўсе наступныя будуць ня меншай...

А я табе буду рассказваць, чым і як жывом мы. Учора толькі я атрымала некалькі новых кніжок, выданых тут, у Польшчы. Ведаеш, які галоўны матыў пранізвае надрукованыя там вершы? Барацьба і... турма. Гэта ня дзіўна. Амаль палова ўсіх твораў напісана ў турме. Няма больш характэрных радкоў, перадаючых увесь зъмест перажываемага намі, чым такія:

Товарищ, слушай! Слушай, брат!  
В стенах тюрьмы мы бьем в набат.  
Звеним цепями, кандалами,  
И звон несется над полями

.....  
В нем гул борьбы—и этот звон  
Звучит, как клич, а не как стон".

28 чэрвеня

### Прыяцельцы Г.

Час ляціць, вось ужо хутка пяць год, як турма трymае мяне ў сваіх абдымках. Астаецца яшчэ тры гады і, як гаворыцца „з гакам“.

Учора атрымала паведамленьне, што хутка выйдзе з турмы мая лепшая таварка. Ня хочу верыць. Гэта будзе ўжо вельмі вялікае шчасьце. А ўсё-ж-такі часамі прыходзіць у галаву радасная думка: „А можа быць, на самай справе“? О, каб гэта так было...

А як ты думаеш: ці хачу я на волю? У мяне цяпер шмат радасці: спаткалася я тут з аднай сваёй старой знаёмай, любімай і мілай, якой шмат гадоў ня бачыла. Не могу наглядзеца на

яе, налюбавацца. Але і тут бяды! Мы сядзім у розных камэрах і нават ня маем часу пагаварыць адзін з адным. Спакалася я і з новымі людзьмі. Слухаю, слухаю бясконца аб тых годах і справах, у якіх я ўжо сама ня была ўдзельніцай.

Так вось і жывем, ня гледзячы на ўсё дрэннае.

Тады-ж

Усім родным.

...Як-та зусім няпрыкметна праляцела вясна, праходзіць і лета. Памешчыкі, як паратунку чакаюць неўраджаю, а тут як на злосць ураджай надзвычайна добры. Тысячы, сотні тысяч беспрацоўных паміраюць з голаду, а памешчыкі гаруюць, што няма куды падзець збожжа.

Цікава, праўда? І ўсё гэта творыцца пад тым самым сонцам, якое сьвеціць і вам.

З нецярпеньнем чакаю вестак аб ураджай ў вас. Ох, як-бы мне хацелася паглядзець на вашу колектыўную работу на соцыялістычных палёх! Канечна, убачу яе, трэба толькі пачакаць. Не заўсёды чаканьне гэта бывае цярплівым, але...

Аб жыцьці сваім нічога пісаць не магу. Жыву, зноў вучуся, радуюся падзеям, якія адбываюцца, чакаю яшчэ большых—у будучым.

А вось, калі спакаемся, расскажу табе па парадку аб усім перажытым.

Бяз даты

Сястры Н.

Ты сядуеш, што я нічога аб сабе ня пішу,  
што ўвесь мой ліст складаецца з пытаньняў.  
Так, мая родная, але інакш я не магу. Аб сабе,  
аб майм жыцьці, аб турэмных парадках пісаць  
нельга, гэта забаронена. Застаецца пісаць пра  
надвор'е, пра настрой і пытаць, пытаць...

Бяз даты

Сястры Л.

...Цяпер у нас цяжкі і цікавы час. Па ўсёй  
Польшчы праходзіць широкая хвала арыштаў.  
Арышты кожны дзень у цэнтры і ў правінцыі,  
сярод кіраўнікоў і ў масах, у горадзе і ў вёсцы.  
У той-ж час у Варшаве, Любліне, Вільні і Льво-  
ве адначасова адбываюцца вялікія політычныя  
процэсы, якія канчаюцца чатырох, пяці, шасці,  
сямі-гадовымі прыгаворамі, а няскончаныя паг-  
ражают яшчэ большымі.

І ня гледзячы на ўсё гэта, сілы растуць. Вось  
цяпер якраз мы трymалі экзамэн—толькі што  
скончыліся выбары ў сэйм. Ня ведаю яшчэ кан-  
чатковых лічбаў, але ў парадканаўні з 1929 годам,  
мы вырасълі ў шмат разоў, хоць тэрор у столь-  
кі-ж раз павялічыўся.

Каб ты ведала, якая гэта ўрачыстасць адчу-  
ваецца, што ўсё што ні робіць фашызм, ня  
ў сілах нас зламаць, што рэволюцыйны рух ня  
толькі не паменшваецца, але расьце.

Каб ты ведала, якія толькі сродкі пушчаюцца  
ў ход у барацьбе з намі—нічога не дапамагае.  
Добра, цудоўна, добра! Мы прыносім шмат  
ахвяр, але ахвяры гэтыя акупаюцца ў сто раз.

29 чэрвеня

### Прыяцельцы А.

...Я доўга ня пісала па многіх прычынах.  
Вярней кажучы—ты доўга не атрымлівала маіх  
лістоў. Аб прычынах зараз гаварыць ня буду,  
не іх...

...Якія канчатковыя рэзультаты пасеўнай кам-  
панії? Пісалі мне аб ходзе яе, тым больш хочацца  
ведаць аб рэзультатах гэтай гісторычнай выдат-  
най кампаніі.

Рабяткі мае, мілыя, дарагія! Што за захапля-  
ючая радасць—сачыць за вашымі грандыёзнымі  
тэмпамі. Ня зьніжайце-ж іх, наперад, хутчэй на-  
перед. Часы ж цяпер такія, што кожная ваша  
заваёва набывае падвойнае, трайное, сугуба  
важнае значэнье. Ды ці трэба вам гэта тлу-  
мачыць? Але хочацца ўсё такі з вамі аб гэтым  
пагаварыць. Між волі зноў і зноў думаецца аб  
спатканыні, бо яно—усё бліжэй...

5 кастрычніка

### Таварышу С.

Ці ведаеш ты, як мне ня хочацца ўходзіць  
з прагулкі? Ой, як дужа ня хочацца! Думаеш,  
толькі ў добрае надвор'е? Не, надвор'е тут ні  
пры чым. Калі чуецца крык „прагулка скончана“,

адразу становіцца ціха, змаўкае съмех, і кожны пасъля сумна ўпэўненага „ужо?!“ гаворыць хутка-хутка, каб да дзывярэй пасъпець дагаворыць. Але дзе там дагаворыш...

Вы, напэўна, я ўпэўнена, не адчуваеце ўсёй глыбіні, усяе прыгожасьці жыцьця. Не зьдзіўляйтесь! Вы не сядзіце, не сядзелі ў турме. Ты ведаеш, усе мы гаворым, што прыгожасьць жыцьця ўва ўсёй яе неабдынай цудоўнасьці вучыць цаніць, адчуваць і разумець толькі турма. Бо ўсё-ж мы прайшлі ўжо „агонь, ваду і медныя трубы“, у якіх толькі пераробках ні былі, а цяпер вось робім адкрыцьцё: не цанілі мы, не адчувалі мы жыцьця. Вось цяпер, як выйдзем, будзем жыць па-сапраўднаму. І будзе-ж гэта жыцьцё—разълюлі-маліна. Толькі-б хутчэй, хутчэй...

Вельмі хочацца табе расказаць аб нашых дзяўчатах. Ох, колькі захапляючага, цікавага! Я ўжо спрабавала, але... ёсьць абставіны вышэй маіх хаценьняў. Нічога, я табе калі-небудзь раскажу, гэта-ж толькі пытаньне часу...

...У вас пачаўся ўжо новы гаспадарчы год і трэці год пяцігодкі. А я яшчэ дакладна ня ведаю, як закончаны другі. Вельмі нецярпліва чакаем звестак. Бо кожны месяц—гэта прыжок у будучае, зрух гэта... ды што там казацы! Я хочу ведаць, хутчэй, больш ведаць. Пакуль што хоць-бы толькі гэта: ведаць. Напішы шмат, шмат аб усім, ты-ж ведаеш, чаго мы прагнем, ды і пабольш месца дай колектывізацыі.

## Таварышу С.

... Так мала пісала табе за ўвесь гэты мінулы год. І ад цябе ўжо з год ня было больш лістоў. Але былі паштоўкі, былі кароценкія, шмат гаворачыя лісты—прывітаныні з Каўкаскіх гор, і з берагу Міжземнага мора, і з Гамбургу, і з Стамбулу. Хіба трэба табе гаварыць, як удзячна я за іх, як успыхваю радасцю, атрымліваючы гэтыя прывітаныні... Ну, добра. Трэба расказаць табе аб нашым жыцьці, аб гэтым-жа, незаўсёды напішаш.

Некалькі маіх лістоў, дзе я спрабавала хоць частку маленькую апавядыць, далей турэмнай канцэлярыі не пайшлі—конфіскаваны...

Дык вось слухай. Ты-ж стары і блізкі прыяцель нашай комуны і павінен аб ёй ведаць. Раней за ўсё цікавы лічбы. Ты помніш нашу комуну, калі ў ёй было ўсяго 5 чалавек. Цяпер праз два гады, нас больш 40 чалавек. А прыслана было каля 60; з іх толькі дзесяць пашлі на волю за ўвесь час. Можаш рабіць выгады і аб росьце фашисцкага тэрору і аб росьце рэвалюцынага руху.

Дык вось, што-ж мы сабой прадстаўляем? Паперш за ўсё до-о-обры народ! Людзі ўсе моцныя, надзейныя, баявыя, поўнасыцю адданыя справе і дысцыплінаваныя. У нас няма ніводнай размазыні, у нас ня бывае выпадкаў трусасці або зрады, у нас зусім не вядомы пэсымістычныя настроі,

у нас няма ніколі суму. Далей, па ўзросту ад 17 да 50 год, па прыгаворах—ад 1 да 10 год. Але гэта вялізарная розьніца съціраецца, яе ня прыкметна: 50-гадовая старая К. зусім добра згаварваецца з 17-гадовай Г. Асуджаная на 10 год В. або Ф. таксама блізка адчувае свабоду, як і прышоўшая з гадовым прыгаворам П.

Але гадовыя прыгаворы—гэта толькі рознастайнасць. Больш за ўсё 5·6-гадавых. Вельмі многія сядзяць другі і трэці раз. Усе прыяжджаюць пасъля доўгага знаходжанья ў іншых турмах, і таму здароўем комуны пахваліцца нельга. Шмат, большасць, хворых. Ёсьць сур'ёзна хворыя. Тубэркулёз, вядома, пануе над усімі іншымі хваробамі. Але ніхто сябе хворым ня лічыць. С., напрыклад тры дні ляжыць і адзін дзень ходзіць. Але ад яе ты зараз-жа пачуеш:

— Якая я хворая?! Што ты на самай справе! Я проста крышку аслабела і цяпер вось надзвычай добра сябе адчуваю. Старая К. так было расхварэлася, што... Ах, колькі мы перажылі.. Але і яна, задыхаючыся, не пераставала паўтараць:

— Не, я павінна яшчэ выйсьці на волю. Я павінна яшчэ папрацаваць. Гэта-ж столькі работы цяпер.

Ёсьць прадстаўнікі ў нас ад усіх Польшчы ў яе поўным цяперашнім складзе: тут і Захоція Украіна і Захоція Беларусь, усе пролетарскія прамысловыя цэнтры,

Ну, вось табе фізыономія комуны. Цяпер хочаш,  
напэўна, ведаць, у якіх умовах мы жывем?

Тут, браток, справы ахавыя. Душаць нас усімі  
мерамі і спосабамі так, што далей ужо няма куды.  
Мы перажылі надзвычайна цяжкі год, а другі, які  
пачаўся, абяцае быць яшчэ лепш мінулага. З усіх  
польскіх турмаў (а імя ім—легіён) чуецца цяпер  
„скрыгат зубны“. Вось балянс аднаго году: за-  
бранны ўсе выданыя, у СССР і наогул, якія непа-  
дабаюцца фашизму, кнігі, забаронена атрымліваць  
„радыкальныя“ газэты і часопісы, забаронена  
пераходзіць з камэры ў камэру, забаронена  
зьбірацца разам, разъмяркоўваць продукты і вон-  
ратку, а таксама і гроши, праведзена прагулка  
па парах. Ды і ці пералічаш усе „добрачын-  
насьці“, якія багатым дажджом сыплюцца на  
нашы галовы.

Асабліва абираючы па сваёй нахабнасьці зьяў-  
ляецца спосаб, якім фашизм хоча адначасова  
і нас фізычна зьнішчыць і сябе выратаваць ад  
туга съязгнутай пятлі крызісу. Выдумана вельмі  
хітра: нас арыштоўваюць і садзяць у турмы на  
доўгія гады, а потым прымушаюць плаціць за-  
гэта. Так, так не зьдзіўляйся. Спачатку цябе за-  
судзяць гадкоў гэтак на восем, а потым прыш-  
люць рахунак на пару тысяч злотых. Гэта—  
судовыя выдаткі. Потым прышлюць табе другі  
рахунак,—за ўтрыманье ў турме. Нашы дзяў-  
чата атрымалі рахункі, па якіх патрабуеца апла-  
та да 1936 году. Лоўка, што? Але гэта ня ўсё.  
Калі ты селянін, у цябе забяруць і прададуць

тваю зямлю, калі ты рабочы і ніякай маёмасьці ня маеш, будзе накладзен арышт на твой дэпoзит у турме: значыць кожныя 15-20 злотых, якія будуць табе прысланы таварышамі або сям'ёй, дастануцца не табе, а фашысцкаму ўраду. Ты-ж галадай, здыхай...

Але ўсё пераўзыходзіць агіднасьцю, ідыётызмам так званая „сэгрэгация“. Аб гэтым проста ня-зносна пісаць. Але вы павінны ведаць і аб гэтым. Дык слухай-жа: „хрысьціянкі“ павінны быць адлучаны ад „яўрэек“, і вось урываюцца ў камэры нашы целахраніцелі, хапаюць нас і перацягваюць, „сартыруюць“ па-свайму погляду. Ні абурэньні, ні протэсты, ні доказы бяссэнсіцы і зьнявагі гэтага распараджэння, канечна, не дапамагаюць. Гэта праведзена ўжо некалькі месяцаў таму назад, але і да гэтага часу і ніколі мы ня зможем аб гэтым спакойна думаць і гаварыць. Ці патрэбна тлумачыць, дабаўляць што-небудзь.

А цяпер да фактаў. Карцінка нашай прагулкі. Раптам на двары зъяўляецца начальнік. Паважна і грозна накіроўваецца ён да нас, і разражаеца громам і маланкай.

— У парадку хадзіць. Ня съмець падыходзіць адзін да аднаго. Съмяяцца? Я вам пакажу съмяяцца! У мяне тут рогату ня будзе. Гэта ўрадавая ўстанова, а ня карчма. Я вас навучу парадку. Тут комуны ня будзе. Вы ў мяне забудзеце пра комуну. Гэта ня Расія, а Польшча! — Ён сам запальваеца сваім красамоўствам, захлынаеца

ад дрыжыкаў і крычыць, ужо зварочваючыся да наглядальнікаў:—Глядзець за парадкам! Не цырымоніца з імі! Сілай іх! Па аднэй! У карцэр саджацы! Карап! Ня выпушчаць на прагулку!

Такая прыемнасьць можа працягвацца доўга, можа паўтарацца колькі хочаш.

Нас, зразумела, не спалохаеш. Мы толькі мацней съцікаем зубы, съцікаем кулакі і ні на мінутку не спыняем змагацца, баронімся упорыста, жорстка, часам па два месяцы ня выходзячы на прагулку. Думаеш, мы спынілі съмяяцца? Як-бы ня так. Съмяёмся таксама-ж звонка і радасна, але признаём, што радзей. Занадта часта душыць злосць, занадта часта грызе трывога. Ты памыслі толькі, па старайся сабе на мінутку ўявіць, як гэта жыць пад штодзённым няспынным градам зъняваг і ўніжэнья, увостраных да тонкасці і агідна грубых зъдзекаў, як чакаць кожную мінуту новага ўдару з любога боку...

І ўсё-ж такі злосць, ненавіднасць і трывога не пануюць безразьдзельна ў нашых думках. О, не! мы ведаем і радасць і съмех. Ды і як жа можа быць інакш. Бо расьце, надыходзіць рэволюцыя. Мы-ж ведаем, што гэта перадсъміротныя сударгі фашызму, гэта-ж мы і праз выцьцё здыхаючых гадаў чуем урачыстую песнью нашай перамогі. Мы ведаем, ведаем, што свабода блізка, мы з заміраючымі ад шчасця сэрцамі ловім гукі вялікай буры, якая набліжаецца—соцыялістычнай рэволюцыі ў Польшчы.

Стань на мінутку на нашае месца і ты ўсё зразумееш. Ды ці ёсьць на съвеце, ці сустракаецца на зямлі большае шчасьце: будучы да апошняга дыханьні съціснутым ворагам, усё-ж адчуваць сваю непераможную сілу, ведаць, што вораг згіне, бачыць ідучую нясумненнную перамогу і збавеніе—свабоду. Свабода ня толькі нам, а дзесяткам мільёнаў працоўных. Вось у чым важнасць, прыгожасць, шчасьце.

Аб тым, што ўсё гэта так, аб тым, як разгортваецца і блізіцца рэвалюцыя ў Польшчы, я табе рассказываць не павінна, ты ведаеш, бадай, ня горш мяне. Колькі ў нас размоў аб не далёкай будучыні, колькі конкретных плянаў і праменна-съветлых мараў.

А цяпер да вас, у ваш прыгожы СССР, у Москву. Так мала ведаем абы вас, а цікаўасць вялізарная. Праводзіце ўжо трэці год пяцігодкі, а дасягнутыя посьлехі і новыя цяжкасці—а яны сустракаюцца—усё павялічваюць энтузіязм, удзесяцяраюць сілу, размах. Колькі плянаў стала ўжо сапраўданасцю. Колькі намечана новых, абы якіх яшчэ тры-чатыры гады таму назад і не марылася. У змроку няведанья абы вас, якім нас так старанна акружаюць, часам маленькі, у вас зусім ня прыкметны факцік для нас асьветліць яркім агнём ваша жыцьцё, скажа абы ваших дасягненіях.

...Ты ведаеш, напэўна, што членаў польскай рабоча-сялянскай дэлегацыі, якая была ў СССР, усіх арыштавалі, асудзілі, далі па 4-6 год,

і толькі потым апэляцыйны суд іх вызваліў пасьля некалькіх месяцаў зняволеня. Але яны рассказвалі і ў турме, а ад іх праз дзесяткі вуснаў пашлі, пойдуць апавяданьні далей, далей...

Як-жа палка я хочу ведаць пра вас, пра радзіму маю, нашу. Як ідзе колектывізацыя, як абясшкоджваюць кулачко, як растуць кадры, нашы кадры? Цяпер, напэўна, пасьля процэсу Рамзіна пытанье гэта стаіць яшчэ шырэй, ажыўляеца з яшчэ большай рашучасцю. Як жыве, расьце, змагаецца комсамол, на якім фронце цяпер найбольш часты агонь?

Успомнілася мне, што ты абяцаў падрабязней напісаць пра спатканье з Максімам Горкім. Чытала яго лісты да рабочых і сялян у сувязі з процэсам Рамзіна. Як рады мы былі. Наш Максімушка з намі!

Не, калі-б у маім распараджэнні было яшчэ 10 такіх лісткоў, як той, на якім я пішу гэты ліст і пісала я яшчэ ў тро разы драбней (прызначаюць, лаеш ты мяне, чытаючы), усё роўна ніяк не сказала-б усяго, што хочацца табе сказаць,— дзе там, дзе там.

Ляціць час, імчыцца. Сяджу ўжо шосты год. Ня верыцца мне, ніяк ня верыцца, што я ўжо шэсьць год ня бачыла свабоды. Ды вось-жа яна—я яшчэ жыву, ёю, яна яшчэ нават ня ў мінулым, яна—сучаснае і... блізкае будучае... Так, так яшчэ некалькі намаганьняў і мы будзем разам. Мы зъмяніліся. Гэта нічога. Мы—старыя, ранейшыя комсамольцы, мы—гэта мы.

Думаю аб гэтым новым будучым, нязьведама прыгожым, і так жыва, так блізка ўстае мінулае. На-днях вось, у ціхую, змрочную ноч, паслья асабліва горка трывожнага дня мне з нязвычайнай яркасьцю ўспаміналася такое. Ранняя вясна. Задумлівы разавата-блакітны змрок. Мы ідзем з табою па ціхай далёкай вуліцы. А нас ахутвае, пранізывае наскрозь, п'яніць і бударжыць вясеньня-задорны моцны і вясёлы пах распускаючыхся тапалёў... Мы ідзем, съмяёмся і над намі стаіць моцны пах тапалёў, ласкова ўсьміхаецца блакітны змрок. Як добра!

А заўтра—грамадзянская вайна, саветы ў Польшчы, саветы ў Германіі, і яшчэ і яшчэ—бо будзе-ж рэвалюцыя, а хваля рэволюцыі... Мы будзем яшчэ змагацца па-новаму і па-старому, як калісьці. Змагацца і на франтох і ў тылу ў атмосфэры новых 18-20 гадоў. Але цяпер-жа ёсьць СССР. Ніколі ня будзе сказана дастаткова аб гэтым факце. Як-же магутна засвідчыць аб гэтым будучыні...

Вярнуліся з прагулкі, калі можна яе так называць. Я і М. пісалі табе калісьці пра радасць нашага спаткання. А цяпер вось я нават ня бачу яе. Мы—на розных прагулках, можам убачыцца выпадкова або цішком. Няма слоў у мяне, каб выказаць усё маё шаленства, усю неабдымую злосць. Падумай толькі. Паслья столькіх год апынуцца пад адным дахам і ня мець магчымасці нават глянуць адзін на аднаго. Але

Ўсё гэта глупства, на ўсё трэба ўмець знаходзіць спосаб. Мы ўсё-ж такі разам, мы ўсё-ж такі неразлучна адзіны. У тыя рэдкія гадзіны, калі нам утавалася бываць адзін у аднаго (мы ніколі не сядзелі ў аднай камэры), мы ўтапалі ў радасыці бачыцца, гаварыць, ва ўспамінах, апавяданьнях, марамах.

Акрамя таго мы задумалі і нават прыступілі да выкананьня вельмі цікавай работы, якая і цябе датычыцца, але пакуль не скажу якой...

29 мая 1931 г.

Яму-ж.

Мілы, слаўны мой прыяцель! Я ўжо доўга сяджу, схіліўшыся над гэтым лістком, і думаю, думаю. Мне добра. Добра думаць пра цябе, аб нас абодвых разам, аб сонечным Саюзе, аб бурным нашым жыцьці, аб справах, такіх цікавых і важных на ўсім шырокім сьвеце. А прывычныя гукі—крокі, галасы і дзынканыне ключоў на двары, па калідоры, неяк уходзяць у даль, прыціхаюць...

Ну так, гэта турма. Турма. Турма. Але хіба можна калі-небудзь констатаваць гэта спакойна. О, не! Момант—і прыціхши, адышоўшы ў даль гук рване душу сільна і балюча. Я заглушаю яго зноў думкамі аб „шматгучнай (але ня змрочнай, а ўрачыстай—тут я не згаджаюся з Горкім) музыцы жыцьця зямнога“, мне зноў добра, мне ўсё-ж-такі добра. Гэта-ж толькі турма.

Успамінаю аб тым, што апошні раз пісала табе ў студзені, а цяпер ужо канец мая. І мне крыху сорамина за гэта. Але мне і радасна у той жа час: бо ты-ж не сядуеш на мяне, праўда? Нават нічога з-за гэтага не зъмянілася, нават я і пасьля году маўчання, пасьля многіх гадоў разлукі магу пісаць табе так, як быццам-бы мы ўчора толькі разлучыліся, бо ні ты-ж, ні я не выміраем нашага сяброўства колькасцю пасланых лістоў. І вось гэта іменна цудоўна, гэта добра! А ад цябе апошні ліст я атрымала ў сакавіку. Вось ён перада мною. Перачытваю яго зноў з радасцю, з хвяляваннем.

Уяўляю, што за шалёная імклівая ў вас цяпер работа, што за напор. Гэта-ж апошнія месяцы трэцяга году, году рашаючага, пераломнага. У тутэйшых газэтах і экономічных выданьнях, усё больш аб вас заметак, артыкулаў. Прагна накідваємся на кожную з іх, нецярпліва зрываем злосную, часта непраходна дурную балбатню, каб дабрацца да зернятка праўды. І зернятак, трэба сказаць, знаходзіш усё больш і больш,— але хіба, столькі, колькі хочацца? Але! Кідаешся ў няведаньні, у нястрымным палкім жаданьні ведаць, ва ўпэўненасці, што ўсё вельмі добра, лепш, чым сабе ўяўляеш (але як жа, як?) і нязьменна суцяшаеш сябе думкаю, што ўсё ўбачу, убачу.

А вось тое, што прывітанье Аляксея Максімча<sup>1)</sup> да мяне не дайшло — гэта сапраўды

---

<sup>1)</sup> Горкага (заўвага перакл.)

прыкра, нават больш таго. Але затое якія прыгожыя радасныя весткі аб ім я пачула пасьля.

Так, што, дружа, яшчэ ня было часоў лепших, чым нашы. Як-жа мне хочацца аб іх, пакрайній меры, чытаць. Як сумуеш па бадзёрым, магутным, радасным словам. У „Wiadomosciach literackich“ („літаратурныя весткі“)—органу літаратурных дэгенэратаў—часамі прачытаеш у хроніцы 2-3 радкі прымушанай пахвалы якой-небудзь новай поэмы Сашы Бязыменскага і загарысься. О, каб прачытаць. Але гэта таксама-ж недасяжна, таксама-ж немагчыма, як, напрыклад, убачыць самога Сашу і паслухаць яго ўласнае чытаньне.

Часам трапіць у рукі новая кніжка, заходняя вядома. Прыступаю да чытаньня з напруджанай цікавасцю, хочаш пачуць біцьцё сэрца сёньняшняга дня. І што-ж? На палове кніжкі злуюся, у канцы—абураюся. Што за ўбоства думкі, што за анэмічнасьць пачуццяў, што за нікчэмнасьць імкненіяў, бясьсільле жыць і хацець!

Абурэнъне маё не пазбаўлена і злорадасці, некаторай долі здавальненія: добра, яшчэ адзін доказ, навочны і пераканальны, яшчэ адзін неадхільны факт „іх“ разлажэнія. І я паўтараю: так, так, вышэй носа не падскочыш! Якія часы, такія і птушкі, такія і песні!

Ну хочаш ведаць, што ў мяне яшчэ за здэрэні? Сяджу ў новай камэры, з новай таваркай. У мінулай камэры я сядзела цэлых два гады (які тэмп жыцця, якая рознастайнасьць)

і мне шкада было з ёй разлучацца. Там я бачыла з вакна Віслу, сад, воддалі — цёмна-сіні лес, а блізка—мае любімая тры адзінокія ёлкі на прыгорку. Калі бывае сільны вецер, яны шумяць працяжна і глуха, як цэлы бор. Хваёвы бор—якія далёкія гэта ўспаміны...

А цяпер у вакно да мяне заглядваюць кучаравыя голылі старога клёну. Від з вакна—турэмны двор, а за съцяною гарадзкі пляц, касьцёл. Уражаньні, як бачыш, зусім іншага парадку. Гудуць і грукацяць аўтобусы, шуршаць прыгожыя лімузіны, бесьперапынна звоняць званы: часта павольна рухаюца ўрачыстыя каталіцкія процэсіі. Самае жорсткае і злачыннае сэрца павінна расчуліцца, бачачы масу харугваў, упрыгожаных кветкамі, абразоў, натоўпаў веруючых, якія становяцца на калені, доўгай істужкай бабулек, якія беражна нясуць запаленыя сьвечкі і галоўнае—бачачы лёгкі рой дзяўчынак, апранутых ва ўсё белае. Старэйшыя з іх ідуць наперадзе, нясучы пальмавыя голылі, а меншыя ідучы з кошычкамі, усе раптам грацыёзна згінаюцца і съцелюць кветкі пад ногі ксяндзу, які шэствуе пад балдахінам. Пах ладану пранікае нават у нашы грэшныя камэры і я ясна чую як грыміць урачыста і грозна, то ракочучы ласкова і мілагучна лацінскія слова гімнаў і малітваў...

Ну, што яшчэ? Хопіць аба мне! Ага, ты ўсё з кожным разам узмоцнена просьш напісаць праўду пра здароўе, галоўнае пра сэрца. Ты сільна адстаў ад жыцьця. Сэрца даўно перастала

быць галоўным, уступіла сваё месца лёгкім. Ну дык вось, ня гледзячы на бесъперапынную і асабліва сільную па вечарох і дос্বіткам боль грудзей і плеч, ня гледзячы на крывяхарканье я (ну, павер жа, павер) усе ночы адчуваю сябе добра. Я зусім не ляжу, у апошнія тыдні нават не „прыкладваюся“, не прапушчаю прагулак. Я адчуваю сябе сільнай, не стамляюся, амаль не заўважаю павышанай тэмпэратуры, і хвароба наогул мне ні ў чым не перашкаджае. Я сама па сабе, а яна сама па сабе. Ні съледу хваравітых, змрочных настрояў, ні самаадчуванья хворай. Я сільная (ох, каб можна было прыкласці гэту сілу так, як хочацца!). Радасная і бадзёрая. Ну якая ж я хворая?

Вось табе „не прыфарбаванае апавяданье“, чаго ты так дужа не жадаеш, а сапраўдная, ісьцінная праўда. Таму будзь зусім, зусім спакойна. Я і буду здарова. Варта мне толькі ступіць на зямлю, үбачыць блізка нашу праменна-съветлую радзіму і яна мяне зараз-жа вылечыць. Варта мне толькі ўзяцца за работу, толькі разгарнуцца, толькі дыхнуць свабодай (о хутчэй бы, хутчэй гэта было), і зараз-жа забудуцца, зьнікнуть усе „об'ектыўныя прызнакі“ усякіх там хвароб. Трэба жыць, жыць! Кожны-ж подых сёньняшняга ветру—гэта магутны заклік да жыцця, гэта хваля сілы. А свабода-ж ня толькі ўсё бліжэй і бліжэй. Яна ўжо блізка.

## ВОДЗЫЎ АБ 1-М ВЫДАНЬНІ

У нас надзвычай мала кніг, якія малююць героічную барацьбу сусьеветнага пролетарыту за сваё вызваленьне, і яшчэ менш кніг, якія паказваюць перадавых барацьбітоў пролетарыту (комуністаў, комсамольцаў), іх штодзённую барацьбу, рэволюцыйны быт, героіку падпольля. „Лісты“ польскай комсамолкі—надзвычай прыёмнае зьяўлішча на кніжным рынке—у некаторай ступені папаўняюць гэты недахоп. Лісты напісаныя шмат якім асобім: таварышом па барацьбе, сястры, матцы, прыяцелям, адзіны па сваёй політычнай накіраванасці, мэтаймкнёнасці і агулам даюць надзвычай добры поргрэс польскай комсамолкі, харектэрны для дзесяткаў і соцень барацьбітоў героічнага комсамолу Польшчы.


Лісты напісаны вельмі проста і бяз штучнасці і ў той-ж час надзвычай сільна, скрозь усе лісты праходзіць: ня скільная вера ў перамогу пролетарскай рэволюцыі, гатоўнасць аддаць усе свае сілы гэтай справе, цвёрдасць і шалёнай воля ў барацьбе, вялізарная любоў да першай пролетарскай дзяржавы, да СССР. Ледзь не ва ўсіх лістах жывейшая цікавасць да СССР: „як з хлебазагатоўкамі, з колектывізацыяй“. „З нецярпеньнем чакаю вестак аб уборцы ўраджаю ў вас“. Польская комсамолка прагна любіць жыцьцё, але яна цвёрда ведае, што ў Польшчы і па-за съценамі турмы існуе другая турма, у якой задыхаецца яе краіна, якая стоне пад ботам Пілсудчыны.


За разбурэньне гэтай турмы аўтар „Лістоў на волю“  
гатовы аддаць ія толькі 10 год зыняволенія, а і ўсё  
жыцьцё.

Кніжка дае надзвычай яркае, сільнае ўяўленье аб ге-  
роізме польскіх пролетарскіх рэвалюцыянэраў. „Лісты  
на волю“ адцяняюць і наступны харектэрны момант: трэба  
злучаць адданасць і справе пролетарскай барацьбы з мак-  
сымальнай падрыхтоўкай да яе. І польская комсамолка  
ія жыцьцём і сумам запаўняе дні зыняволенія, а вучо-  
бай, чытаньнем, імкненнем як мага больш падвучыцца  
у турме.

(Бюлетэнь бібліограф. інст. № 12-13, красавік—май)

---





ЧАМА СО КАП.



B00000002585 18

